



У нумары:

Мова беларусаў багатая на дабрыню

Рыгор Сакалоўскі — пра творчае біаполе журналіста.

Стар. 4

Абрысы жаночасці

Максім Багдановіч. Пераадолеўшы сімвалізм.

Стар. 7

«Белыя Росы»

Урывак з працягу знакамітай кінааповесці Аляксея Дударова.

Стар. 9

Змяняецца месяц — мяняецца стыль!

У Мінску выпусцілі эксклюзіўны календар «Мастакі Беларусі».

Стар. 10

Якой павінна быць дзіцячая кніга?

Адказ шукае пісьменнік Генадзь Аўласенка.

Дадатак «Кніжны свет»

Ідзе падпіска на I пайгодзе 2011 года

Для індывідуальных падпісчыкаў:

1 месяц — 10600 руб.
Падпісны індэкс — 63856

Ведамасная падпіска:

1 месяц — 16100 руб.
Падпісны індэкс — 638562

Індывідуальная льготная падпіска для настаўнікаў:

на 1 месяц — 6500 руб.
Падпісны індэкс — 63815

Льготная падпіска для ўстаноў культуры і адукацыі:

1 месяц — 12100 руб. Падпісны індэкс — 63880

Каб год для вас быў неаблагім — падпішыцеся на «ЛІМ»!

На далонях Лунінскай восені

Сёмы ўжо год Лунінецчына, як ніякі іншы куточак нашай Беларусі, высокім мастацкім словам ухваляе не толькі восенскае харавство і не толькі душэўную прыгажосць тутэйшых людзей, іх надзеі і спадзяванні. Глыбокая, шчодрая, урачыста сцішаная ў прадчуванні першага бялюткага сне-

гу Лунінская восень ушаноўвае найперш таленавітых творцаў. І ў гэтай сваёй справе сёлета яна зніталала тры літаратурныя свята: уласна сам творчы фестываль, паэтычнае свята ў Лунінскай агульнаадукацыйнай школе і святкаванне юбілею Уладзіміра Караткевіча.



Правядзенне фестывалю «Лунінская восень» і прымеркаваная да яго цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта імя Уладзіміра Калесніка цяпер ужо падзея пазнавальная і чаканая. Гонар стаць лаўрэатам прэміі надае асаблівае адчуванне таго, што адбываецца ў творчым асяродку менавіта гэтага рэгіёна, сваёй малой радзімы. Узвышаецца не толькі ўласна літаратурная праца творцы — яна арганічна ўлічваецца ў кантэкст падзей ва ўсёй Беларусі. Свята як быццам стварае, вышугоўвае на агульнаадукацыйнай літаратурнай канве непаўторныя рэгіянальныя ўзоры. Лаўрэатам прэміі, якая ўручаецца чацвёрты год запар, за час яе існавання сталі каля паўтара дзясятка творцаў Берасцейшчыны. Знакавыя кнігі з'явіліся і апошнім часам. Сёлетнія пераможцы — паэты Надзея Парчук (за кнігі «Раскрыліўся бусел над хатай» і «Зарунее жыта зноў») і Віктар Вабішчэвіч (за кнігу «Уражанне»), празаік Аляксандр Валковіч (за кнігі «Алеся. Белавежскія сны» і «Бяроза чорная. Бяроза белая»), дзіцячая пісьменніца Алена Савосціна (псеўданім Зоя Гарадзецкая) за кнігу п'ес «Казкі навагодняга лесу». Зусім не дарэмна з высокай трыбуны чуліся падзякі кіраўніцтву рэгіёна за спрыянне ў

творчасці і высокую ацэнку працы. «Без перабольшання, наш фестываль з'яўляецца важнай падзеяй у духоўным жыцці вобласці. Ён у значнай ступені садзейнічае развіццю як літаратурнага мастацтва Берасцейшчыны, так і наогул спрыяе захаванню, а таксама развіццю мовы і культуры беларускага народа», — падкрэсліў на ўрачыстасцях намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкома Леанід Цупрык.

На цырымоніі ўручэння літаратурнай прэміі прысутнічалі і маладыя творцы. Дарэчы, поруч з такім вялікім літаратурным конкурсам існуюць заснаваныя ў рэгіёне і конкурсы для пачаткоўцаў. Сёлета падчас фестывалю распаўсюджвалася найкаштоўнейшая кніжка — на жаль, накладам усяго 150 асобнікаў, — дзе сабраныя лепшыя вершы і першыя празаічныя творы ўдзельнікаў літаратурных конкурсаў «Паглядзі на Брэст над Бугам, колькі харавства» і «Мы рождены для вдохновенья». Кніга мае назву «Адкрыццё-2009», яе ўкладальнікі — старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Анатоль Крэйдзіч (ён жа — ініцыятар заснавання самой прэміі і старшыня савета па яе прысуджэнні, а таксама старшыня журы дзіцячага літаратурнага конкурсу, які сёлета меў назву «Доблесць продкаў — нашчад-

кам у спадчыну») і яго намесніца пісьменніца Любоў Кралеўская. Да правядзення творчага спаборніцтва сярод маладых спрычыніліся разам з абласным пісьменніцкім аддзяленнем кафедра беларускага літаратуразнаўства філалагічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна і Брэсцкае аддзяленне РГА «Русское общество». «Творчы конкурс акрыляе», — заўважыў даброму прыходу літаратурнага поля Берасцейшчыны намеснік старшыні Лунінецкага раённага выканаўчага камітэта Андрэй Мазько. Ён браў слова на паэтычных чытаннях у Лунінскай агульнаадукацыйнай школе. — Разам з тым мы атрымалі і адказ на пытанне, а што ж робіць улада для развіцця літаратуры. На Брэсцьчыне гэты адказ станоўчы: многае. І з кожным годам адбываецца нешта новае, але галоўнае — адкрываецца шмат імёнаў».

Пра агульнаадукацыйную школу Луніна — асаблівага значэння ўдзельнікаў свята «Лунінская восень». Тут добра ведаюць пра літаратурны фестываль, і ў школе на доўга прапісаліся восенскія матывы: яе лесвіцы распісаныя кляновымі, дубовымі лісткамі, на сценах — выявы родных краявідаў. На першым паверсе разгорнута (мяркую, пастаянная) «Алея

дзіцячай фантазіі» — адмысловая выстаўка мастацкіх твораў школьнікаў — дзе яшчэ ўбачыш такую? А на другім паверсе ніяк не прамінеш асобны пакойчык — беларускую хатку. Тут сабраныя старадаўнія рэчы-экспанаты: тканьня ручнікі, чыгункі, збаны, шматлікія вышыванкі. У школе, дырэктам якой з'яўляецца Сяргей Курак, арганізавана навучанне спецыяльным дысцыплінам харэаграфічнай і мастацкай скіраванасці. І канцэрт-сустрэча прадэманстраваў: увага да літаратуры тут самая неспрэчная, рознабакая. У раёне, да прыкладу, праводзіўся конкурс чытальнікаў паэзіі і прозы Уладзіміра Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі». Дыпламант конкурсу вучань сярэдняй школы в. Вулька-2 Васіль Кузьміч прадэкламаваў вялікі ўрывак прозы У. Караткевіча. Чытаў, быццам сваё, радзіннае, вельмі яму блізкае.

Удзельнікі свята дзівіліся: колькі цікавых ідэй прыходзіць з Брэсцьчыны! Добрым дарэчы і краязнаўцам, і літаратарам, і навукоўцам даўно стала Брэсцкая абласная бібліятэка імя А. С. Пушкіна, якая і падчас фестывалю на Лунінецкай зямлі разгарнула выстаўку з твораў сваёй землякоў, а таксама Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт, без прадстаўнікоў якога не абыходзіцца ніводнае літаратурнае мерапрыемства, у тым ліку і гэтае.

Пра тое, што па традыцыі кожны год робіцца адмысловы берасцейскі нумар часопіса «Малодосць», распавяла яго галоўны рэдактар, ураджэнка Брэсцкай вобласці Раіса Баравікова. Пастаянны ўдзельнік фестывалю — часопіс «Нёман», галоўны рэдактар якога — ураджэнец Ляхавічыны Аляксандр Бадак. У фае кінатэатра, дзе праходзіла цырымонія ўтанавання лаўрэатаў прэміі імя Уладзіміра Калесніка, выставіў свае творы мастак Янка Рамановіч. Сабраліся людзі, якія працуюць дзеля развіцця літаратуры ў гэтым рэгіёне, дзе клопат пра духоўны стан суайчыннікаў лічачы не менш важным, чым матэрыяльныя дабrotы.

Між іншым, праект стварэння і выдання «Літаратурнай карты вобласці», які ініцыявала абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі і здзейсніла яго разам з філалагічным факультэтам Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна пры істотнай падтрымцы аблвыканкома, апраўдаў сябе: яе плануецца перавыдаць да Дня беларускага пісьменства. У 2011-м гэта агульнарэспубліканскае свята пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў і кнігараспаўсюджвальнікаў будзе святкавацца таксама на Брэсцьчыне — у Ганцавічах.

Ірына ТУЛУПАВА

На здымку: падчас фестывалю «Лунінская восень» намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкома Леанід Цупрык уручае дыплом лаўрэата прэміі імя У. Калесніка паэту Віктару Вабішчэвічу.

Фота Аляксандра Шаблюка Калаж Віктара Калініна

Пункцірам

• Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў Рэспубліканскай гімназіі-каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі з 75-годдзем навучальнай установы. "Няхай і надалей ваша паўсядзённая творчая праца па пошуку талентаў і раскрыцці іх здольнасцей выклікае шчырую павагу і ўдзячнасць", — пажадаў Прэзідэнт.

• Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванне родным і блізкім Бэлы Ахмадулінай у сувязі са смерцю паэтэсы. "Бэла Ахмадуліна пакінула след у гісторыі культуры як яркі прадстаўнік пакалення "шасцідзясятнікаў", бліскучы майстар мастацкага слова і чалавек з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй", — гаворыцца ў віншаванні.

• Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванне родным і блізкім Бэлы Ахмадулінай у сувязі са смерцю паэтэсы. "Бэла Ахмадуліна пакінула след у гісторыі культуры як яркі прадстаўнік пакалення "шасцідзясятнікаў", бліскучы майстар мастацкага слова і чалавек з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй", — гаворыцца ў віншаванні.

• Прынята пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь "Аб стварэнні Рэспубліканскага савета па справах культуры і мастацтва пры Савете Міністраў Рэспублікі Беларусь". Мэта новага грамадскага фарміравання — абмяркоўваць і выносіць на разгляд урада прапановы па ключавых праблемах развіцця культуры і мастацтва, па падтрымцы канкрэтных грамадска значных культурных праектаў.

• Адкрыццё замкавага комплексу "Мір" пасля рэканструкцыі адбудзецца 10 снежня. Унікальны помнік архітэктуры, уключаны ў 2000 годзе ў Спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА, расчыніць свае дзверы для наведвальнікаў напярэдадні каляндных свят, і таму тут чакаецца вялікі наплыў турыстаў, у тым ліку і з далёкага замежжа.

• У рамках Года культуры Беларусі і Расіі ў Маскве прайшлі Дні беларускага кіно. Масквічы атрымалі магчымасць пабачыць найноўшыя фільмы, створаныя беларускімі кінематографістамі, і ацаніць узровень сучаснага беларускага кінематографа. У праграму мерапрыемства трапілі мастацкія стужкі "Масакра", "Дастыш фантастыш", "Ваўкі"; дакументальныя — "Мама прыйдзе!", "Мінск вярэні", "Полацк"; анімацыйныя — "Жыла-была апошняя мушка", "Птушка", "Было лета".

• Адрозна два помнікі студэнтам з'явіліся сёлета ў Беларусі. Скульптура юнака з ноўтбукам у руках і з рукавом за плячымі паўстала на тэрыторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. А ў Полацку ля сцен былога кадэцкага корпуса, дзе цяпер размяшчаецца факультэт інфармацыйных тэхналогій Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, узведзены бронзавы скаляр. Скульптуры стануць своеасабымі сімваламі навучальных устаноў.

• Фінскі Санта-Клаўс, альбо, як яго называюць, Ёлупукі, напярэдадні навагодніх свят пабываў у Мінску. Штогод гэты казачны персанаж выбірае для свайго візіту розныя гарады Еўропы. Гэтым разам яго выбар прыпаў на беларускую сталіцу. Ёлупукі ўжо аднойчы наведваў Беларусь — ён прыязджаў да Дзеда Мароза і Снягуркі ў Бела-вешскую пушчу. Цяпер фінскага Санта-Клаўса цікавілі спартыўныя пабудовы Мінска і тое, ці шмат беларускіх дзяцей займаецца спортам.

Падрыхтавала Ірына МАСЛЯНЦЫНА

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Не толькі словам

У памяшканні Славянскай бібліятэкі прайшоў спрэчка-на-выбарчы сход Гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. У спісе членаў Гомельскай абласной арганізацыі сёння 41 пісьменнік, прычым 30 з іх былі прыняты ў саюз у перыяд з 2007 па 2010 год (за гэты час саветам аддзялення было разгледжана каля 80 заяў прэтэндэнтаў на званне прафесійных літаратараў).

Дакладчык — старшыня абласнога аддзялення СПБ Уладзімір Гаўрыловіч — падкрэсліў, што гомельскім пісьменнікам аказваюць вялікую дапамогу галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы і ўпраўленне культуры Гомельскага абласнога аддзялення. Аналізуючы справаздачны перыяд са снежня 2005 года па лістапад 2010 года, Уладзімір Гаўрыловіч адзначыў, што перш за ўсё пісьменнікі заявілі пра сябе яркімі, цікавымі сустрэчамі з чытачамі.

За першы год існавання арганізацыі было праведзена 317 разнастайных мерапрыемстваў. Былі сярод іх і міжнародныя: "Дружба-2006", "Над Дняпром, Дзясною і Сожам", бранскае свята "На Зямлі Баяна" (з 2006 года гомельскія творцы бяруць у ім удзел штогод), Шаўчэнкаўскія дні на Украіне.

Распачаўся выпуск літаратурных старонак у мясцовых перыядычных выданнях. У 2007 годзе выйшаў першы справаздачны выпуск калектыўнага зборніка "Нагхненне" і першы нумар газеты "Літаратурныя абсягі" — яна стала веснікам аддзялення. Творы гомельскіх пісьменнікаў друкаваліся ў часопісе "Форум", заснаваным Міжнароднай аса-

цыяцыйяй фонду міру ў Маскве, у альманаху "Славянские колокола", які аб'ядноўвае творцаў Беларусі, Украіны і Расіі, у альманаху "Міжрэчча".

У сувязі з юбіляямі Янкі Купалы і Якуба Коласа ў кожным рэгіёне вобласці сумесна з рэдакцыямі раённых газет былі праведзены літаратурныя конкурсы, у якіх прынялі ўдзел 1112 чалавек. 89 пераможцаў былі адзначаны дыпламамі, атрымалі каштоўныя падарункі. Падтрыманая ідэя стварэння школы юнага літаратара — за гэтую справу ўзялася паэтэса Ніна Шклярава. Дарэчы, дзесяць выхаванцаў гэтай школы ўжо сталі пераможцамі рэспубліканскіх і нават міжнародных літаратурных конкурсаў.

Пісьменнікі прымаюць актыўны ўдзел у абласных літаратурных конкурсах імя Кірылы Тураўскага (ён праводзіцца штогод). Заснавана кніжная серыя "Бібліятэка Гомельскага абласнога аддзялення". Адметным было свята "Літаратурныя дажынкi", у межах якога адбыўся "выноск прэзентацый" кніг гомельскіх аўтараў — іх было трынаццаць.

Значнай падзеяй стала Міжнароднае свята "Славянскія літаратурныя дажынкi", у якім прынялі

ўдзел пісьменнікі Беларусі, Украіны і Расіі. Падчас правядзення гэтага мерапрыемства праходзілі прэзентацыі выданняў пісьменнікаў Беларусі, Браншчыны, Чарнігаўшчыны, Куршчыны і Сумшчыны, былі выпушчаны два альманахі "Літаратурная Гомельшчына". Адбыўся таксама пазыжны конкурс маладых аўтараў, прысвечаны 70-годдзю паэта Анатоля Грачанікава. Праведзены літаратурны конкурс, прысвечаны 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і арганізацыі рэгіянальнага конкурсу чыгальнікаў "Зорка над Сожам".

У першым паўгоддзі 2010 года наладжана 470 сустрэч з чытачамі. Сярод самых адметных акцый — абласны дзіцячы конкурс чыгальнікаў, прысвечаны 65-годдзю перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і святаю беларускага пісьменства ў Хойніках.

За фактамі і лічбамі, прыведзенымі ў дакладзе старшыні абласнога аддзялення СПБ — самааддана праца неаб'якавых людзей. Таму падчас выбараў старшыні арганізацыі пісьменнікі зноў аднагалосна назвалі імя Уладзіміра Гаўрыловіча. Савет аддзялення таксама застаўся ў ранейшым складзе — пісьменнікі Яўген Калашнікаў, Тамара Ключэнка, Лілія Вялічка, Міхал Болсун і Юрый Фатнеў. Гэтыя творцы, а таксама Васіль Ткачоў, Ніна Шклярава і Валянціна Кадзетава абраны дэлегатамі на з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі ад Гомельскай вобласці.

Ірына МАСЛЯНЦЫНА

Прынятыя ў СПБ

Галіна Пятроўна ЗАГУРСКАЯ, паэтэса



Нарадзілася 5 студзеня 1945 года ў в. Лявонпаль Міёрскага раёна Віцебскай вобласці. У 1967 годзе скончыла фізіка-матэматычны факультэт Віцебскага педагагічнага інстытута імя П. М. Машэрава. Працуе метадыстам у Віцебскім будаўнічым ліцэі. Творы друкаваліся ў абласной і рэспубліканскай прэсе, а таксама ў калектыўных зборніках і альманахах. Аўтар дзвюх кніг вершаў — "З далоняў сэрца" (2007), "Да зямлі прытуліцца" (2009).

Андрэй Леанідавіч МУРАЎЕЎ, празаік



Нарадзіўся 27 верасня 1976 года ў г. Міёры Віцебскай вобласці. Скончыў Беларускае дзяржаўнае палітэхнічнае акадэмію па спецыяльнасці "Эканоміка і кіраванне ў будаўніцтве". Жыве ў Мінску, працуе менеджарам па рэкламе. У літаратуры заявіў пра сябе як аўтар, які піша фэнтэзі. Выдадзены раманы "Меч на ладонях" (2007), "Паладыны" (2008), "Гроза тيرانов" (2009).

IV Усебеларускі народны сход



У шэрагу дэлегатаў Усебеларускага народнага сходу, які адбудзецца 6-7 снежня 2010 года, — вядомая паэтэса, старшыня Віцебскай абласной арганізацыі Саюза пісьменнікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусачэнка, пісьменнік з Оршы Канстанцін Нілаў. Мы размаўляем з імі напярэдадні адказнага для ўсёй краіны форуму.

таго, што галоўная каштоўнасць — гэта Чалавек.

— Каб вам далі адну хвіліну для звароту да свайго народа, да чаго б вы заклікалі суайчыннікаў?

— Працаваць на дабро сваёй дзяржавы нястомна, аддаючы ўсе свае сілы, усе здольнасці, усе сваё сэрца, праяўляючы максімум вытрымкі ў складаных абставінах, цяжкіх, мудрасці, вынаходлівасці пры вырашэнні нават такіх задач, якія падаюцца невырашальнымі. Іншага спосабу зрабіць шчаслівым сябе і сваіх блізкіх, дабіцца росквіту роднай краіны — няма і не можа быць.



Адказнасць перад чытачом

— Ці можа адзін чалавек істотна ўплываць на грамадскую думку?

— У першую чаргу гэта залежыць ад чалавека: хто ён, які аўтарытэт мае ў грамадстве? Які яго практычны вопыт і што ён ужо зрабіў для суайчыннікаў? Калі гэта вядомы і паважаны чалавек, ён будзе ўспрыняты грамад-

ствам і зможа ўплываць на грамадскую думку.

— Палітычны імідж, эканамічная стабільнасць, духоўнае адраджэнне, — што з гэтага сёння найбольш важнае для грамадзян Беларусі?

— Усё гэта важна. Хаця на першае месца я паставіў бы эканамічную стабільнасць. Сёння вельмі важна замацаваць перамены, якія адбыліся ў эканамічнай сферы. Калі ў краіне будзе эканамічная стабільнасць, тады сусветным грамадствам будзе ўспрыняты належным чынам яе палітычны імідж. І на духоўнае адраджэнне сёння ўплывае эканамічная стабільнасць. Увогуле лічу, што ўсе гэтыя тры складнікі маюць паміж сабой цесную дыялектычную сувязь.

— Ці здольны пісьменнік навучыць людзей любові да Айчыны?

— Гэта, напэўна, першае, што патрабуецца ад пісьменніка. Нават калі пісьменнік піша пра нешта складанае, мінулае і горкае, любоў да Айчыны павінна ахінаць яго твор. Ды ці знойдзеце вы хоць аднаго беларускага класіка, які б ад свайго імя ці ад імя сваіх герояў не гаварыў пра вялікую любоў да сваёй краіны! Максім Багдановіч, Янка Купала, Якуб Колас, наш славуты зямляк Уладзімір Караткевіч... На іх творах вучыліся нашы бацькі, мы самі і сёння вучацца нашы дзеці. Пісьменнікам-калегам трэба памятаць, што пісьменнік — гэта ў першую чаргу грамадзянін, адказны перад часам і сваім чытачом.

Запісала Ірына МАСЛЯНЦЫНА

Стасункі

Разам!

Да гадавіны ўтварэння Саюза пісьменнікаў Расіі і Беларусі

Пры канцы 2010 года падсумоўваюцца вынікі дзейнасці грамадскіх пісьменніцкіх арганізацый. Роўна год таму быў створаны Саюз пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы, су-старшынямі якога сталі Мікалай Чаргінец і Валерый Ганічаў.

"Галоўны шанец у сумеснай творчай працы прадставіла нам сама гісторыя і грандыёзная падзея XXI стагоддзя — 65-годдзе Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне", — адзначыў у лісце да старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Валерый Ганічаў. — Менавіта ў гонар гэтай значнай падзеі Саюз пісьменнікаў Расіі сумесна з Саюзам пісьменнікаў Беларусі правялі выязны пленум у Курску "І дарогі твая нельга нам забыць".

Сёлета адзначалася 825 гадоў "Слову пра паход Ігараў". З гэтай нагоды была наладжана сумесная экспедыцыя рускіх і беларускіх пісьменнікаў па гарадах Бранск — Трубчэўск — Ноўгарад-Северскі — Гомель.

Прыкметным стаў агульны літаратурна-мастацкі конкурс для дзяцей і юнацтва "Трэнадзёры, уперад!", які з'яўдае моладзь расійскіх гарадоў і школьнікаў Мінска і Пінска.

Прыкметна актывізавалася цікавасць расійскіх літаратурных часопісаў да сучаснай беларускай літаратуры. Беларускія пісьменнікі сталі пастаяннымі аўтарамі ў часопісах "Наш сучасны", "Новая кніга Расіі", "Роман-журнал XXI век".

Знамянальныя даты адзначаліся і ў саміх грамадскіх аб'яднаннях. Саюзу пісьменнікаў Расіі споўнілася 50 гадоў, абноўленаму Саюзу пісьменнікаў Беларусі — 5 гадоў, а новастворанаму Саюзу пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы — год. Нагадаем: аб'яднаны творчы саюз асноўнае сваё мэтаю лічыць агульную дзейнасць па ўмацаванні гістарычнага братэрства і аднанні славянскіх народаў, умацаванні духоўных літаратурных сувязей, падтрымцы намаганняў па стварэнні агульнай Саюзнай дзяржавы.

Ул. інф.

Літ-абсягі

У галерэі "Лабірынт" Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбылася прэзентацыя падарункавага выдання — знакамітай аповесці Уладзіміра Караткевіча "Дзікае палаванне караля Стаха", выдадзенай на беларускай, рускай, украінскай і англійскай мовах. Кніга выпушчана ў свет грамадскім аб'яднаннем "Беларускі фонд культуры" пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

Адкрыў вечарыну... сам Караткевіч! Кажуць, што паэты не ўмеюць чытаць свае творы, таму выкананне імі ўласных вершаў звычайна расчароўвае. У той вечар прысутныя пераканаліся ў адваротным. Голас Уладзіміра Сямёнавіча, у чым запісу прагучаў класічны верш "Быў. Ёсць. Буду", стаў самым яркім уражаннем вечарыны і фактычна задаў ёй тон.

У выступленнях часта прысутнічала апеляцыя да гісторыі, зварот да мінулага. Досыць прынцыпова, што ўсе праводзілі мяжу паміж развіццём нашай краіны да з'яўлення Караткеві-

На Беларусі... Караткевіч жыве!



ча і часам пасля гэтага. Міністр культуры Павел Латушка падкрэсліў, што для дзяржавы, якая сёння завешча Рэспубліка Беларусь, пісьменнік зрабіў галоўнае — даў беларусам свядомасць, разуменне таго, што мы — народ, які мае глыбокія карані і багатую гісторыю еўрапейскай краіны. Паводле меркавання Паўла Паўлавіча, творы пісьменніка заслугоўваюць быць перакладзенымі на шмат якіх мовы свету.

Старшыня Беларускага фонду культуры Уладзімір Гілеп пры-вёў прыклад, як Уладзімір Сямёнавіч уплываў нават на далёкіх ад беларускай ідэі людзей. Па-

вядле яго слоў, Пётр Машэраў папрасіў, каб для членаў Бюро ЦК КПБ была праведзена экскурсія па гістарычных помніках у ваколіцах Мінска. Адзіным, хто падыходзіў на ролю экскурсавода, быў Караткевіч. Трэба было бачыць, — працягваў Уладзімір Аляксандравіч, — як масцітыя чыноўнікі слухалі творцы. Фактычна той спяваў гістарычную песню пра мінулае. Даследчык Адам Мальдзіс адзначыў, што ініцыятары выдання "Дзікага палавання караля Стаха", безумоўна, трапілі ў "дзясятку". На думку Адама Іосіфавіча, найлепшым творам Караткевіча з'яўляецца

раман "Хрыстос прыязміўся ў Гародні", найбольш значным — "Каласы пад сярпом тваім". Але каштоўнасць "Дзікага палавання" ў тым, што твор быў напісаны з рамантычным запалам. І, нягледзячы на сваю знешнюю займальнасць, нацэлены на выхаванне нацыянальнай годнасці.

Прысутных чакалі і выступленні дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Рамана Матульскага, пісьменнікаў Анатоля Бутэвіча і Навума Гальперавіча, а таксама кампазіцыя кіраўніка Беларускага паэтычнага тэатра аднаго актёра "Зьніч" Галіны Дзягілевай, створаная на музыку Алега Залётнева.

Досыць сімвалічна, што імпрэза, якая сабрала ў сценах бібліятэкі прыхільнікаў творчасці пісьменніка, адбылася ў атчэўнай мастацкай выстаўкі "Краіна пад бэльмі крыламі". Яна складалася з твораў беларускіх мастакоў, прысвечаных Уладзіміру Караткевічу, і стала яшчэ адным сведчаннем неўміручасці творцы, што назаўсёды застаўся ў мастацтве.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

На здымку: Уладзімір Гілеп, Міхась Бугавей, Галіна Дзягілева, Алег Залётнеў, Анатоль Бутэвіч падчас прэзентацыі. Фота Кастуся Дробава

3-пад пяра

Пісьменнік з Узды Дзмітрый Вінаградаў стаў лаўрэатам Міжнароднага літаратурнага конкурсу "Золотое перо Руси", які праходзіць у Маскве. Конкурс лічыцца адным з самых прэстыжных і элітарных у пісьменніцкім асяроддзі. У гэтым годзе ён адзначыў свой 10-гадовы юбілей. Удзел у ім прынялі больш як тысяча літаратараў з 32 краін свету. У кожнай намінацыі на адно лаўрэаткае месца прэтэндавалі ад 25 да 55 саіскальнікаў. У склад журы ўваходзілі кіраўнікі ўсіх пісьменніцкіх саюзаў Расіі, выкладчыкі Літаратурнага інстытута, вядомыя пісьменнікі. У намінацыі "Літаратурны пераклад" дыпламантамі сталі таксама ўдзельніцы з Гомеля Юлія Мельнік і Вольга Раўчанка.

Леанід ДЗМІТРЫЕЎ

На базе філасофскага факультэта Карлавага ўніверсітэта ў Празе адбылася VI Канферэнцыя маладых славістаў. У ёй узялі ўдзел студэнты, аспіранты і навукоўцы ва ўзросце да 35 год з розных краін. На працягу двух дзён шырокай аўдыторыі былі прадстаўлены больш як 40 дакладаў з Аўстрыі, Германіі, Польшчы, Расіі, Славакіі, Славеніі, Сербіі, Украіны, Харваціі, Чэхіі. Беларусі ў гэтым годзе прадстаўлялі Алена Губкіна (БДУ) і Марына Аммон (ГДУ імя Ф. Скарыны).

Амелія МАРЫНІНА

Адбылася сустрэча супрацоўнікаў часопіса "Польмя" са студэнтамі факультэтаў беларускай і рускай філалогіі БДПУ імя Максіма Танка. Галоўны рэдактар выдання — паэт Мікола Мятліцкі — распавёў пра гісторыю часопіса, які стаіць на варце мастацкага слова ўжо 88 гадоў. З выступленняў супрацоўнікаў рэдакцыі Уладзіміра Мазго, Рагнеда Малахоўскага, Вадзіма Спрыначана студэнты даведаліся пра планы выдання, крытэрыі адбору твораў для друку і, між іншым, пра тое, што часопіс заўжды рады даць магчымасць таленавітай моладзі пабачыць свае творы на старонках "Польмя".

Таццяна ВЫСКВАРКА

Пісьменнікі Анатоль Крэйдзіч і Надзея Белавус сустрэліся з вучнямі Іванаўскай гімназіі. Гоці распавядалі пра сваю творчасць, захапленне літаратурай, чыталі ўласныя творы. А пасля свай падарунак зрабілі пісьменнікам дзеці. Юныя аўтары гімназіі Алёна Малёж і Насця Дарагакупец чыталі свае творы. Гімназісты выказалі падзяку гасцям, якія дапамагілі ім яшчэ больш палюбіць Іванаўшчыну, зямлю, дзе жывуць людзі з прыгожай душой і непаўторным талентам.

Кацярына МАСЮК

Украінская грамада Брэста сумесна з навукова-педагагічным таварыствам "Берагіня" адзначыла Дзень украінскага пісьменства. Ініцыятыву свята падтрымала Генеральнае консульства Украіны ў Брэсце. Перад пачаткам імпрэзы можна было знамяціцца з выстаўкай кніг, якую арганізавала абласная бібліятэка імя М. Горкага. Побач працавала экспазіцыя майстэршчы-вышывальшчыцы Таццяны Гладкоўскай. Больш як дзве гадзіны сваё майстэрства перада слухачамі дэманстравалі ансамблі "Калінавы гурт" з Вальні, "Камертон" з Кобрына, "Галасы Палесся" і "Бярэсце" з Брэста.

Уладзімір БАРЫСЮК

Саюз пісьменнікаў Беларусі і Мінскае гарадское аддзяленне СПБ глыбока смуткуюць з прычыны смерці паэта і публіцыста ТОКАРАВА Міхаіла Дзмітрыевіча і выказваюць шчырыя спачуванні яго блізкім і родным.

Арт-лінія

Апошнімі днямі лістапада Нацыянальнай акадэмічнай Вялікі тэатр оперы і балета Беларусі парадаваў глядачоў першай балетнай прэм'ерай сезона — аднаактовым спектаклем "Трыстан і Ізольда" на музыку Рыхарда Вагнера. Аўтар лібрэта і музычнай рэдакцыі, харэограф і пастаноўшчык — народны артыст нашай краіны Юрый Траян, дырыжор-пастаноўшчык — заслужаны дзеяч мастацтваў Мікалай Калядка, мастак-пастаноўшчык — Аляксандр Касцючэнка. З гэтай адметнай нагоды ў тэатры адбылася прэс-канферэнцыя.

Дарэчы, да "Трыстана і Ізольды" Беларускі балет звяртаўся неаднойчы: першая пастаноўка, харэаграфічны мініяцюры "Шалёны Трыстан", была ажыццёўлена пасля вызвалення Мінска ў 1944 годзе, "Трыстан" — у 1958-м. Апошняя — балет "Трыстан і Ізольда" — датавана 1971 годам. Роля Трыстана была першай сольнай партыяй, якую даручылі сямнаццацігадоваму танцоўшчыку Юрыю Траяну, які толькі прыйшоў у тэатр. Гэта была першая сумесная работа з Людмілай Бржазоўскай. Іх першы сумесны спектакль — і першы сапраўдны поспех. Балет карыстаўся поспехам у глядачоў, ішоў не-

Першая прэм'ера сезона



калькі год, а потым знік з рэпертуару. Успаміны пра спектакль засталіся глыбока ў душы Юрыя Траяна, і з'явілася выдачная магчымасць рэалізаваць даўнюю мару — вярнуцца да музыкі Вагнера і ўвасобіць у харэаграфіі сваё бачанне музыкі і сюжэта. Рэпетыцыі пачаліся яшчэ ў верасні, але артысты былі вымушаныя зрабіць перапынак з-за гастролей па Мексіцы. Зноў да работы над балетам прыступілі толькі ў пачатку лістапада.

Аднаактовы спектакль уключае Пралог і тры карціны, музыка — аркестравыя ўступы да трох дзей аднайменнай оперы. Сюжэт

сярэднявековай кельцкай легенды пра Трыстана і Ізольду — адначасова рамантычны і трагічны апавед — не выкладаецца падрабязна, узяты пэўны зрэз гісторыі: ужо адбылося забойства Трыстанам Марольта, выратаванне Трыстана ад смяротнай раны, сватанне Трыстана ад імя караля Марка і любоўнае зелле. Распавед знаходзіцца ў той стадыі, калі пра каханне Трыстана і Ізольды ўжо ўсім вядома і дзею значаюць адносіны асноўных персанажаў — каралевы, караля Марка, Трыстана і світы, якая маніпуліруе сітуацыяй.

У балете дадзейнічаны чатыры склады салістаў. У адным з іх ролі закаханых выконваюць Дзяніс Клімук і Вольга Гайко — муж і жонка ў рэальным жыцці. Адна з адметнасцей спектакля ў тым, што ў ім танчыць толькі адна дзяўчына — Ізольда, а ўсе астатнія — мужчыны, якім прыходзіцца не вельмі, у літаральным сэнсе, лёгка з-за цяжкаватых сярэднявечных касцюмаў з натуральнай скуры і з металічнымі ўстаўкамі.

Балет "Трыстан і Ізольда" доўжыцца каля паўгадзіны, таму яго прадстаўляюць разам з вернутай у мінулым сезоне "Шапэніянай" і балетам у адной дзеі "Пахіта".

Віктар КАВАЛЁЎ

На здымку: Юрый Траян.

Фота аўтара

Повязі

Калісці Саламея Нерыс у нашым уяўленні была паэтычным сімвалам Літвы, гэтаксама як гістарычным — Гедымін, а музычным — Чурленіс. Пра паэтэсу шырока вядома было тое, што паходзіла яна з сялянскай сям'і; уласнымі намаганнямі і талентам заслужыла права на вышэйшую адукацыю; сказала сваё важнае слова ў зборы, захаванні і адаптацыі для дзяцей літоўскага фальклору; паверыла ў камуністычныя ідэалы і стала ў шэрагі змагары за светлую будучыню, у якой усе роўныя, нягледзячы на нацыянальнасць і паходжанне, усе — браты і сёстры. Паэтэса была сярод тых, хто хадайнічаў за прыём Літвы ў склад Савецкага Саюза.

Па-за школьнай і ўніверсітэцкай праграмамі па літаратуры заставаўся самота паэтэсы, горкія расчараванні, неразуменне суайчыннікаў-літоўцаў, з якіх некаторыя лічылі яе дзейнасць недапушчальнай і нават здрадніцкай. Падчас нямецка-фашысцкага нашэсця Саламея Нерыс ледзь не адзіная заклікала літоўцаў да барацьбы. Калі стала зразумела, што яе заклік не будзе падтрыманы шырокімі масамі, паэтэсу, ратуючы яе жыццё, разам з сям'ёй апошнім цягніком вывезлі ў Маскву, а па-

Бурштын з залатымі промнямі...

Таварыства "Беларусь — Літва" запрасіла аматараў паэзіі на вечар, прысвечаны памяці выдатнай літоўскай паэтэсы Саламеі Нерыс. Ён не быў прымеркаваны да нейкай юбілейнай даты і не адрозніваўся пампэзнасцю. Проста ў дзень, калі паэтэса з'явілася на свет, у сталічным Доме дружбы сабраліся прыхільнікі тонкай і пранікнёнай вобразнасці верша "літоўскай Ахматавай", каб узгадаць лепшае, што было ёю напісана, і паразважаць пра нялёгка лёс чалавека, творцы, жанчыны, чыё жыццё прыпала на пераломны для яе народа гістарычны перыяд.

ся яшчэ далей — у Пензу. Яна пакутавала, апынуўшыся ўдалечыні ад Літвы, марыла пра вяртанне і любоў на радзіме. Але памерла 7 ліпеня 1945 года ў маскоўскай бальніцы ад невылечнай хваробы. Саламея Нерыс была ўдастоена найвышэйшых для савецкага пісьменніка ўзнагарод. Яна стала народнай паэтэсай Літоўскай ССР, лаўрэатам Сталінскай прэміі. Але — пасмяротна. І гэта выпадак унікальны, можа, адзіны ў гісторыі савецкай дзяржавы.

Дык жа ставіцца сёння да жыцця і творчасці Саламеі? Пра гэта таксама спрабавалі разва-

жаць тыя, хто сабраўся на вечарыну ў яе памяць. Час прайшоў, сціраючы з памяці людской усё несапраўднае і памылковае. Забыліся паэтычныя радкі пра камсамол і натхняльную працу, паэма пра Сталіна. Але лірыка пацупціў Саламеі Нерыс, яе вершы пра каханне, пра "сонца, якое забылася ў вершалінах елак", пра "празрыстую красу Балтыі", пра "бурштын з залатымі промнямі" прайшлі ўсе выпрабаванні і атрымалі права застацца сярод найлепшых паэтычных твораў, напісаных у XX стагоддзі. На вечарыне шчодро гучалі вершы



Саламеі ў перакладзе на беларускую мову, а таксама — прысвечаныя ёй і напісаныя пад уплывам яе творчасці. Асабліва ўразіла прысутных выступленне Валерыі Куставай, маладой беларускай паэтэсы, якая, як і Саламея, прысвячае сваю паэзію Літве і каханню. Вёў вечарыну пісьменнік, сябра Рады таварыства "Беларусь — Літва" Кастусь Цвірка.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

На здымку: вечарыну вёў Кастусь Цвірка.

Фота Віктара Кавалёва

Мова беларусаў багатая на дабрыню

Журналісцкія расследаванні і заказныя матэрыялы

— Гэтая хвароба росту не толькі ў нас, расійская журналістыка таксама ад гэтага пакутуе. Што самае страшнае — пра гэта выказваюцца і такія вядомыя расійскія журналісты, як Міхаіл Нянашаў, старшыня Саюза журналістаў Усевалад Багданаў — і расійскі чытач, і асабліва глядач расчароўваюцца ў прэсе і тэлебачанні. Таму што там валадарыць адзін пункт гледжання. Ён сцвярджае: жыць трэба толькі так, а не іначай. Вось, купка багатых людзей — паказваюць шыкоўныя прыёмы, як яны адпачываюць на курортах. Але ж ёсць і іншая частка ў краіне — бедная, ды тая, на якой трымаецца дзяржава. Іх, гэтых людзей, не паказваюць. А яны не жадаюць глядзець. У 1990-я, дарэчы, выходзілі шыкоўныя артыкулы ў газетах і журналісцкія расследаванні на тэлебачанні. А пазля пачалі пісаць заказныя матэрыялы. Вось гэтая заказная журналістыка прынізіла нашу прафесію.

Думаю, што сапраўдная эліта ў нас, у Беларусі, сёння ў рэгіёнах. У многіх гарадах дыктоўнае тэлебачанне, сур'ёзнае радыёвяшчанне, цікавыя раённыя газеты. Возьмем тыя ж "Віцбічы". Пад 50 тысяч тыраж — больш, чым у некаторых абласных газет, альбо "Жодзінскія навіны" — там працуюць журналісты, якія выдатна ведаюць сваю справу і маральныя заповедзі нашай прафесіі.

Заваражыць словам

У свой час Рыгор Сакалоўскі атрымаў прэмію за цыкл матэрыялаў пра тых людзей Беларусі. У шэрагу творчых партрэтаў — Мікалай Яроманка, Эдуард Ханок, Ігар Лучанок, вядучы тэлебачання Кацярына Несцяровіч. Барыс Стральцоў дзякаваў яму за гэты цыкл: "за тое, што ў лёсах вядомых людзей знайшоў незвычайнае".

На думку Рыгора Васільевіча, менавіта аналітычныя ды мастацка-публіцыстычныя жанры забяспечваюць аўтарытэт журналістыкі ды складаюць гонар прафесіі.

— Напраўду, раней мы вучылі статут, маральны кодэкс журналіста. І хваляваліся перад уступленнем у Саюз журналістаў.

Мяне таксама прымалі ў Саюз у Віцебску на радзе абласной арганізацыі. Мікалай Дарафейка быў рэдактарам газеты "Віцебскі рабочы" і старшынёй праўлення абласной журналісцкай арганізацыі. Калі я ўвайшоў — сядзяць рэдактар, яго намеснікі, прадстаўнікі тэлебачання. Я паўночы чытаў статут, глядзеў газеты. А яны са мною гутарылі, як з сынам: што вы закончылі, хто быў выкладчыкам, дзе друкаваліся, ці ведаеце мову. А я сам з Украіны — добра, кажучы, але на гэтай зямлі трэба ведаць і беларускую, мы ж славяне! Украінская, руская, — гэта цудоўна. Калі яшчэ вывучылі і беларускую...

— Вывучылі?

— У Віцебску, дзе я на той час працаваў (1970-я), хацеў пайсці на курсы, але іх там, на жаль, не было. Хадыў пастаянна ў Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа, усе спектаклі перагледаў. "Несцерку" вельмі любіў. Гэтым спектаклем адкрываўся кожны сезон. Граў народны артыст СССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР Фёдар Шмакаў. І для ўкраінскіх газет,

Досьць шырока цяпер распаўсюджанае адвольнае меркаванне пра інфармацыйную дзейнасць. І ў масавай свядомасці, і ў прафесійным журналісцкім асяродку фактычна пастаўлены знак роўнасці паміж журналістыкай і пірамам.

Асабліва гэта становіцца відавочным, калі глядзець тэлеперадачы. У якім жа кірунку цяпер адбываецца эвалюцыя журналістыкі? Пра гэта сёння разважае першы намеснік старшыні Беларускага саюза журналістаў Рыгор САКАЛОЎСКИ.

калі там працаваў, перакладаў Сяргея Панізніка. Цяпер тут, ужо ў Беларусі да 100-годдзя Петруся Броўкі меркавалася выдаць зборнік яго паэзіі на трох мовах: беларускай, рускай і ўкраінскай. Я перакладаў на ўкраінскую. Кажучы, нядрэна атрымалася. Але зборнік па нейкіх прычынах так і не выдаў. Між іншым, рэкамендацыю ў Саюз пісьменнікаў мне даваў Іван Шамякін. Дагэтуль захоўваецца лісток, дзе ён сваёю рукай пісаў.

Думаю, што сапраўдная эліта ў нас, у Беларусі, сёння ў рэгіёнах. У многіх гарадах дыктоўнае тэлебачанне, сур'ёзнае радыёвяшчанне, цікавыя раённыя газеты. Возьмем тыя ж "Віцбічы". Пад 50 тысяч тыраж — больш чым у некаторых абласных газет, альбо "Жодзінскія навіны" — там працуюць журналісты, якія выдатна ведаюць сваю справу і маральныя заповедзі нашай прафесіі.

Калі мне выдалі журналісцкае пасведчанне, памятаю, я пісаў, і рукі дрыжалі — як жа я падпішу: "член Саюза журналістаў". І над кожным словам думаў — такая адказнасць была. І калі мы пісалі, ніколі не прыдумвалі, не прыхорашвалі. Загадзя рыхталіся да сустрэчы з чалавекам — хто ён, адкуль. Зараз усё робіцца быццам і правільна, каб было ўсё хутка і актуальна, але шмат і недапрацовак, "праколаў". Нават няправільна называюць прозвішчы ці няправільна ставяць наіскі! А для чалавека гэта вельмі важна.

І ў пісьменніцтве, і ў журналістыцы важная праца над словам. А журналісцкае слова ў залежнасці ад сітуацыі прамаўляе, заклікае, заварожвае, уражвае. Яно можа быць і добрым, і злым... Цяпер, на жаль, звязалася жанравая палітра, многія газеты — на адзін твар.

Пра еўрапейскую прастору, альбо Жыццёвая акадэмія

— Раней на ўступных экзаменах часта пыталіся ў абітурыентаў: каго з журналістаў можаце назваць, пра што піша? Ці называюць цяпер такія імёны? Былі ж часы, калі нават на назву артыкула не глядзелі, а чыталі подпіс: ведалі таго, хто піша, і вызначалі для сябе: чытаць альбо не! Куплялі газету, таму што там працаваў знаёмы аўтар. Чытачы выдатна ведалі і асяроддзе, і журналістаў: гэты напіша праўду, той схітруе...

— Некалькі гадоў я быў старшынёй выпускной экзамена-

цыйнай камісіі ў Інстытуце журналістыкі. Запомніўся выпадак. Сядзяць у камісіі паважаныя людзі, прафесары. Адказвае дзяўчына, якая абараняецца на магістра. Вось, гаворыць яна, называючы прозвішча англійскага пісьменніка, ён рабіў так і так. І расказвае аб прыёмах яго працы. А я пытаюся: хіба ў нас вядомых журналістаў няма? Назавіце мне прозвішча якога публіцыста. Маўчыць. Але няўжо не ведае Барыса Стральцова, Міхаіла Шыманскага (працаваў у газеце "Известия" колькі гадоў), Рыгора Булацкага?.. Еўрапейская прастора — добра, але і сваіх трэба ведаць. Тых, на кім трымаецца беларуская журналістыка. Любоў да прафесіі журналіста пачынаецца з павагі да тых, хто гэтую журналістыку ствараў.

У гэтым, відаць, ёсць і наша недапрацоўка, і Інстытута журналістыкі. Вось у нас на конкурсе "Залатое пяро" ёсць прэмія імя Рыгора Васільевіча Булацкага. Мы правядзём форум маладых журналістаў і, напэўна, зробім яшчэ адну досьць неабходную пастаянную намінацыю. Можа, нават не важна будзе, ці з'яўляецца ён сябрам Саюза журналістаў — можа, маладыя не паспелі яшчэ ўступіць, бо існуе пэўны цэнз, трэба пяць гадоў працаваць у журналістыцы. Але каб маладыя адчулі сябе ў супольнасці. І ганарыліся!

Вось Васілю Пяскову — адзінаму з журналістаў лаўрэату Ленінскай прэміі — 85 гадоў. А ён яшчэ друкуецца ў "Комсомольскай правде", і якія ў яго нарысы! Я помню, як ускалыхнула маю душу адна яго публікацыя — "Бацькаў суд": пра бацьку, які забіў сына-дзверцера, і як ён жыў пасля гэтага ў душэўных пакутах, вымольваючы прабачэння ў жонкі... У Сібіры справа была — і Пяскаў, як толькі даведаўся, паехаў туды, за тысячы кіламетраў. Вось так пісалі раней! А якія артыкулы ды фельетоны былі! Адышлі лепшыя часы. Напісаць зметку — гэта ж не рост. І вось тое, што ў нас ёсць грамадская акадэмія журналістыкі, — выдатна! Тры факультэты ў ёй — ідэалагічны, эканамічны, спартыўны. І едуць вядомыя нашы журналісты ў абласныя цэнтры, вопытныя людзі аналізуюць матэрыялы, і гэта асабліва маладым дае вялікі плён.

Творчае біяполе і псіхалогія

— Раней неяк зусім па-іншаму адчувалася журналісцкае брацтва, — працягвае свой роздум Рыгор Сакалоўскі. — Мы перасталі радавацца поспехам адно аднаго. Як у тым транспарце: нехта некага зачэпіў, і пайшло далей зло... Псіхалагі тлумачаць гэта існаваннем біяполяў. У машыне яны сіцкаюцца, але ж імкнучыся выпрастацца! І пачынаецца таўката-

ня. Так і мы, журналісты. Сядзім блізка, адзін пры адным, ходзім па рэдакцыях, у кагосьці атрымліваецца, у кагосьці — не. Вось і назапашваецца адмоўная энергія. А радавацца трэба было б: хтосьці параўнанне цікавае знайшоў, у кагосьці выбудаваны вобраз.

— Агульнае журналісцкае поле ў Беларусі адчуваецца?

— Бясспрэчна. Вось, Прэзідэнт Беларусі, выступаючы на адной нарадзе, пакрытыкаваў газету. І губернатар мяне просіць: разбярыцеся. Я разам з Зіновіем Прыгодзічам паехаў у калектыў: страшная сітуацыя! Але ж была добрая газета. Хто там што рабіў? Мы сустрэліся з людзьмі, праналізавалі, напісалі, не хаваючы, усё: адзначылішы і недахопы, зразумела. І выправілася становішча. Іншы раз паехалі — усё змянілася, людзі ўсміхаюцца! Страшна, калі ўсё калектыў выходзіць з раўнавагі. І важна, які рэдактар. Калі слабы — газеты не выйдзе. Калі злізі — няхай на яго! — і бязгрозшы прымуюць і нас, журналістаў, дзейнічаць так, што біяполе не заўсёды застаецца светлым. На жаль.


На XII з'ездзе Беларускага саюза журналістаў нездарма выказвалася думка: у кадровай палітыцы трэба таксама шукаць новыя падыходы. І не лішне было б, прызначаючы на пасаду рэдактара, раіцца з творчай арганізацыяй: мы праводзім творчыя конкурсы, сустракаемся ў калектывах — ведаем усіх! Не кожны творца

На конкурсе "Залатое пяро" мы правядзём форум маладых журналістаў і, напэўна, зробім яшчэ адну досьць неабходную пастаянную намінацыю. Можа, нават не важна будзе, ці з'яўляецца ён сябрам Саюза журналістаў — можа, маладыя не паспелі яшчэ ўступіць, бо існуе пэўны цэнз, трэба пяць гадоў працаваць у журналістыцы. Але каб маладыя адчулі сябе ў супольнасці. І ганарыліся!

стане рэдактарам. А, бывае, уграўленец пісаць не ўмее. А ёсць тыя, ў каго атрымліваецца і тое, і тое. Вось, пайшлі зараз у раённыя газеты настаўнікі. Нічога не маю супраць іх. Але ж журналістыка — іншая справа і веданнем мовы не абмяжоўваецца.

Аднак распаўсюдка тэмы, погляд журналісцкі павінен быць. Тады і матэрыял загучыць паддзяржаўнаму. А павінна валадарыць атмасфера інтэлектуальнай несупакоенасці, нязурымлівасці, сумленнасці і душэўнай чысціні.

Неяк гады тры таму мы былі ў Піцеры. Сярод іншага запісалі і тэлеперадачы з вядучымі, як людзі ўспрымаюць нашу краіну.



Адзін "рэспандэнт", даведаўшыся, што мы з Беларусі, пазначыў коратка: "Беларусь — гэта партызаны, гэта горды народ, гэта Быкаў!" І пайшоў далей. Разумеце? Гэтым ён усё сказаў! Вось вам вобраз Беларусі ў піцера. А калі гэта выказаць, не даўшы чалавеку назваць Васіля Быкава? Можа, нам на шкоду было тое, што нейкі час мы ішлі ў адным фарватары, дэманструючы аднабаковую кампліментарнасць. А павінны паказаць розныя погляды. Кожны народ мае свае традыцыі, свае карані. Мы ж, як тая шчодрая яблынька — усе галінкі з яблыкамі. Адно маленькае, другое — вялікае. А на адным дрэве, у адной дзяржаве.

Ды неяк мы перасталі гаварыць і пра іншае. Прапісная ісціна: для інтэрв'ю неабходна выбіраць цікавых людзей. Хтосьці можа падумаць: навошта мне шараговы чалавек? І адмаўляюцца ад цікавейшых сустрэч. Але ў гэтым чалавеку могуць уваасабляцца тыповыя рысы, цікавыя факты. Калі ж рэдактар абавязвае цябе ўзяць інтэрв'ю ў некага, а ён табе не па душы, нічога не атрымаецца.

...І жытнія каласы ў куце

Офіс сакратарыята Беларускага саюза журналістаў размяшчаецца на вуліцы Румянцава — амаль насупраць Дома літаратара. У невялікім па намерша асабістай — два кабінеты: першага намесніка старшыні і сакратара. Шмат ідэй нараджаецца менавіта тут. У куце каля працоўнага стала — жытнія каласы.

— Нейкія асаблівыя, Рыгор Васільевіч?

— У мяне на Віцебшчыне цешча жыве, 88 гадоў. Еду да яе, а там поле вялікае, заўсёды збіраю і стаўлю. А ў іншым кабінете беларускія каласы стаяць у вазе, вырабленай з палтаўскай гліны. Прывез вазу адтуль. А Палтаўшчына — своеасабліва літаратурная Мекка Украіны. Вось, у ўкраінскага класіка Андрэя Галаўка твор ёсць — "Піліпко": "А ў яго вочы, як валожкі ў жыцце. А з дзіравага картэжа — чуб жытнімі каласамі. Цэ Піліпко". Вось вам і вобраз. Але... уражаны тым, як цяпер ва Украіне жывуць. Калі ёсць магчымасць, прыязджаю ў сваё сяло — Багданаўку (прыгожа гучыць, ці не так?). Сяло некалі даўно было падзелена напалам. Частка — калгасная. А там, дзе я нарадзіўся, — быў саўгас. У 1950-х у нас у сяле электрастанцыя была, святло, радыё. Усе працоўныя лічыліся рабочымі. Пякарня свая была, завод цагляны. Хлеб быў, зерне, мука і яшчэ плацілі добрыя грошы. Прыязджалі да нас нават сезонныя рабочыя. Ведаеце, адкуль? З Расіі і з Беларусі, з Брэсцкай вобласці. Перажанілі многія. Едзеш па вёсцы — украінская, руская, беларуская мовы. Дом культуры вялізны быў. Я нават некаторы час быў дырэктарам. Пасля пайшоў працаваць у рэдакцыю. У самім доме — ляпіна, дом з калонамі, бібліятэка цудоўная, паўсюль віселі аксамітныя фіранкі. Наш саўгас, памятаю, першае месца ўзяў па Украіне за збор зерня. Цяпер глянуў — дрэвы з вокнаў растуць. Прайшоўся па вуліцы — нікога не сустрэў. Дамы разваленыя, зараслі бур'яном. Адчуванне жахлівае. У саўгасе ніводнага трактара няма. І наймаюць прыватнікаў, каб поле ўзараць.

Я туды свае кнігі вязу, калі еду. Кажу, можа, не трэба вам гэта. Не, адказваюць, помнім, і кнігі вашыя любім. Вельмі паважаюць яны беларусаў. Між іншым, калі ў Львове навучаўся, мяне называлі "східняк" ("ўсходнік"). Тады яшчэ так гаварылі.

— Нам бы вывучыць іх досвед дэманстрацыі фільмаў з украінскімі субцітрамі ды вядзення перадач на роднай мове.

— Але цяпер гавораць, што Украіна адмаўляецца ад дзяржаўных СМІ. Нам жа трэба дзяржаўную падтрымку захаваць. Іначай ніяк нельга.

Ірына ТУЛУПАВА
Фота Кастуся Дробава

У падтрымку нацыянальнай культуры

Пра надзённыя клопаты Мінскага гаркама Беларускага прафсаюза работнікаў культуры расказвае яго старшыня Віктар Маліноўскі.

Віктар Тадэвушавіч працуе на гэтай пасадзе толькі паўгода. Скончыўшы Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці "Рэжысура масавых свят", працаваў загадчыкам сельскага клуба на малой радзіме ў Нараўлянскім раёне, дырэктарам кінатэатра ў Нараўлі, загадчыкам раённага аддзела культуры, намеснікам старшыні Нараўлянскага райвыканкама, потым у Міністэрстве культуры, у Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь...

— Віктар Тадэвушавіч, што з'яўляецца галоўным клопам галіновага прафсаюза?

— Мінскі гаркам прафсаюза работнікаў культуры вызначыў мерапрыемствы па рэалізацыі рашэнняў VI з'езда Беларускага прафсаюза работнікаў культуры на 2010—2015 гады, лейтматывам якіх з'яўляецца працяг працы па ўмацаванні адзінства арганізацыйнага складу прафсаюза, матывацыя прафсаюзнага членства, стварэнне новых прафсаюзных арганізацый.

З гэтай мэтай гаркамам праведзена больш як 40 сустрэч з прафактывамі раённых арганізацый прафсаюзаў, арганізаваны два выязныя навучальныя семінары на базе Салігорскага і Стаўбцоўскага раёнаў. Вядзецца актыўная праца з нашымі асноўнымі сацыяльнымі партнёрамі, падпісаны новыя пагадненні паміж упраўленнямі фізічнай культуры, спорту і турызму Мінскага гарвыканкама і аблвыканкама на 2010—2012 гады.

Усе найважнейшыя справы ў калектывах вырашаюцца сумесна з прафсаюзам. Добры старшыня прафсаюза камітэта — палова справы для кіраўніка.

Кожны дзень я сустракаюся з работнікамі культуры. Яны звяртаюцца да мяне са сваімі праблемамі, пытаннямі, просьбамі, праблемамі. Задача прафсаюза — дапамагчы ім: паспрыяць стварэнню добрых умоў для працы, абараняць іх сацыяльныя, працоўныя, юрыдычныя правы, вылучаць лепшыя на грашовыя прэміі. Прафсаюз заўсёды стаіць на баку работ-

Динамічнаму развіццю культуры ў нашай краіне ўсяляк садзейнічае Беларускі прафсаюз работнікаў культуры. Самы буйны ў галіне — Мінскі гарадскі камітэт. Ён аб'ядноўвае 337 арганізацый культуры, інфармацыі, спорту і турызму агульнай колькасцю звыш 20 тысяч чалавек.



нікаў культуры. Арганізацыя створана ў дапамогу, а не для кантролю. Старшыні гаркамаў, райкамаў, пярвічных прафарганізацый — аўтарытэты і паважаныя работнікі, большасць якіх на грамадскіх асновах выконвае свой абавязак па абароне правоў членаў прафсаюза. Спецыялісты гаркама заўсёды гатовы аказаць дапамогу і старшыні, і калектыву. Асабліва апошнім часам стала запатрабаванай юрыдычная дапамога. У нашым гаркаме працуе юрысконсульт, які дае членам прафсаюза бясплатныя прафесійныя кансультацыі. Мы маем і кваліфікаванага інспектара па працы.

— Ці разглядаюцца пытанні па павелічэнні зарплат членам прафсаюза?

— Заўсёды ўважліва аналізуецца ўзровень заробатнай платы ў працоўных калектывах, менавіта не сярэдняй па галінах, а канкрэтна — якая катэгорыя атрымлівае нізкую заробатную плату. Унесены прапановы ў абласныя аб'яднанні для далейшага інфармавання вышэйшых органаў улады і сацыяльных партнёраў. Гэтую справу мы заўсёды трымаем на кантролі і прымаем меры па яе выпраўленні. На з'ездзе федэрацыі прафсаюзаў Беларусі нас падтрымаў Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка. Ён выступаў і адказваў на пы-

танні больш як чатыры гадзіны. Галоўнай тэмай гутаркі была якраз абарона правоў працоўных на атрыманне належнай зарплаты.

— Прафсаюз сочыць і за ўмовамі працы?

— Безумоўна. Прававой інспекцыяй па працы пастаянна ажыццяўляецца маніторынг кантрактнай формы найму. Ён дазваляе выявіць самыя распаўсюджаныя парушэнні заканадаўства пры заключэнні кантрактаў.

У першую чаргу гэта адсутнасць мер па стымуляванні працы ў выглядзе павышэння тарыфнай стаўкі ў працэнтнай суаднесенні да акладу да 50 працэнтаў і прадастаўленне дадатковага адпачынку да 5 календарных дзён, заключэнне кантракта на мінімальны тэрмін. Аднак бывае, што заключэнне кантрактаў ажыццяўляецца без удзелу прафсаюза.

Удзел прафсаюза ў заключэнні кантрактаў дазваляе своечасова адстойваць правы работнікаў — членаў прафсаюза, а не змагацца з фактамі ўжо здзейшаных парушэнняў.

Адсутнасць дадатковых мер стымулявання працы пры заключэнні кантрактаў з'яўляецца самым распаўсюджаным парушэннем працоўнага заканадаўства ў нашых арганізацыях. З гэтым парушэннем прафсаюзы

змагаюцца з дня ўвядзення кантрактнай формы найму. Прыняты ўказ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 31 сакавіка 2010 года № 164 дазваляе пераводзіць добрага супрацоўніка пасля заканчэння кантракта на працоўны дагавор, які заключаецца на нявызначаны тэрмін.

— Віктар Тадэвушавіч, раскажыце, калі ласка, пра міжнародныя сувязі прафсаюза.

— Міжнароднае супрацоўніцтва прафсаюзаў з кожным годам развіваецца. Асабліва добра наладжаны стасункі з Севастопалем. Мы абменьваемся ведамі ў кірунках развіцця культуры і мастацтва. Цікава, што севастопальцаў вельмі ўразіў наш конкурс прафесійнага майстэрства "Мінскі майстар". У іх таксама праводзіцца такія праекты, але не так шырока. У Беларусі на гэты конкурс з'яўляецца шмат людзей, кіраўніцтва, тэлебачанне. Пры тым, што выявы майстроў потым з'яўляюцца на банерах у горадзе. Вось, напрыклад, пераможцам конкурсу прафесійнага майстэрства "Бібліятэкар Мінска-2010" стала Наталля Нікіціна. Прафсаюз вылучыў яе на прэмію, падаравалі тэлевізар, пра яе пісалі і пішуць у газетах. Ёй жа прыемна, што прафесію бібліятэкара заўважылі і прызналі. Гэты конкурс — сапраўдны стымул для работнікаў культуры.

— Якія пытанні культуры, на ваш погляд, павінны быць у цэнтры ўвагі на Усебеларускім народным сходзе?

— Лічу, што фінансавая падтрымка культуры з боку дзяржавы павінна быць крыху большай, а вось працэнт падаткаабкладання — меншым.

Усебеларускі народны сход — гэта найвышэйшая форма дэмакратыі ў нашай рэспубліцы. Наколькі я ведаю, у ніводнай краіне не праводзіцца такі форум. Прадстаўнікі культуры, адукацыі, прамысловасці, эканомікі і яшчэ шмат якіх галін збіраюцца, каб вырашыць агульнадзяржаўныя праблемы і складзі план на бліжэйшыя пяць гадоў па развіцці краіны ўвогуле. На такім сходзе павінна прысутнічаць паболей звычайных людзей, а не чыноўнікаў, каб яны па-сапраўднаму выказалі свае прапановы, узнялі хвалюючыя пытанні менавіта з нізоў. Гэта і ёсць найвышэйшая форма дэмакратыі, так званая размова на чысціню.

Гутарыў
Уладзімір ПАДАЛЯК
Фота аўтара



На другі край вечнасці

Неяк раптоўна, як спуджаная птушка вечавай парой, сышла з жыцця Бэла Ахмадуліна — таемная струна сучаснай рускай паэзіі... Таемнасць заўжды была ў яе вачах. Таленту? Зямнога быцця? Ці чагосьці яшчэ, што жыве ў падсвядомасці? Яе сэрца спынілася вечарам 29 лістапада пасля працяглай хваробы на семдзесят чырвоных годзе жыцця. У думках адкручваю назад сорак чатыры гады і трапляю ў пачатак маскоўскай зімы 1966 года. Агromністы натоўп штурмаваў дзверы ЦДЛ. Яго стрымлівала конная міліцыя, а людзі ашалела прагнулі паэзіі. Мены на афішах: Ахмадуліна, Еўтушэнка, Вазнясенскі, Акуджава — былі выключна магічнымі. Тады, у сярэдзіне шасцідзясятых, Паэзія перажывала свой трыумф і дзясяткі, сотні тысяч людзей жадалі стаць сведкамі гэтага трыумфу.

Мне тым вечарам пашчасціла прарвацца ў залу, дзе ўсё замірала ад чакання, калі ж выйдзе на сцэну славутыя паэты. І вось яны выйшлі. Я разглядала Бэлу Ахмадуліну і пакуль бачыла ў ёй толькі прыгожую маладую жанчыну. Сапраўднае чарадзейства пачалося, калі яна падыйшла да мікрафона і загучаў яе голас... Гэта быў голас-птушка, ён трапляў, як трапечуць крылы, і ўся яна сама трапятала, як крыло... Ці не ў Цвятаевай ёсць радок: "...Не знала я тагда, што я поэт", адчуванне апошняга з'яўлення з тым самым трапятаннем, якое вымае цябе з цябе. Сілу гэтай энергіі адчуць і салодка, і страшна, гэта, напэўна, і ёсць адчуванне палёту душы... Потым мне неаднойчы здаралася прысутнічаць на літаратурных вечарах з удзелам Бэлы Ахмадулінай, і кожны раз у яе голасе чулася гэтае таемнае трапятанне крылаў. Энергія, што зыходзіла з голасу, перадавалася, і гэта было як гіпноз. Відаць, такою і бывае вялікая паэзія.

Дзесьці з год таму Бэла Ахмадуліна прыязджала ў Беларусь, у Мінску ладзіўся яе літаратурны вечар. Мяркую, што многія нашы пісьменнікі прысутнічалі на тым вечары. А я не пайшла, хацелася захаваць у сабе яе такой, якой яна ўражвала, ашаламляла. Пашкадавала пра тое толькі цяпер, калі скончылася зямное жыццё Бэлы Ахмадулінай. Драматург Алена Папова сказала: "А ты ведаш, я была на тым вечары. Месерэр (муж Ахмадулінай) дапамагаў ёй падысці да мікрафона, але, калі пачала чытаць вершы, голас не змяніўся. Гэта была ўсё тая ж Бэла Ахмадуліна!"

Была... У адносінах да творцаў не існуе гэтага дзеяслова ў мінулым часе. Адно калі дваццаць дзявятага лістапада дыктар паведаміў у тэлевізійных навінах: "Сёння не стала Бэлы Ахмадулінай...", гэта прагучала як удар маятніка. Яшчэ адзін непапраўны сыход у рускай паэзіі: Булат Акуджава, Рыма Казакова, Андрой Вазнясенскі, і вось у жалобнай рамцы Бэла Ахмадуліна... Быццам распадаецца планета, што ўпрыгожвала туго ўжо далёкую эпоху. Эпоху "шасцідзясятнікаў" — так часта называюць гэтае магутна-таленавітае пакаленне, якое абзначылася неспасрэдна ў нашай беларускай паэзіі яшчэ і як філалагічнае. Тады, у тых далёкіх гады "шасцідзясятнікаў" былі ў німбе шырокай, сусветнай славы. Дарэчы, яны ж пасля так званай хрушчоўскай адлігі сваім талентам і абудзілі цікавасць да паэзіі ва ўсім свеце. Гэта, безумоўна, феномен нашай цывілізацыі. І гэты феномен, як бы жыццё ні рухалася, назаўжды застаецца ў гісторыі сусветнай літаратуры, як засталася імяны Гамера, Кагула, Петраккі, Шэкспіра... І няхай нікога не бянтэжыць тое, што з розных эпох вырываюцца адзінкі, гэта ўсё непрадказальна... Але, безумоўна, з рускай паэзіі дваццаціга-дваццаці першага стагоддзя будзе выхавана і імя Бэлы Ахмадулінай, каб назаўжды застацца ў неўміручай плыні прыгожага пісьменства.

Такі ўжо высокі лёс у паэтаў, у чым голасе жыве спеўная птушка...

Раіса БАРАВІКОВА,
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі
імя Янкі Купалы Рэспублікі Беларусь

Водгалас

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры да 80-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча арганізаваў святочнае адкрыццё новай выстаўкі "Свет шчодры. Свет мяне паўторыць...". Удзел бралі галоўны спецыяліст упраўлення ўстаноў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Святлана Гаўрылава, дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Аляксандр Лукашэнец, пісьменнікі Васіль Зуёнак і Анатоль Бутэвіч, сябры і родныя Уладзіміра Караткевіча.

Дзякуючы Адаму Мальдзісу, Анатолу Вераб'ю, пляменніцы пісьменніка Алене Сінькевіч, яго сястры Наталлі Кучкоўскай ды многім іншым, на выстаўцы ўпершыню былі прадстаўлены ўнікальныя матэрыялы. Сярод іх — асабістыя рэчы пісьменніка, яго фотаздымкі і малюнкi, макеты кніг, афішы

Зямля пад белымі крыламі святкуе...



да фільмаў, мастацкія палотны... Увагі заслугоўваюць і кнігі з уласнай бібліятэкі Уладзіміра Караткевіча, асабліва старадрукі, якія таксама прадстаўлены ў экспазіцыі.

Своеасаблівы настрой на вечарыне стварылі мастацкія калектывы цэнтара пазашкольнай работы "Ветразь":

фальклорны калектыв "Мілавіца", рыцарскі клуб "Княжы Гуф" і танцавальны ансамбль "Чарлі".

Святочнае адкрыццё новай экспазіцыі запомнілася і падарункамі музею. Так, Алена Сінькевіч прэзентавала поўны збор твораў Уладзіміра Караткевіча, Васіль Зуёнак — верш, прысвечаны філфакаўскаму пакаленню, да якога і адносяць пісьменніка, і некалькі аркушаў навуковай бібліяграфіі, падпісаных рукой Уладзіміра Караткевіча.

Усе прысутныя, а гэта больш як 100 чалавек, змаглі першымі пачуць новую экспазіцыю, пачуць цёплыя словы пра Уладзіміра Караткевіча ад родных і прыхільнікаў яго таленту, падзяліцца ўражаннямі і апынуцца ў сапраўднай атмасферы беларускасці.

Кацярына БАГАМАЗ

На здымку: сваякі Уладзіміра Караткевіча перадаюць у дар музею поўны збор твораў пісьменніка.

Фота Кастуся Дробава

Радуніца, як вядома, — гэты дзень памінавання тых, хто пайшоў у лепшы свет. "Радуніца" — і кніга паэзіі Генадзя Мяцеліцы. Іншай назвы і быць не магло: яна выйшла акурат да гадавіны смерці. Сёлета Г. Мяцеліцу споўнілася б 50 гадоў. Генадзь пакінуў пасля сябе зборнік "Цяпло маіх завей", што некалі пабачыў свет у серыі "Першая кніга паэта", якую выпускае выдавецтва "Мастацкая літаратура".

Зорная гронка і парушынка вечнага



З той першай кнігі "Цяпло маіх завей" адбылося маё знаёмства з Генадзею. Ужо і не памятаю, у якім годзе... Г. Мяцеліца, маючы ў сваім мастакоўскім набытку першы зборнік, а таксама шэраг іншых твораў, акурат заканчваў Літаратурны інстытут імя Максіма Горкага ў Маскве. Было гэта тады, калі завейныя вятры "перабудовы" шмат добрага змялі на сваім шляху. Не мінулі яны і літінстытут, дзе фінансаванне жадала лепшага — таму і не знаходзілася ахвочых без аплаты рэцэнзаваць дыпломныя работы выпускнікоў. Выйсце кіраўніцтва знайшло ў тым, каб параіць шукаць рэцэнзентаў сярод землякоў. Маўляў, не можа таго быць, каб хто-небудзь не згадзіўся.

Так Г. Мяцеліца і выйшаў на мяне. Як прызнаўся пры сустрэчы, на радые нехта параіў. Я згадзіўся. Хацелася дапамагчы маладому паэту, які апынуўся ў такім становішчы. Дый, трэба глядзець праўдзе ў вочы, падобная прапанова мне ўсё ж "льстала". У савецкія часы пра такое рэцэнзаванне і марыць не даводзілася. Такая адказная справа даручалася тым, хто меў многія і многія званні.

Рэцэнзію я напісаў і, як потым даведаўся, Генадзь паспяхова скончыў інстытут. Пасля гэтага ягоны след для мяне па сутнасці згубіўся. Трэба ж было так надарыцца, што ў пачатку верасня мінулага года, калі я ішоў у "ЛіМ", на выхадзе сутыкнуўся з маладым мужчынам. Той павітаўся і па някавасці на маім твары зразумеўшы, што я не здагадваюся, хто перада мной, дадаў: "Памятаеце, рэцэнзію дыпломную пісалі? Гэта я, Генадзь Мяцеліца я". Так і разышліся мы, абмяняўшыся толькі некалькімі словамі. А праз пяць дзён да мяне дайшла вестка: "Раптоўна памёр Генадзь Мяцеліца!".

Ягоная жыццёвая біяграфія гэтка ж кароткая, як і творчая. Нарадзіўся ў вёсцы Прасці на Нясвіжчыне. Скончыўшы сярэднюю школу, працаваў, служыў у арміі. Быў рэдактарам на Беларускім тэлебачанні, супрацоўнікам Літаратурнага музея імя Максіма Багдановіча. Як ужо адзначалася, скончыў Літаратурны інстытут імя Максіма Горкага. Толькі нездарма кажуць, што біяграфія паэта — у ягоных творах...

Вершы ў кнізе "Радуніца" прадстаўлены ў чатырох раздзелах. Спачатку ідуць творы з кнігі "Цяпло маіх завей", потым тыя, што не былі выдадзены. Знайшлося месца тэкстам тэлевізійнага паэтычнага мнаспектакля "Вобразы" сямі песням, дзве з якіх пакладзены на музыку С. Зелянкевічам. Творчыя набыткі, як быццам, не такія і вялікія, але, як вядома, каб адчуць узровень паэта, шмат чытаць не трэба: часам дастаткова дзясятка вершаў, якія могуць многае сказаць і пра яго самога, і пра ягоны ўнутраны свет, і, увогуле, пра тое, чым ён кіруецца ці кіраваўся ў сваім жыцці...

Вершы, якія сведчаць, што Г. Мяцеліца як паэт адбыўся, у кнізе "Радуніца", безумоўна ж, ёсць, хоць, магчыма, сёй-той з літаратурных "эстэты", якія прывыклі выстройваць абоймы толькі са "сваіх" аўтараў — як жылых, так і тых, хто пайшоў з жыцця, з апошніх робячы ў прамым сэнсе гэтага слова класікаў, шматзначна пасміхнецца: "Знайшоў чым захапляцца!"... Няма ў мяне жадання разрываць паэтычныя абоймы, хоць, пры жаданні, зрабіць гэта не так і цяжка. Проста атрымліваю асалоду, чытаючы тое лепшае, што ёсць у Г. Мяцеліцы. Паглыбляючыся ў сэнс прамоўленага ім, міжволі пачынаю глядзець на свет яго вачыма, успрымаць ягонага лірычнага героя як чалавека, з якім нібыта ў сапраўднасці знаёмы. Хоць бы ў вершы "Увечары сціхне гамонка...", што стаіць у кнізе першым:

Увечары сціхне гамонка,
І хораша стане душы.
Скрозь шыбіны зорная гронка
Мігціць у нябеснай цішы.

Пакінуты справы, турботы
На час нетаропкай начы.
Бабуля памоліцца ўпотаі,
Наг тварам рукою трасучы.

Мне ўсё гэта змалку знаёма.
І доўга яшчэ не заснуць...
У сценах бацькоўскага дома
Паганні і казкі жывуць.

Пра бабулю ён пісаў з асаблівай цеплынёй і замілаваннем. Можна таму, што самому цяпла і спагады не заўсёды ставала, бо гадаваўся бязбацькавічам. Падобная акалічнасць, зразумела, не магла не адбіцца на ягоным характары. Больш за тое, гэта прымушала спяліць у сэрцы сваю мару аб тым, што тое, што чакае наперадзе, будзе толькі сваё і ўрэшце атрымаецца стварыць свой мікрасвет. І адначасова — няўпэўненасць:

Я абыходжу ўсе храмы
і будую сабе свой, цагляны.
Кожная цаглінка ў ім —
здабытак майго пошуку.
Кожная шчыліна ў ім —
вынік маёй няўпэўненасці.
Я няўпэўнены,
што калісь пабудую яго,
але веру, што ў ім будзе жыць
мой Хрыстос.

Прызнанне Г. Мяцеліцы ў адным з ранніх вершаў: "... хлусіць я не ўмею, // Бо праўду люблю аж да самых драбніц" — не паэтычная поза, як можа падацца спачатку, не жаданне паказаць свайго лірычнага героя толькі станоўчым, а ўся сутнасць паэта.

Праўдалюбы ад сваёй праматы часта пакутуюць. З-за бескампраміснасці ім нярэдка накіраваная адзінота: "Не зразумець псіхолога паэта, // Бо ён, паэт, заўжды зусім адзін". Што гэта — проста канстатацыя факта ці ўсё ж адчай, што вырваўся з грудзей?

Многае з таго, што напісаў кожны паэт, пасля яго смерці ўспрымаецца інакш, чым пры ягоным жыцці (Г. Мяцеліца — не выключэнне). Чыгач пачынае звяртаць большую ўвагу на падтэкст, паэтычнае слова быццам становіцца дзеяннем, а тое, што некалі прамаўлялася, набывае больш глыбінны сэнс, і часам са здзіўленнем заўважаеш, што аўтар у нечым як бы прадбачыў свой лёс.

У прыватнасці, так успрымаецца цяпер верш Г. Мяцеліцы "А я лячу ў бясконцасці жыцця...":

А я лячу ў бясконцасці жыцця,
Як парушынка вечнага Сусвету,
Яго надзея і яго дзіця,
Ў бязмежжы зор
сваю знайшоўшы мэту.

Адзін скачок — і бездана праглыне,
Імгненні... у зямлю ўпадуць, бы росы.
І даляглад заранкаю мільгне,
Адгасць салют майму былому лёсу.

Мо гэта будзе водбліск добрых мар,
Маіх турботных думак супярэчнасць?
Праз дзень і ноч,
праз лёгкасць і цяжар —
Пакуль жыву —
я прадаўжаю вечнасць.

Генадзь Мяцеліца жыве, бо жывуць ягоныя вершы. Я, зразумела, далёкі ад думкі, што яны будуць запатрабаваны ўсім аматарамі паэзіі, але той, хто прачытае кнігу "Радуніца", не сумняваюся, атрымае задавальненне. Як атрымаў яго і я.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Чуллівасць, дапоўненая чуйнасцю

Пра сваё пакаленне, пакаленне дзяцей вайны, даволі ёміста і дакладна сказаў паэт Уладзімір Паўлаў у вершы, прысвечаным памяці сябра Івана Калесніка:

Мы чэсна сваю
насыпалі сляню —
І ў полі гайдае
і б'еца жаўна.
А нас, ацалелых
ад мін і агню,
Часцей і часцей
насіцігае вайна.

Наш высеў падаўся
у колас якраз,
Яго вы за нас
і спяліце і жніце.
І доўга і шчасна
жывіце за нас,
А мы праляцелі,
як вецер у жыце.

Вось што не давала і не дае паэту права гаварыць легкаважна, наспех. Сумленне і боль пакалення заўсёды пераважалі над іншым. "Жывіце за нас...", магчыма, гэтыя словы больш апраўдана гучалі б з вуснаў франтавіка. Ды не, сцвярджае аўтар, вайна цэлала, страляла і трапляла ў некалькі пакаленняў адразу.

Лірычнаму герою Уладзіміра Паўлава баліць за ўсё на свеце, і асабліва за тое, што датычыць дабрыні, шчасця, вечнасці, памяці. Ён памятае мінулае і добра разумее ўсе недарэчнасці, трывогі і беды для сённяшняга, ён гатовы на самаахвярнасць, толькі б адвесці бяду ад людзей. Нездарма адну са сваіх сталых паэтычных кніг паэт назваў "Сляза на вейцы". Там і прызнаецца ў прычыне сваіх зямных трывог:

Прыняць нявінных
мільёны смерцяў
Душа б прымела,
Каб анікому на цэлым свеце
Так не балела.

Лірычнаму герою Уладзіміра Паўлава баліць за ўсё на свеце, і асабліва за тое, што датычыць дабрыні, шчасця, вечнасці, памяці. Ён памятае мінулае і добра разумее ўсе недарэчнасці, трывогі і беды для сённяшняга, ён гатовы на самаахвярнасць, толькі б адвесці бяду ад людзей. Нездарма адну са сваіх сталых паэтычных кніг паэт назваў "Сляза на вейцы".

Мне заўсёды здавалася чамусьці, што ў яго ніколі не было ні наўнага дзяцінства, пачаткоўства, хваробы росту, праз якія даводзіцца прайсці кожнаму творцу, праз якія прайшоў і я сам. Можна таму, што сустрэліся, пазнаёмліліся і пасябравалі мы, калі ён быў ужо даволі стала сфарміраваным чалавекам і ў жыцці, і ў творчасці, пачуваўся дэвалю ўпэўнена і быў здольны ўзважваць на шлях самой душы аднолькава дакладна і вялікае, і малое. Самога паэта бачыў і добрым, і гнеўным. Такая і яго паэзія. Яна заўсёды — адлюстраванне душы.

Пяшчотай, пчырым чалавечым разуменнем і спагадай надзелены ў творах У. Паўлава вобраз жанчыны. Жаночая любоў — ці не адзіны выток чалавечай дабрыні і цяпла, якія саргаваюць чалавецтва? Менавіта над гэтым задумваецца паэт. І самыя пяшчотныя радкі прысвячае роднай маці.

Вобраз маці ў памяці і ў свядомасці паэта заўсёды лучыцца з вобразам роднай хаты. Згадка пра хату Уладзіміра Паўлава ў Замошшы заўсёды высвечвае для мяне светлы твар яго маці Марыі Андрэеўны. Памятаю адно вечаровае застолле ў тых утульных сценах. Пасля вясельных і сумных разоў Марыя Андрэеўна нечакана заспявала. Нешта каляднае, шчырамае. Я працаваў тады на Беларускім радые і ў дарогу заўсёды браў з сабой рэпарцёрскі магнітафон. Незаўважна ўключыў яго...

Крыху пазней прачытаў у паэта такія радкі:

Баюся званка
нечаканага з дому,
Начной тэлеграмы.
Зазналі ў жыцці
вы вялікую стому,
Старэнькія мамы.
Хай поіць ад веку
вада дажджавая
І рэкі, і нівы.
Які я шчаслівы,
што мама жывя,
Да страху шчаслівы.

Усхвалявалі яны тады душу. Але сёння ўсё прачыталася зусім інакш, яшчэ больш балюча, нібыта токам працяла. Бо і сам нядаўна прайшоў праз тую ж стругу.

Вобраз маці, працаўніцы і гартніцы, ва ўсёй сваёй паўнаце паўстае і ў прозе Паўлава, у яго аповесці "Яжэліха", апаваданні "Бацечка".

Проза У. Паўлава патрабуе асобнай гаворкі, хоць у ёй аўтар застаецца тым жа паэтам, з уласцівымі яму чуллівасцю і чуйнасцю, з вялікай павагай да спеўнасці і водарнасці народнага слова. Прозу Паўлава ў свой час высока ацаніў Іван Мележ. А гэта гаворыць пра многае.

Падаваць жыццёвыя факты ў аб'ёме рэальнасці і праўды, хай яны будуць і залішне суровымі, — гэта хутэй не прыём, а адно з галоўных правіл у творчасці Уладзіміра Паўлава. І выпрацавана яно не сёння, у пару самую сталую ў жыцці і творчасці — як-нік працягта сем з паловай дзясяткаў. Сённяшняга паэта лёгка пазнаць і ў яго ранніх паэтычных зборніках "Узлетная паласа", "Далыглад", "Светацeni". Так, ёсць у паэта ступені росту, іх даволі лёгка прасачыць ад кнігі да кнігі, але ўсё гэта ступені адной лесвіцы, якая вядзе паэта ў жніўную ды ўмалотную пару яго сталасці.

Гартаю двухтомнік У. Паўлава, адзін том якога складае проза, перачытваю яго кнігі "Гадавое каліцо", "Сляза на вейцы", "Што было на Беларусі", праглядаю кнігі для дзяцей і шчыра радуся плёну і прадавігасці паэта. А ў думках ёсць і такое: "Мог бы быць і большы плён, калі б не аддаваў свой дарагі час на падтрымку маладых калег, дапамогу сябрам, не займаў яго самымі рознымі клопатамі, без якіх не ўявіць жыцця".

Згадаючы перажытае, паэт нібы з сумам прызнаецца:

Ёсць і дзень той і час,
Ён і будзе, я знаю,
Ды на ўсё дзурт раз
Я ўжо часу не маю.

Сапраўды, аднымі і тымі ж слядамі па жыцці двойчы не пройдзеш. А зрабіць яшчэ шмат на сваім творчым палетку паэту пад сілу.

Казімір КАМЕЙША

Абрысы жаноцкасці

Нататкі пра сімвалізм, літаратурныя пакаленні і каментары

Багдановічазнаўства атрымала і атрымлівае сталую ўвагу беларускай філалагічнай думкі. Няма яно мае і здабыткаў: вечно маладою Максіму з самага пачатку шчасціла на даследчыкаў, бо сярод іх — Антон Луцкевіч, Іван Замоцін, Аляксандр Вазнясенскі, Уладзіслаў Чаржынскі, Адам Бабарэка, Ніна Ватацы, Рыгор Бярозкін, Алег Лойка, Міхась Стральцоў, Уладзімір Конан, Ала Кабаковіч і многія іншыя. Яны перш за ўсё ядналися ў пазе і сімпатыі да паэта, што і дапамагала сумнаваты і не заўсёды захапляльны аналіз творчасці ператварыць у

сапраўднае прызнанне. Працягваюцца гэтыя натхнёныя штудыі і сёння — супольнымі намаганнямі вучоных і музейных работнікаў. Сёе-тое выходзіць і з кніг. Напрыклад, параўнальна нядаўна пабачыў свет зборнік "Максім Багдановіч і яго эпоха" (Мінск, РІВШ, 2009), дзе былі змешчаныя матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, што адбылася ўвосень 2007 года. Але гаворка не толькі і не столькі пра зборнік (які сам па сабе таксама заслужоўвае асобнай рэцэнзіі), а пра адну з тэндэнцый, якая заўважаецца ў сучасным багдановічазнаўстве.

Я маю на ўвазе тэму "Багдановіч і сімвалізм (дэкаданс)". Пры жыцці паэта адрозніваць да дэкадэнтаў, пра што ўсе ведаюць з успамінаў Ластоўскага. У тым жа плане выказаўся і Янка Купала ў ліставанні з Л. Клейнбартам. Пазней, у савецкія часы, "ярлык" сімваліста (так парадаксальна гэта тады называлася) з Багдановіча то здымалі, то зноў навешвалі. Выглядае гэта даволі забаўна, шчыра кажучы, але такі ўжо "быў час, была эпоха" — эстэтычныя катэгорыі падмянялі этычнымі, а блытаць "плюс" і "мінус" было небяспечна. Сёння, безумоўна, да дэкадансу ставяцца спакойна, балазе па меркаванні некаторых вучоных і крытыкаў яго праявы і паўнапраўнае існаванне-развіццё не спынілася на 1910 — 1920-х гадах, але доўжыцца дагэтуль.

Цяпер тэма разглядаецца безадносна да былых стэрэатыпаў: сімвалізм як асноўны кірунак у мастацтве слыннага "рубяжа вякоў" адпрэчыць немагчыма, і Багдановіч — непасрэдны жыхар гэтага самага рубяжа — не мог не ведаць пра яго, не суданосіцца з ім, не ўваходзіць у дыялог ці дыялектычны супраціў. Тут можа падасца грубым слова "супраціў", але, агульнавядома, якраз у супраціве сімвалізму пакаленне Багдановіча і вырасталала, бо на пачатак XX стагоддзя сімвалісцкі запал і ягоны пазітыўны новы ўнёсак здрабнеў, выдыхнуўся. Тое пакаленне пасля назвалі акмеістамі (гл. у згаданым зборніку артыкул В. Максімовіча "М. Багдановіч і акмеізм"), ды гэта была хутчэй віна Гумілёва, ягоная прага да маніфестацыі. Бо, сапраўды, пакаленне Багдановіча (з рускіх лірыкаў) — гэта Гумілёў, Ахматава, Цвятаева, Мандэльштам, Пастарнак, Маякоўскі. Усе яны, абсалютна

розныя паэты, растуць у аднолькавых умовах панавання сімвалізму, але кожны "пераадольвае" яго па-свойму, ва ўмовах уласнага светабачання. Ці, калі ўжо адасобіцца ад занадта прамалінейнай формулы Жырмунскага (з класічнага артыкула "Преодолевшие символизм"), кожны па-свойму з сімвалізмам кантактуе. Для Багдановіча агульнае кола, унутраны кантэкст — названае пакаленне, а тое, што ўжо для яго становіцца *знешнім кантэкстам*, адчуваецца як мінулае, як памяць культуры — гэта сімвалізм, народніцтва, рускі "залаты век", Фет, Верлен, Блок, Буало праз рускіх класіцыстаў — усё, што ўваходзіла ў свядомасць і выявілася ў тэкстах. Для кантэкстуальнага вывучэння творчасці Багдановіча варта перш за ўсё дакладна вызначыць кола тых кантактаў, у якія ўваходзіць спадчына маладога класіка (гэта неабходна перш за ўсё для стварэння сістэмнага рэальнага каментарыя да спадчыны паэта). Калі такога дакладнага, эмпірычна пацвярджальнага кола не існуе, то існуе рызыка гіперінтэрпрэтацыі.

Адной з такіх дабрадзейных для інтэрпрэтацыі сфер з'яўляецца праблема "жаноцкасці" ў творчасці Багдановіча. У прыватнасці, спынім увагу на цыкле "Каханне і смерць", які не ўвайшоў у аўтэнтычны "Вянок" 1913 года, хоць аўтар таго і жадаў (у складзе "Вянка" ён апынуўся толькі ў замоцінскім двухтомніку). Думаецца, што не апошняю ролю пры вырашэнні пытання "уклучаць-не ўклучаць" адыграла пазіцыя рэдакцыі "Нашай Нівы", для якой паэзія Багдановіча агулам была задужа "небеларускай", а выдаваць кнігу з вершамі пра *семя бурнае, муское* зусім не ўваходзіла ў яе адрэдажэнцкія планы. З той жа прычыны застаўся (дзякуй

Богу, што застаўся) у рукапісе Багдановічаў пераклад эратычнага верша Верлена "Ракаўкі" — спісаны той жа рэдакцыяй у сутарэнні рэдакцыйнага архіва. Пра "Каханне і смерць" таксама ўжо моўлена дастаткова, але вось з'явіліся і новыя артыкулы па гэтай тэме, якія ў пэўным сэнсе і ўносяць імкненне да іншых кантэкстаў, — працы Наталлі Пыско "Увасабленне ідэі вечнай жаноцкасці ў творчасці Максіма Багдановіча", "Паэзія Максіма Багдановіча ў асноў-

Пакаленне Багдановіча (з рускіх лірыкаў) — гэта Гумілёў, Ахматава, Цвятаева, Мандэльштам, Пастарнак, Маякоўскі. Усе яны, абсалютна розныя паэты, растуць у аднолькавых умовах панавання сімвалізму, але кожны "пераадольвае" яго па-свойму, ва ўмовах уласнага светабачання. Ці, калі ўжо адасобіцца ад занадта прамалінейнай формулы Жырмунскага (з класічнага артыкула "Преодолевшие символизм"), кожны па-свойму з сімвалізмам кантактуе.

ных канцэптах сімвалізму" і інш. Даследчыца рухаецца ў кірунку пошуку новай прасторы для суданясення з творчасцю Багдановіча. Трэба адрозніваць сказаць, што робіцца гэта на вельмі высокім прафесійным узроўні. Але, зноў жа, падаецца, тут мы маем справу з тым, што Міхаіл Бахцін называў "далёкімі кантэкстамі". Патлумачу. Праблема "вечнай жаноцкасці" вырашаецца Н. Пыско ў судакрананні з ідэямі У. Салаўёва, якія, гэта агульнавядома, моцна паўплывалі на эстэтыку маладых сімвалістаў — перадусім А. Блока і Вяч. Іванова (з апошнім Салаўёў быў знаёмы асабіста; Блок жа толькі аднойчы бачыў філосафа). Вось жа, думаецца, што выхад на Блока і Вяч. Іванова — надзвычай прадуктыўны. Асабліва на апошняга, чья паэтычная практыка доўгія гады была вядомай і даступнай толькі рэдкім спецыялістам, а ў багдановічазнаўстве і пагадоў не закралася (тэматычная пераклічка Багдановіча з Блокам асветлена ў працах Р. Бярозкіна, але ён адзін, зразумела, не мог вырашыць усё нюансы). Іншая справа, што, калі ўзяць за фундамент *першаснасць* у Багдановіча салаўёўскай ідэі "вечнай жаноцкасці", гэта б перакрэсла ўсё тое плённае, што прадумана Р. Бярозкіным, М. Стральцовым, А. Лойкам па гэтай тэме. Бадай, "жаноцкасць" і "сафіялогія" Салаўёва не павінны ўспрымацца як першасны чыннік, але як другасны — які трансліраваўся праз паэзію сімвалістаў, асэнсоўваўся Багдановічам і *пераставраўся* ім у адпаведнасці з уласнымі перакананнямі, што і павінна будзе адлюстравана ў дапоўненым варыянце каментарыя да збору твораў класіка (як культуралагічны яго складнік). Калі ж перайсці да канкрэтыкі, то можна заўважыць на-

ступнае. У лютаўскім нумары сімвалісцкага часопіса "Весы" за 1909 год была надрукаваная кніжка (альбо цыкл) Вячаслава Іванова "Каханне і смерць", якая пасля складала чацвёртую частку ягонага зборніка "Сог ardens" (1911 — 1912). Улічваючы, што канкрэтна гэты нумар часопіса Багдановіч мог і не бачыць (хаця, паводле ўспамінаў сучаснікаў, Максім Адамавіч выдатна ведаў усю палітру тагачаснай паэзіі, чытаў сталічную літаратурную перыёдыку і нават выступляў з лекцыяй пра стан і кірункі рускай паэзіі), трэба сказаць, што другі том згаданага іванавскага зборніка, дзе змешчаны паэмыны нам цыкл, выйшаў якраз у 1912 годзе. У жніўні-кастрычніку 1912-га Багдановічам і быў напісаны аднайменны цыкл (з класікаў сімвалізму можна яшчэ прыгадаць В. Брусава і ягоную "Баладу пра каханне і смерць", але гэты верш напісаны толькі ў 1913 годзе і, цалкам магчыма, інспіраваны Вяч. Іванавым). Спынімся на параўнанні гэтых творчых "спарышоў".

"Каханне і смерць" беларускага паэта ўяўляе сабой лінейнае ланцужковае развіццё аднаго сюжэта, аб'яднанае адной сістэмай вобразаў. Не названыя і не абвешчаныя, персанажы сапраўды, як піша Н. Пыско, успрымаюцца як абагуленыя, архетыповыя. Але гэтая архетыповасць грунтуецца выключна на вышэйзгаданай адсутнасці імянаў. У астатнім цыкл насычаны канкрэтнымі падзеямі, якія лёгка ўкладаюцца ў сюжэт. Трэба адзначыць гэтую падкрэсленую цыклавасць, якая, можа, і не заўсёды ідзе на карысць мастацкасці. Падобная схематычнасць у Багдановіча апраўданая — адзін з першых ён задаваў тон, распрацоўваў сам фармальны матэрыял паэзіі на беларускай мове, але ў


але выяўленая як "Ты" поглядам мужчыны (такім чынам, іх узаемаадносіны тут пакідаюцца на другі план). Як заўсёды ў Багдановіча, цыкл прадастаўляе ўсе магчымыя страфічныя варыянты лірычных замалёвак у выглядзе вершаваных памераў, тыпаў рыфмоўкі і г. д.

Цыкл "Каханне і смерць" Вяч. Іванова, у жыццёва-канкрэтным плане, — водгук паэта на смерць жонкі, літаратаркі Лідзіі Зіноўевай-Анібал. Прыкметай паэтыкі Іванова, поруч з наследаваннямі класікам антычнасці і схільнасцю да цвёрдых формаў верша, з'яўляецца ўскладзеная паэтычная мова, што ператвараецца ў спляненне метафараў, кантамінаваных спасылак да іншых твораў і вобразаў, складаных і шматкампанентавых эпітэтаў. У той жа час, яго "Каханне і смерць" (канцёны і санеты) таксама грунтуецца на рэальных падзеях, яшчэ свежай страці. Але выяўленне канкрэтыкі ў Іванова заўсёды пераплаўлена ў тыглі шматслойных абстрактна-метафарычных вобразаў, рэлігійна-філасофскіх тэрмінаў і сюжэтаў. Палярныя ў цыклах менавіта "кадзіроўкі", спосабы шыфроўкі вобраза. І ў іх параўнанні — сэнс адрознення Багдановіча ад сімвалістычнай паэтыкі. Калі прыняць за гіпотэзу інспіраванне багдановічаўскага цыкла (ці, прынамсі, яго назвы) Вячаславам Іванавым, то беларускае "Каханне і смерць" выглядае дыялектычным супрацьпастаўленнем сімвалізму. Багдановіч, маніфестуючы сваё бачанне, як бы адштурхоўваецца ад мистычнай трактоўкі пары "Эрас / Танатас", пераводзячы яе ў канкрэтны, рэчывны, наяўны — чалавеч(ны), урэшце, аспект. Разам з тым, не жадаючы міфалгізаваць, ён сапраўды праз адасабленне цэнтральнага персанажа гэтага фрагментаванага аповеда ў свядомасць лірычнага героя дасягнуў сапраўднага сінтэзу лірычнасці і эпічнасці.

Нельга сказаць, што ў сваёй мистычнай трактоўцы пары "каханне/смерць" Іванова быў тады адзіным і непаўторным. Такія матывы ёсць, як ужо казалася, і ў В. Брусава, а таксама М. Гумілёва, А. Эліса, З. Гіпіус. Будучаму аўтару кантэкстуальнага аналізу багдановічаўскага цыкла абавязкова трэба будзе згадаць і казку блізкага сям'і Багдановічаў М. Горкага "Дзяўчына і смерць". Шырока выяўляўся гэты пракаветны матыв і ў тагачасным жывапісе (адзін з узораў — прыведзеная тут аднайменная карціна Густава Клімта). Але антымистычная скіраванасць Багдановіча — гэта складнік, ад якога не ўцячы. Не я першы гэта кажу, зразумела. Ледзь не адзінае выключэнне, мабыць, — верш "Цемень" (гл. "Загадка Багдановіча" М. Стральцова). Ён услаўлены сёння "хрыстацэнтрчным" літаратурназнаўствам, але зусім не характэрны для паэта і сваёй адзінкавасцю хутчэй абавязаны таямнічай асобе Кіціцынай. Хрысціянства ж Багдановіча, думаецца, выявілася не ў згаданні "вобраза Хрыста", "касцёла Ганны" ці "трудзей Пана Бога", але перш за ўсё ў яго адмаўленні сваёй паэтычнай значнасці: ці не адзіны з вялікіх, ён быў Моцартам, які сціпла лічыў сябе Сальеры...

Фундаментальнае даследаванне па суданясенні Багдановіча з сімвалісцкай паэтыкай (ды і наогул рускай паэтычнай традыцыяй), бяспрэчна, наспела і, ёсць спадзевы, будзе выконвацца. Асобныя фрагментарныя знаходкі варта аб'ядноўваць дзеля таго, каб мы чыталі Багдановіча шчыра і з разуменнем таго, што ён хацеў сказаць насамрэч.

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ



Клімт. "Каханне і смерць".

Калі прыняць за гіпотэзу інспіраванне багдановічаўскага цыкла (ці, прынамсі, яго назвы) Вячаславам Іванавым, то беларускае "Каханне і смерць" выглядае дыялектычным супрацьпастаўленнем сімвалізму. Багдановіч, маніфестуючы сваё бачанне, як бы адштурхоўваецца ад мистычнай трактоўкі пары "Эрас / Танатас", пераводзячы яе ў канкрэтны, рэчывны, наяўны — чалавеч(ны), урэшце, аспект.

Янка
ЛАЙКОЎ

бязлітасны час
міласэрны час
абьяжавы час

гудзе паляўнічы рог
коні панура брыдуць праз вечнасць
напаты слых

кропка ў небе
тры стрэлы

бязлітасны час параніў
міласэрны час забіў
абьяжавы час
пусціў сабе кулю ў сэрца

на пустэльнай зямлі
сцякае крывёй
мёртвая памяць

ты блукаў
у замкнёных снах
ты шукаў
улюбёны прах
але ў чорных вірах
напаткаў адно
непрытомны страх

Твой апошні сон трымціць на вейцы,
затрымацца хоча як мага.
У чаканні сціхнуў нават вецер,
змоўклі і трывога, і туга.

Вечна чуць хачу тваё дыханне,
захлынацца ў хвалях валасоў.
Не мінай, маё апошняе каханне!
Не мінай, майго юнацтва сон!

у чырвоным чорным залатым
вобраз твой растаў нібыта дым
пульсаванне грымотны далягляд
адчуваючы адчайны мой пагляд

быццам залатыя караблі
ля мяне аблокі праплылі
праплылі і зніклі ў чорных днях
у чырвоных і забойчых снах

штосьці мільгацела і тады
калі несліся наўскач гады
непрытомная туга жыла
пільнавала за вуглом імгла

ты нібыта сон нібыта боль
ты была цябе не будзе больш
у далёкім успаміне тым
у чырвоным чорным залатым

Паляванне

выехалі на паляванне
тры верхнікі

Віктар
БУБНАЎ

Кружыліся дзяўчаты ў танцы,
А я, слабы яшчэ танцор,
Глядзеў адно на твая пальцы,
Што ўмелі танчыць перабор...

Трохрадка змоўкла галасістая,
Бо час настаў і агначыць.
Ніхто не можа баяніста,
Хоць на хвілінку, замяніць.

А ён з сяброўкаю гаворыць
На клубным ветраным двары,
Дзе клавішы высокіх зораў
Таёмна свецяцца ўгары.

Як паг калькай, не аббіўся
Дзень былы ў наступны дзень.
Я і сам не паўтарыўся,
Хоць на свеце шмат людзей.

Непраторанай сцяжынай
Па жыцці сваім іду.
Маю ў ім і каліну,
І няўдачу, і бяду.

Ды жыву без пэўнай злобы
І вітаю новы дзень,
Не дваінік ступае побач,
А ўсяго мой шэры цень.

Дзесьці ў зыбкіх пясках
Мае ўвязлі б сляды...
І адчуў бы свой крах
Я, знямоглы, тады.

Абступаюць камлі
Зблізку постаць маю...
Я на цвёрдай зямлі,
Як заўсёды, стаю.

Ў шлях пайду спакваля,
І не будзе трывог,
Днём і ноччу зямля —
Нібы мой абярог.

Касец

Не кожны ўсё-такі наклеп
Аднойчы збітую касу,
Кляпаць хто ўмее — і косіць лепей
І першым зведае расу,

І той не дасць сабе паблажку,
Хоць часу раняга стае.
Ізноў шурпата мянташка,
Так, як душа яго, п'яе...

А жонцы ўжо сняданак несці...
Маўчаць шчэ пчолкі і чмялі,
Касцу ж, здаецца, што ў паесці
Пакуль раса — няма калі.

Касой махае гэтак гонка...
І толькі ў думцы бы прысеў...
Ды нечакана прыйдзе жонка —
Зару з сабою прынясе.

Баяніст

Хлапец, што з вёсачкі Траянава,
Калі баян у рукі браў,
То светлай музыкай баянавай
Усіх у клубе захапляў.



Фота Кастуся Дробава

Ірына
ХАМРЭНКА

Дэбют

Ірына Хамрэнка — студэнтка
I курса філфака БДУ. Пераможца
Рэспубліканскай алімпіяды
па беларускай мове. З вершамі
ў "ЛіМе" выступае ўпершыню.

(Ноч і дождж, глухі лістапад,
Настойваў, каб не прыязджала.
А цягнік а чацвёртай гадзіне)

Ногі свае легзь стрымала —
Так цягнулі у бок вакзала
А чацвёртай гадзіне.
Тонкія рукі ламала
За тое, што апраналі
А чацвёртай гадзіне.
Цела, мозгу пакорнае,
Кінула спаць паг коўгру
А чацвёртай гадзіне...

Толькі сэрца — не цела!
Не стрымалася, паляцела.
Сустрэнеші?..
А кожнай гадзіне.

Першаснегавая імпрэсія

Абноўлены свет
вяртае надзею на шчасце.
Глядзі, як адгана снег ахінае зямлю!
Хай звонку халодна,
але расчыню вокны насцеж:
Сягоння я ўсё навакол утрапёна люблю!

Хай нават каханне маё
не патрэбна нікому —
Не будзе пяці, а памру —
дык ужо ж не ў журбе.

І вечнай бялюткасі
гэтаму снегу святому!
І — любаму, рогнаму —
вечнага шчасця табе!

Ёдка

Дай вам Божа
ніколі не зведаць
як выгрызае знутры самота
ніколі не чуць
нямога енку
ніколі не бачыць
сухія слёзы
грыжачыя рукі
ёлкасаў адчаю
глухія ночы
пустэчу ўсярэдзіне
пакіньце
мене
жыццё
гэта
шчасце.

Зімовая дарога

Мяце.
І нашто нам такія сумёты?
І Афрыцы столькі народу
можна гэтай вадою выратаваць.
А я тут паўзу
па калена ў снезе.
Я рыбка
па гараскопе —
люблю ваду.
Ды толькі не замерзлау!
За спінай — гітара.
У завеі я — згорблены прывід.
Апрутныя слёзы.
Не проста халодна — ёдка.
(зноў "ёдка", ўлюбёнае слоўца...)
Смерць зімою — дык ля батарэі.
І гэта яна лічыла,
што стала аптымійскай.
Ха!
Напаўтрупам
прыцягнуўся ў вясну.
Ну, праўда, аптымійска?
Аджыву.

Надзея стомы

Сквер Купалы. Цішыні зімовай
не руінуе гул нядаліх вуліц.

Мёртвае ракі не збудзяць качкі.
Мроі грэваў сонца не прагоніць.
Не відаць нідзе на коўдры снежнай
лёгкіх нітак-сцяжачак птушыных.
Сінтэтычна звонкае паветра.
Ні галінкі вецер не кранае.

Нерухама, глуха стыне сцюжа
ў цягавінні шэрых дзён заспаных.
Цяжка ўзімку заставацца дужым...
Прыйдзе сакавік.
Сабе кайданы!

Надзея не спраўдзіцца

Смеючыся, сказаць: "Шчасліва!".
Пакласці слухаўку.
Зараўці.
Дастаць марозіва з лядоўні —
Надзею на радасць.
Сысці у Сартра.
Збегчы.
Ад самоты не збяжыш.
Знікнуць.
Але з сабой застанешся.
Забыцца.
Я не хачу кахаць.
Я хачу кахаць.
Няма каго кахаць.
Мне нельга кахаць.
Мяне нельга кахаць.
Лепш бы я
Знікла.
Меней болю было б
У свеце.

Я пачынаю губляцца ў прасторы.
Свядомасць спльывае
папяровым чоўнам вясновым.

Вясна...
Я там сустрэну цябе.
Сустрэну сябе, ранейшую —
песню птушыную.

Мы будзем лятаць
над рэкамі, па вершалінах..
Я вершамі, вершамі
цябе закатаю:
Любым маім Караткевічам,
звонкім маім Барадуліным!
І зорную сіль Багдановіча
я буду спяваць уночы...

І ты нарэшце збяжыш,
бо мой рамантызм невыносны.

Мяне не турбуюць рыфмы:
Хочуць — прыходзяць, а не —
Яны шмат губляюць.
Да чорта рамкі,
няхай я не ўмею вершыць,
ды кожны крок — паэтычны!
Я бачу,
як ліст кляновы да сонца цягнецца,
і хочацца танчыць
ад шчасця,
бо адчуваю, як промні
кожны выгіб ягоны лашчаць!..
Вось паэзія найвышэйшая —
ў дасканаласці свету Богага.

І вясною зноў буду бясконца,
бясконца любіць
і адно Любоўю бачыць, спяваць і дыхаць.

А покі штодня пасля
восеньскай стомы
наплываюць хвалі
такой шэрай самоты,
што, глухая, трызнячы,
па вуліцы пнешыя ў кедах
лютага дзесь чатырнаццаціга.
Ці такой чорнай нянавісці,
што хочаш разнесці гашчэнтну
на плошчы пачвару з глухімі шыбамі
і застацца нязнойдзенай
пад тымі руінамі.
І кажаш: не веру ў каханне.
Хоць ведаеш: проста знясілена.
І шал вершаў
ападае гэтак жа хутка,
як пена шампанскага, якім ты ў Новы год
першы раз напілася ў абсалютнай самоце.
Вось і зараз — апаў...
Але побач ужо Вясна, Ірынка.
І ты зноўку станеш некаму радасцю.

Прыхваваю вар'яцкія вочы —
Бо заўважаць жа мінчукі! —
І ціхенька за вершам крочу
Па зламаным крыле страхі.

Легзь бачны намацаваю водар
І — хапаю верш, і — рывок!..
І ўжо даху не чуоць ногі,
І — апошні вясны глыток

Белыя Росы

Урывак з кінааповесці

Людзі старэйшага пакалення, безумоўна, памятаюць кінакамедыю "Белыя Росы", знятую паводле сцэнарыя славутага беларускага драматурга Аляксея Дударова. Дзея фільма адбываецца ў прыгожай, але апусцелай вёсцы з такой жа паэтычнай назвай — Белыя Росы. Вёска знікае пад наступам блізкага горада, але, нягледзячы на вялікае бедства, маладыя і старыя вясковыя жыхары веселяцца і жартуюць, як гэта ўмеюць рабіць сапраўдныя беларусы. Прайшоў немалы адрэзак часу, таму заканамерна, што гледачоў цікавіць далейшы лёс сваіх любімых персанажаў з народнай камедыі. Сёння чытачам "ЛіМа" прапануецца ўрывак з новай кінааповесці А. Дударова "Белыя Росы", а цалкам гэты, несумненна, таленавіты твор друкуецца ў 2-м нумары часопіса "Нёман" за 2011 год.



Аляксей ДУДАРАЎ

— З кім гэта ты? — спытала са сваёй пакою Маруся.
— Ды Арцём дурноту паказвае...
— Галюня паклала букет на свой пісьмовы стол, села на ложка і рукамі абхапіла калені.
— Ён твой брат, Галюня, — сцішана прамовіла Маруся.
— Я ведаю, мама...

Калі Арцём вяртаўся па рыштваннях назад на зямлю, яму зноў давялося прайсці паўз акно бабулькі.

Спалоханая бабулька стаяла ў сваёй кухні, узброеная бліскучай кухоннай сякеркай, і рыхталася абараняць сваю маёмасць да апошняй кроплі крыві.

Арцём усміхнуўся, зноў прыклаў палец да губ і па вузкай жалезнай лесвіцы пачаў спускацца ўніз.

Як толькі ён скочыў на зямлю, у двор дома ўляцела патрульная міліцэйская машына і адразу ж рэзка затармазіла.

Раскільнуўся ўсе чатыры дзверцы.
— Стаяць!

Арцём зразумеў, што прыехалі па яго.

— Вось бабуля Шапакляк! — з прыкрасцю прамовіў ён і задаў лататы ў арку.
— Стой!

Пачалася пагоня.

— Раз! Два! Тры!
На невялікай спартыўнай пляцоўцы выхаванцы малодшых класаў дзіцячага дома-інтэрната рабілі ранішняю зарадку.

— Раз! Два! Тры! — праводзіў зарадку з маленькімі старэйшымі выхаванцамі.

Уцякаючы ад сваіх даганяючых, Арцём пераскочыў цераз агародку спортпляцоўкі, у долю секунды сарваў з сябе куртку разам са світарам і майкай, сунуў усё гэта ў рыхлы сумёт і, голы да пояса, пачаў побач з маленькім Дзяніскам рабіць зарадку:

— Раз! Два! Тры! Раз! Два! Тры!

І тут жа паявіліся запыханыя ахоўнікі парадуку.

— Рабяты, тут мужык прабягаў?

— У чырвонай куртцы? — спытаў Дзяніска.

— Ага!

Арцём старанна рабіў зарадку.

Дзяніска паказаў напрамак міліцыянерам.

Тыя пабеглі.

— Ну, дзякуй, сябрук, — сказаў дзетдомаўцу Арцём.

— За што яны цябе?

— За любоў.

— Не зразумеў.

— Падрасцеш — зразумееш.

Арцём апрануўся і хутка пакрочыў у двор суседняга дома.

Каля смеццевага бака стаяў стары Мішук.

— Паважаны, — звярнуўся ён да Арцёма. — Дайце пару рублікаў... На пухірок не хапае.

— Ты б лепш папрасіў дома пакарміць хворага галоднага сабакчу, — параў яму Арцём.

— Дык жа зманю...

— Што, хлусіць не ўмееш?

— Не, жыву па праўдзе. Так цяпле...

— Цяпер зразумела, чаму дайшоў да жыцця такога.

— Дайце рублік...
— На. — Арцём даў ажно цэлую дзясятку. — Купіш сабе пухірок, а на рэшту купіш яды. Даеш слова?

Мішук маўчаў.

— Давай слова або гані назад грошы, — строга сказаў Арцём. — Даеш?

— Даю. А жрачку можна закускі назваць?

— Можна.

— На ўсё астатняе куплю закускі.

— Будзь здаровы.

— Дзякую, паважаны... З вамі Бог.

— Чуеш, дзядуля, давай пра Госпада каля смеццевага бачка не згадваць. О'кей?

— Ес! — таксама па-англійску сказаў Мішук.

Туман ярам, ярам-даліною,
Туман ярам, ярам-даліною...
За туманам нічога ня відна,
За туманам нічога ня відна...

Над вёскай разягалася песня.

Ходас і Струк, ужо "добранькія", сядзелі за сталом і спявалі.

Са старых фотаздымкаў на дзядуль глядзела пакаленне, якое знікла.

Струк раптам перастаў спяваць, сумна-сумна паглядзеў на Ходаса і па-дзіцячы ўсхліпнуў:

— Чуеш, Андрэйка, вазьмі мяне ў парабок. Га? У дворнікі... У садоўнікі... будзем разам жыць. Не магу я болей у гэтай багадзельні... Кожны дзень адно і тое ж. Адно і тое ж... "Праходзьце на полудзень! На прагулку. Прымаць лекі... Гэта не рабі! Гэта шкодна!" Цьфу! А што для нас у нашым узросце карыснае? Для нас ужо ўсё шкодна... Давай яшчэ дзёрбульнем...

Ходас пачаў наліваць з пузатай бутэлькі з этыкеткай "Белыя Росы".

— Да краёў! Мне да краёў! — гуліва працягваў Струк нябожчыка Цімафея.

— Будзь жывы, — падняў чарку Андрэй.

— Буду.

Чокнуліся. Выпілі.

Струк закусіў каўбасой, паглядзеў на партрэт старога Ходаса на сцяне, спытаў:

— А дзядзька Фядос з якога года?

Андрэй на секунду задумаўся, а потым са здзіўленнем адказаў:

— Сто ў гэтым годзе будзе... Было б... Акурат перад самым Новым годам, 31-га.

— Давайце памянем... Майму таксама за дзевяноста стукнула б.

Налілі. Памянулі. Памаўчалі.

Струк узяў у рукі бутэльку, пачаў разглядаць залацістую назву "Белыя Росы" на этыкетцы.

— Якая вёска была! Га, Андрэйка? Памятаеш? А нас, як бараноў, узялі ўсіх і ў жалезабетонную труну.

— А мы яшчэ і радаваліся... Ты радаваўся?

Андрэй прамовіў.

— А я радаваўся, — прызнаўся Струк. — А зараз... Прападзі ўсё пропадам! Дык я ў цябе пераначую сянгоння... Га, Андрэйка?

— Начуй...

— За туманам нічога ня відна, За туманам нічога ня відна.

Сашка змяніўся на дзядурстве і дамоў ішоў па пераднавагоднім горадзе.

Каля крамы "Белыя Росы" спы-

ніўся, выніў мабільнік, націснуў кнопку.

— Я ўжо дахаты... У магазіне нічога не трэба?

Арцём убачыў сябе ў сне сямігодным хлопчуком з важкім букетам гладыёлусаў.

Маці яго ў школу, у першы клас, збірае.

Сарочка беленькая, ні разу не носаная, школьная форма сіняя, чаравікі аж блішчаць.

Верка, радасная і прыгожая, прысела каля яго, папраўляе каўнерык, спрабуе згладзіць непакорлівы віхор на макаўцы, бярэ Арцёма за руку і выводзіць з пад'езда на вуліцу.

А на вуліцы сонечная пыль, мора кветак і пушыстых бантаў. І ўсё гэта сцякаецца да школы.

Трошкі агушаны, але бадзёры, прыціскаючы левай рукой важкі букет да грудзей, Арцём крочыць па бетоннай дарожцы і слухае наказы мамы Веры.

Верка ўсё гаворыць, гаворыць, але Арцём нічога не чуе. І раптам...

— Арцём! — даляцела аднекуль зверху.

Арцём паварочвае галаву направа і бачыць, што ў школу яго вядзе за руку не мама, а дачка Васі і цёткі Марусі — Галюня. Толькі дарослая. Ён малы, а яна дарослая.

— Арцём, — ласкава і пяшчотна паклікала Галюня, а потым хрыпалавата-строгім голасам бацькі загадала: — Арцём! Службу прасіш!

— Ты толькі акуратней, — пачуліся Арцёму словы маці.

— Акуратней... — фыркнуў Сашка. — Цёма!

Арцём канчаткова прачнуўся і выскачыў з-пад коўдры.

— Усім па добрай раніцы!

— Ідзі памыйся, — сказаў Сашка. — Размова ёсць.

Сядзелі на кухні.

Засяроджана пілі гарбату.

— Табе што, дзядуля не хапае? — трубавата спытаў Сашка.

— Не зразумеў, — усміхнуўся Арцём, хоць усё цудоўна зразумеў.

— Яна твая сястра! — Сашка стараўся быць грозным.

— Усе людзі браты, — усміхнуўся Арцём.

— Цёма! Я не пагмаджу, што ты... самбіст-каратыст.

— Папружкі дасі? Выклічу службу выратавання. Бо цялесныя пакаранні забаронены законам. А вось шлюбны паміж родзічамі ў чацвёртым калене дазволены ўва ўсіх цывілізаваных краінах.

— Ты разумеш...

— Разумею. Цётка Маруся паскардзілася маме... Мама! Ідзі сюды, ты ж учора вечарам свае кветачкі палівала...

На кухню зайшла Верка.

— Дык вось, цётка Маруся паскардзілася маме... Мама — табе, ну, а ты мне наладзіў разбор палётаў.

— Перастань прыдурняцца! — рэзка ўвайшла ў размову Верка. — Мы сур'эзна...

— Куды ўжо сур'эзней! Усё жыццё ведаць, што ведаеш, а рабіць выгляд, што не ведаеш. Пры гэтым ведаючы, што ўсе ведаюць, што мы робім выгляд, што не ведаем... Гэта нават агенту 007 не пад сілу. Дзядзька Вася, людцы мае, таксама ведае, што ўсе ведаюць, і рабіць выгляд, што...

— Заткніся, шчанок! — Сашка паспрабаваў уляпіць сыну аглявуху.

Арцём, як тэнісны мячык, злеваў левай рукой правую руку бацькі. І тут жа адпусціў яе.

— Прабач, баця... Гэта ў мяне прафесійны рэфлекс. Давай з другой спробы...

І заплюшчыў вочы.

Сашка і Верка стаялі над ім.

Арцём працягваў гаварыць, не расплюшчваючы вачэй:

— Жыць па праўдзе, якою б яна ні была, — выгадней. Як гаварыў Дастаеўскі: павінен жа ў гэтым доме хтосьці сказаць праўду! Хлусні дзеля выратавання не бывае. З дзядзькі Васі заўсёды рабілі Іванку-працячка, забываючы пры гэтым, што працячок у фінале любой казкі ўсіх абхітрыць і становіцца царом.

Арцём расплюшчыў вочы.

— Гэта па-першае... — і звярнуўся да бацькі: — Што, лупшоўка мне не свеціць?

— Ды пайшоў ты...

— Хвіліначку, — Арцём выйшаў з кухні, але тут жа вярнуўся і пакаў перад бацькамі стары-старэнькі фотаздымак: — А вось гэта — па-другое... Фота першай паловы мінулага стагоддзя.

На пажоўклым, з абпаленым ражком фотаздымку, трымаючы веласпед за руль, стаяла на поўны рост Галюня ў белай кофточцы, з пацёркамі на шыі і ў доўтай спадніцы.

— Рьтарычнае пытанне: хто гэта? Рьтарычны адказ: ужо ж пэўна не мая бабуля Матрона, якую я памяню, і не баба Стэша. Так, рабяты, я пабег. Нанач не чакайце. Але гэта, баця, не па дзеўках... Служба.

Арцём цмокнуў Верку, выйшаў у калідор і вярнуўся. Торкнуў пальцам у фотаздымак:

— І, па-трэцяе... Я яе хахаю...

Пайшоў.

— Менг паганы! — крыкнуў яму ўслед Сашка.

Арцём вярнуўся.

— Я не менг, баця... Я проста дапамагаю людзям адчуваць сябе больш камфортна ў гэтым недасканалым свеце. І хачу пакінуць сваім дзецям хоць якую спадчыну. У адрозненне ад цябе. Усё! Пайшоў!

Лягнулі дзверы.

— Выгадала шэльму! Выхавала! — накінуўся на жонку Сашка.

— А ты яго выхоўваў?! — агрызнула Верка, памаўчала, узяла ў рукі фотаздымак. — Вылітая Галюня... А хто гэта?

— Кісяліха... — буркнуў Сашка.

— Якая Кісяліха?

— Маці Мішкі Кісяля... Да вайны яшчэ...

— А-а-а...

— Бэ-э-э...

Некалькі хат у амаль зніклай вёсцы з усіх бакоў абступілі катэджы.

Струк старанна выконваў абавязкі дворніка на сялібе Андрэя.

Чысціў ад снегу дарожкі.

І нават новую дарожку прачысціў ад ганка да старога засохлага дуба, на вершаліне якога была вялізная калматая шапка пустага гнязда, зацятрушанага снегам.

Струк адкідаў снег і спяваў:

— А хто ж ета вядзерца дастане, А хто ж ета вядзерца дастане...

З'явіўся Андрэй. Ён нес ваду з калодзежа.

— О, памешчык пажалавалі! — Струк зняў аблавушку і пакланіўся ў пояс. — Дарожкі чысцім-с, барын... Марафет наводзіць ваш верны халоп...

— Заканчвай, зараз абедаць будзем.

— Сей мінут! Чуй, Андрэйка, а давай вунь на тую елку бутэлек і кансервавых бляшанак пад Новы год начальаем і закарагодзім: "В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла-а-а"...

Андрэй моўчкі пайшоў у хату...

Струк уваткнуў драўляную лапату ў сумёт і, задзёршы галаву, пачаў глядзець на пустое буслінае гняздо на мёртвым дрэве.

Дзверы ў сені рэзка расчыніліся, паказаўся Андрэй:

— Ідзі сюды! Цябе па тэлеку паказваюць!

— Чаго-о?

Здзіўлены Струк пабег у хату.

Пераклад з рускай Віктар Гардзей

У Мінску адбылася прэзентацыя эксклюзіўнага арт-праекта — перакіднога насценнага календара на 2011 год “Мастакі Беларусі”. Ён рэалізаваны групай сучасных айчынных мастакоў пад кіраўніцтвам Уладзіміра Цэслера і пры садзейнічанні ААТ “Беларускае народнае банк”. Календар быў задуманы як нагляднае падвядзенне вынікаў работы банка па падтрымку беларускага мастацтва на працягу гэтага года. Сярод такіх мерапрыемстваў былі дапамога ў арганізацыі выступлення ў Палацы Рэспублікі Грузінскага нацыянальнага балета “Сухішвілі”, падтрымка выхаду літаратурна-мастацкага ілюстраванага выдання “Маналог”, удзел у арганізацыі сумеснай выстаўкі “Толькі асабістае” грузінскага і беларускага фотамастакоў Арчыла Кікодзэ і Уладзіміра Парфянка...



Радуюцца разам

У нашай сталіцы да 10 снежня праходзіць Пятый Міжнародны конкурс піяністаў “Мінск-2010”. Удзельнічаюць у ім музыканты ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў. Урачыстае адкрыццё конкурсу адбылося 25 лістапада ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Беларусі, якім дырыжыраваў Андрэй Галанаў, і салістка, наша госця — народная артыстка Казахстана Жанія Аўбакірава выканалі Першы канцэрт мініор Фрыдэрыка Шапэна для фартэпіяна з аркестрам.



Гродзенскі мастак Аляся Суровага стварыў інсталіяцыю “Свая легенда. Прысвячэнне Уладзіміру Караткевічу”. Яна ўраза наведвальнікаў выстаўкі “Тэхна-Арт”, якую зладзіла сталічная мастацкая галерэя “Універсітэт культуры” ў межах рэспубліканскага праекта “Зямля пад белымі крыламі”.

Вядучая салістка НАВТ оперы і балета Беларусі Тамара Глаголева ў свой юбілейны вечар выступіла ў спектаклі “Баль-маскарад”, выканаўшы партыю Амелі. Сярод іншых “зорных” партый, у якіх раскрыўся багаты вакал і драматычны талент заслужанай артысткі Беларусі Т. Глаголевай, — вядома ж, Абігайл у “Набука” Дж. Вердзі.



“Звычайна гэтак” назваў Валянцін Губараў выстаўку сваіх новых работ, што экспанавалася спачатку ў Баранавічах, затым у сталічным Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва, а ўрэшце назаўжды з’ехала ў Францыю, дзе з 1994 года жывапісец мае эксклюзіўны кантракт з галерэяй “Les Toumetsols”. Наш званы мастак, член БСМ і ганаровы член нямецкай мастацкай асацыяцыі “Шэдэўр” шмат гадоў супрацоўнічае з галерэямі Швейцарыі, Германіі, Францыі, ЗША, паспяхова ўдзельнічае ў вядомых замежных аўкцыёнах. А беларуская публіка не надта часта мае магчымасць убачыць творы В. Губарава. Тым больш уражвае герой яго карцін: пчырых, працятых і цеплыней, і мяккай іроніяй, і шматзначным філасофскім сэнсам, — просты “маленькі” чалавек, з якім усё ў жыцці адбываецца так, як ва ўсіх звычайных людзей.

Прэм’ера спектакля Беларускага рэспубліканскага ТЮГа “Крыху пачоты” паводле п’есы італьянскага драматурга А. Нікалаі адбылася на сцэне сталічнага Дома літаратара. Пастаноўку, вызначаную як “карнавал на дзве дзеі без антракта”, ажыццявілі рэжысёры У. Савіцкі, У. Забэла, мастак Л. Рулёва. Вірлівае жыццё, што паводле сюжэта п’есы разгортваецца ў доме састарэлых, дае магчымасць з новай сілай і напоўніцу раскрыцца акцёрскім індывідуальнасцям старэйшых туюгаўцаў: Л. Горцавай, В. Кавалеравай, Б. Барысенка, І. Шрубейкі...

Лана ІВАНОВА
На здымках: інсталіяцыя Аляся Суровага; Валянцін Губараў “Урок сальфеджыя”.

Фота аўтара

Змяняецца месяц — мяняецца стыль!

Па прапанове кіраўніка праекта Уладзіміра Цэслера ў стварэнні календара былі задзейнічаны дванаццаць знакавых для культурнай прасторы Беларусі мастакоў. Падчас прэзентацыі У. Цэслер падкрэсліў, што да ўдзелу былі запрошаны адны з лепшых айчынных самабытных мастакоў, розных па ўзросце і стылістыцы. Бо хацелася ахапіць як мага больш відаў і жанраў мастацтва. Творца спадзяецца, што не будучы крыўдаваць тых, хто не трапіў у календар. Уладзімір Цэслер падзякаваў кіраўніку банка, які, у адрозненне ад

айчынных бізнесменаў, выйшаў пастаянную цікавасць да беларускага мастацтва, гатовы не толькі падтрымліваць разнастайныя праекты ў гэтым кірунку, але і прапаноўваць да рэалізацыі свае ўласныя ідэі.

Кожны з мастакоў прадстаўляе месяц года, у якім ён нарадзіўся. Удзельнікі праекта адабралі для яго па адной са сваіх работ. Гэтыя творчыя аб’екты выкарыстоўваліся ў афармленні старонак, адпаведных месяцам нараджэння аўтара. У дадатак Уладзімір Цэслер распрацаваў унікальную календарную сетку для кожнага

з дванаццаці месяцаў, якая дазволіла аб’яднаць усе работы ў адно цэлае.

Да ўдзелу ў праекце былі прыцягнуты аўтары, якія працуюць у самых розных кірунках сучаснага мастацтва — ад традыцыйных пейзажаў Івана Дмухайлы да экспрэсіўных абстрактнай Зоі Луцэвіч, ад зграбна-далікатных лялек Ганны Балаш да тэхнагенных фантазій Аляксандра Некрашэвіча. На адваротным баку кожнай старонкі пададзена творчая біяграфія мастака, якому прысвечаны той ці іншы месяц. У выніку календар выступае своеасаблівым кароткім “гідам” па сучасным беларускім мастацтве. У адпаведнасці з месяцамі года тут прадстаўлены наступныя творцы: Ігар Корзун, Руслан Вашкевіч, Зоя Луцэвіч, Уладзімір Цэслер, Ганна Балаш, Вольга Сазыкіна, Дзмітрый Сурыновіч, Аляксандр Ксяндзоў, Іван Дмухайла, Аляксандр Некрашэвіч, Зоя Літвінава і Вячаслаў Дубінка.

Генеральны дырэктар Беларускага народнага банка Канстанцін Цэрэтэлі зазначыў: “Ніводная з дванаццаці старонак календара не пакідае глядача абьякавым, нараджаючы ў яго эмоцыі, ацэнкі і параўнанні — даво-


лі разнастайныя і, магчыма, не заўсёды адназначныя. Так дасягаецца галоўная мэта, якую мы паставілі перад сабой, — паказаць сучаснае беларускае мастацтва ва ўсёй яго шматграннасці і складанасці і тым самым зламаць стэрэатыпныя ўяўленні пра яго. Я вельмі ўсцешаны, што сярод беларускіх мастакоў мы сустрэлі такую колькасць аднадумцаў, і выказваю ўдзячнасць кожнаму з іх за ўдзел у праекце. Таксама вельмі прыемна, што падчас работы над календаром нарадзілася вялікая колькасць цікавых ідэй, якія мы спадзяёмся рэалізаваць у будучыні ў выглядзе новых сумесных праектаў”.

Тыраж календара абмежаваны — 500 экзэмпляраў, што ўжо цяпер дазваляе казаць пра яго як пра калекцыйную рэдкасць. На дадзены момант стаць уладальнікам эксклюзіўнага выдання могуць толькі пастаянныя кліенты і партнёры Беларускага народнага банка. Канстанцін Цэрэтэлі зазначыў, што не плануецца друкаваць календар дадатковым тыражом, бо пры масавасці губляецца каштоўнасць.

Віктар КАВАЛЁў

На здымках: Уладзімір Цэслер прэзентуе календар “Мастакі Беларусі”; Вячаслаў Дубінка “Курка і кураняты”; Ганна Балаш “Лялечка”; Вольга Сазыкіна “Злоўлены вецер”; Аляксандр Некрашэвіч “Чужая”; Зоя Літвінава “Балеро”.

Фота аўтара



«Маё кіно» Анатоля Красінскага

Даследчыку гісторыі беларускага кіно і сучаснага кінапрацэсу, доктару мастацтвазнаўства Анатолю Красінскаму споўнілася 80. Яго імя для нас не толькі асацыіруецца са значным перыядам гісторыі беларускай культуры, з грунтоўнымі старонкамі калектыўных манаграфій ці аўтарскімі кнігамі пра кіно. Яго імя вызначае для нас годны ўзровень айчыннага кіназнаўства і мастацкай крытыкі ў «ЛіМе» другой паловы мінулага стагоддзя. Эрудзіраваны, інтэлігентны спецыяліст, адораны дасціпным і вобразным мысленнем, назіральны і разважлівы вучоны з творчым дарам эмацыянальнага і тонкага рэцэнзента — такому чалавеку проста наканавана было стаць нашым аўтарам! Анатоль Віктаравіч, які пачаў друкавацца ў перыёдыцы з 1952 года, супрацоўнічаў з «ЛіМам» на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, пісаў для нас, па просьбе рэдакцыі, нават размяняўшы восьмы дзясяткак. Мы, маладзейшыя, зважалі толькі на яго досвед, майстэрства, жвавасць думкі, культуру пісьма і не цікавіліся біяграфіяй. Не цікавіліся — пакуль у 1986 годзе не выйшаў з друку трэці том «ЭЛіМ-Бел»: убачылі там знаёмае прозвішча і прачыталі, што Анатоль Красінскі, ураджэнец Кругляншчыны, атрымаў бліскучую прафесійную адукацыю, скончыўшы ў 1955-м славуты ВГІК — Усесаюзны дзяржаўны інстытут кінематаграфіі. Папрацаваўшы пару гадоў на «Беларусьфільме», пайшоў у навуку, з часам узначаліў сектар кіно Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі... Сёння шанюны юбіляр адказвае на пытанні нашага карэспандэнта.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, рэдактар аддзела мастацтваў

— Паважаны Анатоль Віктаравіч, з нагоды вашага юбілею варта прыгадаць асноўныя вехі мінулых гадоў.

— Мне здаецца, у жыцці чалавека, пакуль ён існуе, усе вехі галоўныя. Што ж датычыць лёсу, дык, відаць, вылучаюцца тры гады, якія можна аднесці да яркіх, незабыўных, вызначальных. Гэта навучанне ў 50-я гады ў інстытуце кінематаграфіі ў Маскве, абарона там жа кандыдацкай і доктарскай дысертацый, удзел у працы Вучонага Савета па абароне дысертацый у гэтым жа інстытуце, сувязь — збліжэнне і «ўпрыгядку» — з многімі нешараговымі асобамі, спрычыненымі да мастацтва. Многае ў гэтым сэнсе звязана з маёй грамадскай працай у Саюзе кінематаграфістаў БССР у якасці сакратара праўлення, затым яго старшыні, члена праўлення СК БССР.

— Людзі, якія паўплывалі на ваш светапогляд, здзівілі, уразілі, змянілі жыццё?

— Першым апанентам маёй кандыдацкай дысертацыі быў легендарны Леў Куляшоў, рэжысёр, які наогул належыць да заснавальнікаў кінематографа як мастацтва. Гэты факт звычайна выклікае здзіўленне, бо сведчыць не толькі пра тое, як даўно гэта адбывалася, але выклікае і недавер: чаму, маўляў, вялікі кінамайстар сусветнага маштабу зацікавіўся нейкім навуковым даследаваннем малавядомага беларускага кінамастацтва? Скажу, у той час нічога дзіўнага ў такім учынку не было, бо панавалі шырокі погляд на ролю кінамастацтва як з'явы ўсесаюзнай. Гэта датычылася і кіназнаўства. Сярод людзей, якія аказалі на мяне дабратворнае ўздзеянне, безумоўна, Юрый Тарыч, сустракаліся з ім неаднаразова, педагогі Расціслаў Юрэнёў, Іосіф Далінскі.

— Галоўныя кнігі, якія напісалі, — гэта...

— Сумесна з калегамі створана гісторыя кіно ў Беларусі. Спадзяюся, што ў цэлым яна выкладзена аб'ектыўна. І розныя

спробы прадставіць яе чытачу, і ў розныя часы, выліліся ў чатыры ёмістыя тамы.

— Раскажыце, калі ласка, пра падзеі, удзелам у якіх вы асабліва ганарыцеся.

— Па маёй просьбе кіраўніцтва СК БССР камандзіравала мяне ў Манголію з мэтай дэвідацца пра ўнёсак нашага Юрыя Тарыча ў станаўленне кінематаграфіі Манголіі. Факт быў вядомы, але не хапала падрабязнасцей дзейнасці рэжысёра. Там я сустрэўся з майм сябрам па кінаінстытуце Джорпаламам і з яго дапамогай наладзіў кантакты з тымі, хто непасрэдна працаваў з Тарычам. Цікавая старонка творчай біяграфіі майстра.

Цешу сябе надзеяй, што мой неаднаразовы аналіз (у дакладах, выступленнях, кіназнаўчых працах) творчай дзейнасці нашай кінастудыі ў нейкай ступені становіцца ўплываў на тое, што гучна завецца кінапрацэсам. Таленавітых людзей часам даводзілася адстойваць — з поспехам і без поспеху. Лічу сваёй заслугай, што сусветна вядомы кінематаграфіст Уладзіслаў Старэвіч, і маімі намаганнямі, нарэшце заняў трывалае месца сярод славуных творцаў — нашых суайчыннікаў. Хоціць ужо «абзываць» беларуса Старэвіча то французам, то рускім, то палякам, то літоўцам.

— Чаго, на ваш погляд, не хапае сучаснаму беларускаму кінематографу?

— Апошнім часам Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» жыла імкненнем пашырыць вытворчасць мастацкіх фільмаў з мэтай дасягнення ў гэтай справе колькасных поспехаў лепшых мінулых часоў. Тут ёсць свае вынікі. А што да якаснага боку, г.зн. творчага, тут прыкметныя з'явы знайсці цяжкавата, калі не сказаць больш катэгарычна. Хвала разбурэння 1990-х выплохнулася і ў гады нульвяв. Вытворчыя магчымасці пакуль наўна не стасуюцца з творчымі. Наогул, з адыходам з кінасцэны тых, каго мы называлі «дзецьмі вайны» (прыкладам, рэжысёры-пастаноўшчыкі: В. Тураў, Б. Сцяпанавіч,



І. Дабралоубаў, В. Чацверыкоў, В. Рубінчык, В. Рыбараў, В. Нікіфараў, зразумела — М. Пташук, кінадакументаліст В. Дашук), з усёй відавочнасцю выявіўся вялікі творчы недахоп сучаснага беларускага кінамастацтва. Наша сённяшняя манера раз-пораз узнагароджваць пасрэдныя кінастужкі ўсялякімі прызамі на Бярэзінскім і іншых кінафестывалях, а па тэлебачанні адносіць некаторыя з іх да так званай «Залатой калекцыі «Беларусьфільма», скажаюць сапраўдную сутнасць справы. Глядач гэта адчувае, таму мясцовае кінамастацтва, будзем справядлівымі, не мае аўтарытэту ў народзе. Людзі не лічаць яго сваім, у тым самым вялікім сэнсе, што яно менавіта маё, роднае, з майго краю. Гэтае адчуванне «маё кіно» нясуць многія дакументальныя стужкі аб'яднання «Летапіс», ігравое кіно — не. Фільмаў высокай творчай пробы амаль няма. А такія рэдкія ўдачы, як, скажам, ужо даволі даўняя, сумесная з расійскімі кінематаграфістамі кінапастаноўка «У жніўні 44-га» М. Пташкі і новае карціна «Ваўкі» А. Колышава, не выводзяць за дужкі надзвычай актуальную праблему — нізкі творчы ўзровень сучаснага беларускага кінамастацтва. У параўнанні з няроўнымі, але маладымі 1960-мі ці 80-мі гадамі сённяшняе наша мастацкае кіно паўторнае, другараднае. Яшчэ ў 90-я гады адзначалася: прыйшла, маўляў, эпоха рэжысёраў другасных (другарадных). Відаць, гэтая паравіна ў нашым мастацкім кіно працягваецца. Мы з вамі нярэдка з'яўляемся міжвольнымі сведкамі «гульні» на павышэнне. Іншымі словамі, ніжэйшае часта выдаецца за вышэйшае. Каштоўнасная мяжа вельмі размытая.

Але хацу зноў вярнуцца да фестывальных гульні ў суправаджэнні «Залатых калекцый». Наогул, кажучы шчыра, такога кішталу кінавясёлсця на пустым месцы заслугоўваюць сатырычнага п'яра ў духу незабыўнага Салтыкова-Шчадрына. Але тут жа спрабую аднесці гэта да

ўласнай старэчай капрызлівай пераборлівасці. Усё мне не так, а няхай жа людзі веселяцца, калі ёсць падстава. Але зноў жа скубе думка: маўляў, займацца падтасоўваннем нядобра, падсоўваючы глядачу недабракасны тавар пад выглядам высокакаснага... Пачынаю тут жа займацца самакрытыкай, успамінаючы некаторыя сітуацыі: прамаўчаў жа і тады, і тады, калі, адпаведна сумленню, трэба было б назваць рэчы сваімі імёнамі: сцэнарыста — графаманам, рэжысёра — дзялком, дзялятам, г.зн. — «творцамі», якім трэба займацца нечым іншым, а не мастацтвам. А як жа быць з «правіламі хорошаго тона»?

— Як вы ахарактарызуеце сённяшні дзень Саюза беларускіх кінематаграфістаў?

— Ад нашага Саюза кінематаграфістаў засталіся толькі назва і ўспаміны. Сёння саюз, у адрозненне ад мінулых гадоў, калі ён быў складнікам арганізацыі ўсесаюзнай і яго дзейнасць значна ўплывала на творчасць і побытавы бок жыцця кінематаграфістаў, ледзь лілее. Ці можна яго ўзніваць у сённяшніх умовах? Цяжкае пытанне. Чаму рашэнне стварыць у Мінску Дом кіно звялося, па сутнасці, да атрымання кінаатэатрам «Партызан» новай назвы? Усім зразумела, што Дом кіно павінен належаць кінематаграфістам, а гэта значыць іх саюзу. Сітуацыю можна вывесці з тупіка, падключыўшы сродкі кінапракату. У яго, як вядома, на галоўным месцы амерыканскае кіно, даходзіць ад якога самыя вялікія. Французскія ўлады, як сведчыць друк, нейкі працэнт з прыбытку ад паказу заакеанскіх кінастужак накіроўваюць на патрэбы свайго нацыянальнага кінамастацтва. Чаму ж нам не пераймаць такі вопыт і скіраваць хоць самы маленькі крок на падтрымку кінематаграфічнага саюза, зрабіць яго паўнаўладным гаспадаром Дома кіно? Зразумела, тут непазбежны ўсялякі фармальнасці. Але, мяркую, іх можна пераадолець, калі такое рашэнне будзе прынята на ўрадавым узроўні.

— Што хацелі б перайначыць, калі б была магчымасць вярнуцца «на машыне часу» ў мінулыя гады?


— Вельмі складанае пытанне. Зразумела, многае з мінулага, дзякуючы вялікаму жыццёваму досведу, сёння выглядае па-іншаму... У кожнага часу, у кожнага ўзросту свая логіка паводзін, учынкаў. Людзі, дасведчаныя ў маёй біяграфіі, часам пытаюцца, чаму не застаўся ў Маскве, у кінаінстытуце, бо такая магчымасць была, — прапанова рэктара. Лічу, і заўсёды лічу, напрамак на родную Беларусь быў абраны правільна.

— Над чым працуеце сёння?

— Мяне калегі і сябры ўсё падштурхоўваюць заняцца мемуарамі. А сёння мора такіх выданняў, хто толькі ні выпускае кніжак успамінаў. Праўда, і мы, старэйшыя кінематаграфісты, час ад часу займаемся чымсьці падобным па запрашэнні тэлебачання. Магчыма, ваша пытанне прымусіць мяне больш уважліва паставіцца да гэтай праблемы.

Гутарыла Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

На здымку: доктар мастацтвазнаўства Анатоль Красінскі.



3 7 па 12 снежня ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі пройдзе першы Мінскі міжнародны Калядны оперны форум. Яго заснавальнікі — Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт, Міністэрства культуры краіны, НАВТ оперы і балета.

У аматараў высокага мастацтва ёсць шанц накалядаваць поўны мех святочнага настрою, свежых і выбітных эстэтычных уражанняў, прыемных знаёмстваў. А ці можа быць іначай, калі новы творчы праект збірае на мінскай сцэне вядучых айчынных салістаў і сусвет-

Калядаваць... па-опернаму

ных оперных зорак, абяцае выбітную праграму шасці музычна-тэатральных вечароў, творчыя сустрэчы з гасцямі нашай краіны. І нават — «круглы стол» з удзелам беларускіх ды расійскіх музычных і тэатральных крытыкаў, журналістаў, у ліку якіх — Алена Трацякова, Гюляра Садых-задэ, Марына Гайковіч, Андрэй Усцінаў, Дзмітрый Марозаў...

Вядома ж, нашых чытачоў перадусім цікавіць змест афішы Мінскага міжнароднага Каляднага опернага форуму. Што ж, звярніце ўвагу і рабіце выбар, калі толькі не плануеце пакалядаваць напоўніцу і наведваць усе шэсць вечароў у Вялікім тэатры.

Такім чынам, 7 снежня — мінская пастаноўка «Набука» Дж. Вердзі. Поруч з нашымі салістамі Станіславам Трыфанавым (Набука), Кацярынай Галаўлёвай (Абігаль) ды Аксанай Волкавай (Фенэна) выступіць выбітны спявак з Сербіі Браніслаў Яціч (Захарыя) ды знакаміты іспанскі тэнар Хорхе Пердзігон (Ізмаіл). Спектакль пройдзе пад кіраўніцтвам занага літоўскага маэстра Гінтараса Рынкявічуса. Наступным вечарам — «Кармэн» Ж. Біза. Таксама знаёмая нам пастаноўка, лепшыя беларускія выканаўцы, але ў галоўных партыях — гошці: салістка Маскоўскага акадэмічнага Музыкальнага тэатра імя К. С. Станіслаўскага і У. І. Неміровіча-Данчанкі Ла-

рыса Андрэева (Кармэн), саліст Марыінскага тэатра з С.-Пецярбурга Ахмед Агадзі (Хазэ), саліст Марыінскага тэатра і Вялікага тэатра Расіі Уладзіслаў Сулімскі (Эскамільё), а за дырыжорскім пультам — расіянін Фелікс Корабаў. А далей — сусор'е беларускіх салістаў у нядаўняй мінскай прэм'еры «Тоскі» Дж. Пучыні, пад кіраўніцтвам гошця з Азербайджана Ялчына Адзігезалава. Вердзіеўская «Травіята» — спектакль Латвійскай Нацыянальнай оперы. «Севільскі цырульнік» Дж. Расіні ў версіі Маскоўскага тэатра Новая Опера імя Я. Колабава — з беларускім дырыжорам Вячаславам Волічам.

Магутным апафеозам форуму прагучыць 12 снежня гала-канцэрт зорак сусветнай опернай сцэны. Праграму, у якой значацца такія гучныя імёны, як Маквала Касрашвілі, Зураб Саткілава, Людміла Шамчук, Аваз Раджабаў (усіх не пералічыць!) правядзе галоўны дырыжор нашага тэатра Віктар Пласкіна.

Лана ІВАНОВА

На здымку: салістка Маскоўскага акадэмічнага Музыкальнага тэатра імя К. С. Станіслаўскага і У. І. Неміровіча-Данчанкі Ларыса Андрэева ў партыі Кармэн.

Возьмем найвыдатнейшы Багдановічаў "Раманс", які стаў даўно па-сапраўднаму народнай песняй, калі хочаце, беларускім гімнам каханню. Услухаемся ў гучанне "Раманса" на балгарскай мове:

Кротко Венера
изгря над зямята,
в спомени светли
душата замря...
Помниш ли — срецнах се с теб,
и в тьмата
кротко Венера изгря.

Гучыць "Раманс" Максіма Багдановіча... У сафійскай мансардзе, пад дахам высокага дома на вуліцы Эдысона. Гучыць на іншай мове, над іншай зямлёй "узыходзіць" зорка Венера Максіма Багдановіча...

Гэтак жа, як і ўрачысты харал, хвалююча ўзвышана, светла і сумна, раманс ірвецца ў неба, гукі яго зліваюцца, быццам душы закаханых, у паднябессі. І заміраюць... Здаецца: штосьці нябачнае і моцнае, чароўнае падывае цябе аж да неба, і сам становіцца гукам гэтай урачыста харальнай гармоніі нябеснага песняспеву, які ўваскрашае самыя да кволасці далікатныя і самыя патаемныя пачуцці чалавечага сэрца...

Такое новае жыццё набыў "Раманс" Максіма Багдановіча ў новым нацыянальным асяроддзі.

Сядзячы ў гэтай утульнай сафійскай мансардзе-кабінеце Хрыста Папова, балгарскага перакладчыка Максіма Багдановіча, у якой разам з чароўнымі гукамі "Раманса" пасяліўся дух беларускага паэта, я зразумела: няма найвышэйшай пахвалы для перакладчыка, як тая, што яму ўдалося пераўвасобіць твор іншамуўнага паэта (прычым такога рангу, як Максім Багдановіч) так, што яго пераклад гучыць як арыгінал, і гэтак жа, не парушаючы дасканалую гармонію гукаў, яго можна спяваць на іншай мове, як сапраўдны раманс.

Не кожны можа быць перакладчыкам такога твора, як Багдановічаў "Раманс", сімвал узвышанага кахання, паэтычны гімн беларускай нацыянальнай душэўнасці, паэтычная святыня беларусаў. І не толькі смеласць тут патрэбна, не толькі сталае майстэрства, але і зусім асаблівы дар інтэрпрэтатара-віртуоза, здольнасць пранікаць у глыбінную сутнасць іншай нацыянальнай культуры, іншай чалавечай душы, умёнае спасцігнуць, зберагчы і пераўвасобіць "магію" слова.

Выходзіць, не зусім "дакладна" перакладчык перадаў сэнс арыгінала.

Тут якраз да месца прывесці адзін з рускіх варыянтаў "Раманса":
/1/ Зорка /2/ Венера /3/ взошла /4/ над /5/ землею, /6/ Воспоминанья /7/ с собой /8/ привела, /9/ Помнишь, /10/ при нашем знакомстве /11/ с тобою, /12/ Зорка /13/ Венера /14/ взошла.

Пераклад Б. Спрынгана
Рускаму перакладчыку ў нечым пашанчала, ён перадаў больш сэнсавых адзінак, апусціўшы толькі тры з іх. Але зорка ў рускай мове мае зусім іншае значэнне, і таму перакладчыку давалося тлумачыць сэнс гэтага беларускага слова дадаткова, у зноскі, што само па сабе ўжо сведчыць пра недаканаласць перакладу. Ці варта гаварыць і пра тое, што згубіліся Багдановічавы адценні і ў наступных перакладчыцкіх заменах: *при нашем знакомстве с тобою* замест *калі я спаткаўся з табою, воспоминанья* замест *светлыя згадкі*. Альбо: *Буду в далеком краю на Венеру / С грустью смотреть я... Любовь затаю... В сердце лелеять надежду и веру*. Перакладчыку спатрэбілася двойчы скарыстаць шматкроп'е, прапусціўшы дзве вельмі важныя сэнсавыя адзінкі *нудзіцца* і *ў сэрцы*. І хаця перакладчыцкія рыфмы *Венеру — веру, затаю — краю* нясуць, трэба сказаць, значную эмацыянальную нагрукку, кампенсаваць гэтым страты пры перадачы Багдановічавай танальнасці ў рыфме *нудзіцца — гэвіцца* цяжка. І, нягледзячы на ўсё гэта, "всходит зорка

У Багдановіча:
/1/ Зорка /2/ Венера /3/ ўзышла /4/ над /5/ зямлёю, /6/ Светлыя /7/ згадкі /8/ з собой /9/ прывяла... /10/ Помниш, /11/ калі /12/ я /13/ спаткаўся /14/ з табою, /15/ Зорка /16/ Венера /17/ ўзышла.

Колькі іх захавалася ў балгарскім перакладзе Хрыста Папова?

/1/ Кротко /2/ Венера изгря /3/ над /4/ зямята, /5/ в спомени /6/ светли душата замря... /7/ Помниш ли — /8/

Загадка паэзіі (а сапраўдная паэзія заўсёды — загадка), магчыма, палягае ў тым, што яна характарызуецца і адметная не толькі значэннем, семантыкай слова, але ў аднолькавай ступені і гучаннем верша ў гармоніі сэнсавага вобраза і гучання радка. Загадка паэзіі, магчыма, у тым, што як літаратурны жанр паэзія — гэта гукасэнсавая з'ява. Загадка паэзіі Максіма Багдановіча здзіўляе новымі вобразамі з адбіткам патаемных пачуццяў і жаданняў, самых інтымных перажыванняў. У ёй — хвалюючыя радкі, заўсёды новая, геніяльная камбінацыя слоў, што здзіўляе сваёй прыгажосцю, наўздзіў выключным эмацыянальным багаццем і ў той жа час — пластычнасцю метафар, музычнасцю рытму. Можна з вялікай пэўнасцю сцвярджаць, што далёка не кожны перакладчык здольны не разгубіцца перад такімі радкамі: іхняя чароўнасць адразу спыняе нават спрактыкаванага і віртуознага майстра. І тым не менш...

Узнаўленне гармоніі гукаў

срецнах се /9/ с теб — и в тьмата кротко /10/ Венера /11/ изгря.

Як бачна, з сямнаццаці сэнсавых адзінак арыгінала ў перакладзе перададзены толькі адзінаццаць. Замест прапушчаных шасці перакладчык дадаў сем: *зорка — кротко; з сабой, прывяла — в, душата, замря; калі, я — и, в тьмата; зорка — кротко*.

Не кожны можа быць перакладчыкам такога твора, як Багдановічаў "Раманс", сімвал узвышанага кахання, паэтычны гімн беларускай нацыянальнай душэўнасці, паэтычная святыня беларусаў. І не толькі смеласць тут патрэбна, не толькі сталае майстэрства, але і зусім асаблівы дар інтэрпрэтатара-віртуоза, здольнасць пранікаць у глыбінную сутнасць іншай нацыянальнай культуры, іншай чалавечай душы, умёнае спасцігнуць, зберагчы і пераўвасобіць "магію" слова.

У перакладчыцкім "кодэксе" ёсць свае законы. Французскі літаратуразнаўца Эцпен Дале лічыць, што першым законам для перакладчыка з'яўляецца набліжэнне да аб'ектыўнай рэальнасці арыгінала, што "толькі авалодаўшы ўсімі сродкамі выразнасці, можна дасканалы перадаць сэнс і матэрыю твора".

Што такое "аб'ектыўная рэальнасць арыгінала"? Гэта і ёсць "сэнс" і "матэрыя" твора, што перакладаецца. Адно з першых і самых галоўных патрабаванняў да перакладчыка — гэта сэнсавая дакладнасць перадачы арыгінала. Прасочым, наколькі дасягнуў гэтага балгарскі перакладчык.

Звернемся да так званых "сэнсавых адзінак":
У Багдановіча:
/1/ Зорка /2/ Венера /3/ ўзышла /4/ над /5/ зямлёю, /6/ Светлыя /7/ згадкі /8/ з собой /9/ прывяла... /10/ Помниш, /11/ калі /12/ я /13/ спаткаўся /14/ з табою, /15/ Зорка /16/ Венера /17/ ўзышла.

Колькі іх захавалася ў балгарскім перакладзе Хрыста Папова?

/1/ Кротко /2/ Венера изгря /3/ над /4/ зямята, /5/ в спомени /6/ светли душата замря... /7/ Помниш ли — /8/

Венера" над зямлёю, але недзе, так няўлоўна, не хапае Багдановічавай душэўнасці, парухана мяккая, трапяткая танальнасць раманса.

Варта дадаць, што ў другім, перапрацаваным варыянце рускі перакладчык паправіў *Зорка Венера...* на *Ярко Венера...* Ужо, значыць, няма неабходнасці тлумачыць рускаму чытачу, што такое па-беларуску *зорка*, але, з другога боку, "ярко" не дае ўяўлення пра тое, як узыходзіць гэта зорка надзеі. Да таго ж, для М. Багдановіча не характэрныя *яркія фарбы*, тым больш у гэтым рамансе.

Але вернемся ізноў да балгарскага перакладу. Ці ўдаецца Х. Папову кампенсаваць "згубленыя" сэнсавыя адзінкі? У яго Венера ўзыходзіць *кротко*. Можна было б на балгарскую перакласці проста і адпаведна сучаснаму маўленню — *звезда Венера*, прычым не згубіўшы дзвюх сэнсавых адзінак. Над гэтым вобразам (відаць, не проста вобразам, а вобразам-сімвалам) Х. Папоў, па яго ж прызнанні, разважаў доўга. Можна было б выкарыстаць: *ярко, светло, рано, кьсно* (я наўмысна не перакладаю гэтыя словы на беларускую мову, яны — агульнаславянскія, розніца хіба толькі ў вымаўленні, праўда, на апошнім можна спыніцца: *кьсно* азначае *позна*). Але не. Венера ў Багдановіча, па яго ўяўленні, — разважае перакладчык, — можа ўзыходзіць толькі менавіта *кротко* (г.зн. *лагодна, ціха, рахмана*).

Перакладчык тут успрымае слова не толькі як асобную сэнсавую адзінку, а наогул усю дынаміку яго ўзаемадзеяння з

У паняцце "сэнс твора" ўваходзіць не толькі слова як "сэнсавая адзінка", але і аўтарскае бачанне свету, выказанае словам, а ў паняцце "матэрыя твора" — не толькі гукавая арганізацыя маўлення, не толькі метрыка і рытміка, рыфміка і строфіка, але і штосьці іншае, што складае сапраўды таемнасць паэзіі: славесная і музычная стыхія, спантаннасць паэтычнага слова, яго гучанне ў думках і гуках адначасна, экспрэсіўнасць усёй сістэмы выяўленчых сродкаў — усё тое, што завецца магіяй, цудам мастацкага слова.

іншымі сэнсавымі адценнямі твора. Да перакладу, ён мяняе важную сэнсавую адзінку ў арыгінале з *сабой прывяла* на іншую, на першы погляд, далёкую — *душата замря*. Гэта значыць — душа замера ад усламінаў, светлых згадак. Сапраўды ж, яна замірае ў самога паэта.

У паэзіі, як вядома, існуе сувязь паміж значэннем слова і яго гучаннем. Таму глянем ця-

пер на гэты бок — гукавы. Як жа ў перакладзе пераўвасоблена тая асаблівая, непераймальная музычнасць шэдэўра беларускай паэзіі, яго гукавая аранжыроўка ці тое, што літаратуразнаўцы называюць гэта тэма — якраз размова пра "матэрыю твора", пра якую гаварыў згаданы Эцпен.

Звернемся ізноў жа да першага чатырохрадкоўя і паглядзім, як у агульнай сістэме эўфаніі (гукавая арганізацыя маўлення) размешчаны гукі ў паслядоўных гукарадах — бяром тыя гукі, якія паўтараюцца ў пачатку ці ў канцы слова і ў націскным складзе.

Арыгінал:
З - р - а - р - а - з - а - а - з /
с - з - з - с / о - и - и - т - т - о /
з - р - а - р - з - а

Пераклад:
к - р - к - р - а - з - а - а - з / с - и - с - и - а - а - а - а / и - и - е - е - е - и - а - а / к - р - к - р - а - з

Параўноўваючы арыгінал і пераклад, бачым колькаснае супадзенне ці несупадзенне пэўных гукаў: з — 7-4, р — 4-4, а — 6-8, с — 2-3, о — 2-0, т — 2-0, к — 0-4, н — 0-4.

Чытач, відаць, тут даруе. Тэорыя вершаскладання наогул любіць такія вольныя канкрэтныя падлікі. Каб не падацца надта педантычнымі з такой "матэматыкай" і паказаць, што ўсё гэта нездарма, трэба заўважыць наступныя акалічнасці.

У агульнай сістэме гармоніі верша гукі надзвычай актыўна ўдзельнічаюць. Напрыклад, гук з у слове *зорка* ўтварае ў першым двухрадкоўі анафару (*зорка... узышла... зямлёю... згадкі... з сабой*). Пераклад, заўважым, тут — поўны эквівалент арыгіналу, хаця слова *зорка* адсутнічае: *изгря... зямята... замря*.

Гук а ў слове *зорка* ізноў жа ў першым двухрадкоўі ўтварае эпіфару (*зорка Венера ўзышла... прывяла*). Прычым у слове *ўзышла* — стык галосных а (*узышла над*). У перакладзе, дарэчы, гук а ў слове *Венера* ўтварае ў адным двухрадкоўі два стыкі (*Венера... над, душата замря*) і эпіфару (*Венера... зямята, душата*).

Гэтак жа можна было б праналізаваць перадачу і іншых гукаў. Выснова была б адзіная: пераклад, калі ён удалы, у асноўным паўтарае гукапіс арыгінала, а калі нешта нельга перакласці без страт, дык перакладчык ці паблізу, ці ў іншым месцы пэўным чынам знаходзіць замену менавіта раўназначную.

Найбольш складанай, напрыклад, лічыцца перакрываваемая сістэма алітэрацыі і асанансу, калі спачатку з'яўляецца адзін гук, потым другі, трэці і г.д. і зноў паўтараецца першы, другі... У тым, што М. Багдановіч часта звяртаецца да гэтай складанай, але асабліва прыгожай і



Малюнак Алесі Існ.

зграбнай эўфаніі, няцяжка пераканацца на прыкладзе многіх яго вершаў. А як жа перакладчык дабіваецца адэкватнасці гучання, аўтарскай славеснай інструментуўкі? Звяртаючыся ізноў да канкрэтнага аналізу, бачым гэту сапраўды перакладчыцкую віртуознасць. У арыгінале ў першым гукарадзе ідзе *з-р-а*, потым ізноў яны паўтараюцца трохі ў інакшым парадку — *р-а-з*.

У перакладзе: спачатку з'яўляецца *к*, потым *р-к-р*, пасля гэтага ідзе *а-з-а-з-а*, *к-р*, *а-з-а*. Возьмем другі гукарад. У арыгінале: *с-з-з-с*. У перакладзе: *и-и-е-е-и*. Трэці гукарад: у арыгінале — *о-и-и-о*, у перакладзе — *и-и-е-е-и*. Такім чынам, перакладчык у асноўным захоўвае аўтарскую сістэму эўфаніі: усе чатыры перакрываючыя сугуччы ў перакладзе захаваны; анафарныя — па дзве ў арыгінале і перакладзе; эпіфарныя — таксама ёсць у перакладзе; стыкі — у арыгінале адзін, у перакладзе два; ронда — у арыгінале адно, два ў перакладзе.

Падагульняючы гаворку пра пераклад вершаванага твора, не лішне, відаць, заўважыць, што кожнае мастацтва мае два бакі: тэхнічны і творчы. Мастацкі пераклад як адна з разнавіднасцей творчасці таксама дваістага характару: гэта не толькі пераклад з адной мовы на іншую, дзе патрабуецца дакладнае веданне слоўнікавых адпаведнасцей моўных адзінак, але і "пераклад" з адной нацыянальнай культуры на іншую.

Вось чаму ў паняцце "сэнс твора" ўваходзіць не толькі слова як "сэнсавая адзінка", але і аўтарскае бачанне свету, выказанае словам, а ў паняцце "матэрыя твора" — не толькі гукавая арганізацыя маўлення, не толькі метрыка і рытміка, рыфміка і строфіка, але і штосьці іншае, што складае сапраўды таемнасць паэзіі: славесная і музычная стыхія, спантаннасць паэтычнага слова, яго гучанне ў думках і гуках адначасна, экспрэсіўнасць усёй сістэмы выяўленчых сродкаў — усё тое, што завецца магіяй, цудам мастацкага слова.

...Гучыць "Раманс" Максіма Багдановіча. Гучыць па-балгарску, як па-беларуску, чароўна, задушэўна. Гучыць у сафійскай мансардзе, пад дахам высокага дома на вуліцы Эдысона. Над балгарскай зямлёй узыходзіць зорка Венера Максіма Багдановіча... Гэта значыць, што ў Балгарыю прыйшла ягоная паэзія, што яна арганічна ўвайшла ў нацыянальную паэтычную скарбніцу братаўнага народа.

Роза СТАНКЕВІЧ,
доктар філалагічных навук
г. Плёўдзію (Балгарыя)

Георгій Папоў Старонкі з дзённіка (гісторыя публікацыі ў «Нёмане» ліставання А. Твардоўскага і М. Ісакоўскага)

(Заканчэнне. Пачатак у № 45)

15 студзеня 1976 г.

На жаль, усё куды цяжэй, чым падавалася Макаёнку, Кузьміну і Кажэўнікаву.

На наступны дзень я патэлефанавалі Вользе Аляксандраўне, каб дамовіцца аб сустрэчы. Мне хацелася перадаць ёй тое, што прасіў данесці Осіпаў. Добра, яна папросіць бабулю (маці мужа) пасядзець з Андрэем і выйдзе. З Андрэем? Андрэй штосьці крыху захварэў, яго выпускаць нельга.

Аднак калі я праз колькі часу вырашыў патэлефанаваць, каб нагадаць, пачуў:

— На жаль, не магу... Бабулі тэлефанавала — няма дома... Напэўна, некуды сышла...

— Добра. У такім разе выслухайце мяне па тэлефоне. Намеснік галоўнага рэдактара часопіса "Знамя" Осіпаў прасіў перадаць вам наступнае...

— І я, кратка, у двух словах, пераказаў учарашнюю размову з Осіпавым. Прозвішчаў, зразумела, не называў, але сказаў, што пытанне, звязанае з публікацыяй ліставання, наколькі я зразумеў, абмяркоўвалася ў аддзеле культуры ЦК КПСС. — Зразумейце мяне правільна: я не хачу націскаць на вас, я проста перадаю тое, што мяне прасілі перадаць, і больш нічога.

— Я разумею, — чуў ў слухайцы голас Вольгі Аляксандраўны.

— І яшчэ... Я лічу гэта справай трэцяй, нават, мабыць, дзясятай... Аднак, зноў жа, мяне прасілі вам паведаміць... Размова ідзе пра грошы... У рэдакцыі часопіса "Знамя" абмяркоўвалі гэтае пытанне і вырашылі даць Марыі Іларыёнаўне за ўступ і ўсім нашчадкам за лісты па вышэйшай стаўцы, якую яны толькі могуць даць.

— Ну, гэтая справа нават не дзясятая, а тысячная, — перапыняе мяне Вольга Аляксандраўна. — Так, тысячная, — паўтарае яна. — Калі б "Нёман" апублікаваў ліставанне і не заплаціў нам ні капейкі, мы і тады не мелі б да вас прэтэнзій.

Усё. Размова скончана. Дамаўляюся, што патэлефаную ў панядзелак, 12 студзеня, ужо з Мінска, і кладу слухайку. Адчуваю, што гэта амаль што адмова. Не "Нёману", а "Знамени", але без "Знамени" не можа друкаваць і "Нёман". Так вырашылі Марцэлеў, Кузьмін і Шаўра. І смешна і сумна. І больш усё ж такі сумна.

У той жа дзень а пятай вечара ўваходжу ў рэдакцыю "Знамени". Валянцін Осіпаў сустракае, вітае, пачынае распываць аб размове з дачкой Твардоўскага. У мяне складаецца ўражанне, што ён нешта ведае і аб чымсьці здагадваецца. "А што яна сказала? Як адносіцца да "Знамени"? Чаму вагаецца?" Я адказваю няпэўна. Маўляў, у іх, у Твардоўскіх, прынята такія справы вырашаць разам. Валянціны Аляксандраўны зараз няма ў Маскве — яна адпачывае ў Малееўцы, — ды і сама Марыя Іларыёнаўна на лецішчы. Збяруцца разам, абмяркуюць і тады скажуць сваё слова.

— Наогул яны нічога не маюць супраць "Знамени"? — зноўку запытваецца Осіпаў.

— Здаецца, нічога не маюць... — я паціскаю плячыма.

Пераводзім размову на справы часопіса. Я кажу, што нядрэнна было б "Знамени" хоць зрэдку заглядаць у перыферыйныя часопісы, мабыць, рэцэнзаваць нешта... На жаль, гэтая думка не сустрэла падтрымкі. У рэдакцыі "Знамени" і сваіх клопатаў хапае. Пасля я развітваюся і сыходжу. Осіпаў просіць тэлефанаваць, трымаць у курсе. Я пытаюся, калі рэдакцыя здае ў набор чацвёрты нумар. Аказваецца, пятага лютага. Ну, кажу, да пятага лютага ўсё вырашыцца.

І вось я ў Мінску. Тэлефаную Макаёнку. Той не разумее. І паўтарае тое, што казаў, калі вучыў мяне на дарогу: "Кажэўнікаў — адно, часопіс — другое!". У панядзелак тэлефаную ў Маскву, Твардоўскім. Да тэлефона падыхо-



На з'ездзе Саюза пісьменнікаў БССР: Ул. Карпаў, М. Аляксееў, Г. Папоў.



Г. Папоў і А. Макаёнак з пісьменнікамі з г. Данецка М. Граўцовым і А. Краўчанкам (у цэнтры).

дзіць Вольга Аляксандраўна. На жаль, яшчэ нічога не вырашана. Маці на лецішчы, тэлефоннай сувязі з ёй няма, а з'ездзіць туды не атрымалася — муж вярнуўся з камандзіроўкі, — таму давайце адкладзем размову да серады. У сераду тэлефаную зноў. І зноў слухайку бярэ Вольга Аляксандраўна. На гэты раз яна выказвае цвёрдае агульнае (усіх Твардоўскіх) меркаванне: "Не! Кажэўнікаў — не той варыянт! Мы будзем шукаць іншы часопіс. Думаю, гэта не зойме шмат часу. Патэлефануйце ў панядзелак... Да-

рэчы, калі вы здасце ў набор пяты нумар?". Я называю да-ту. Вольга Аляксандраўна запэўнівае, што ўсё вырашыцца значна раней.

"Дай бог!" — думаю я.

17 верасня 1976 г.

Гісторыя з ліставаннем двух паэтаў не скончылася, як мы чакалі.

Часопіс "Дружба народаў" апублікаваў у трох нумарах (7, 8, і 9) большую частку. Прычым, самую цікавую частку.

Але Марыя Іларыёнаўне гэтага падалося мала. Яна скардзіцца на "Нёман". Чаму не

стрымаў абяцанне надрукаваць усё ліставанне, як дамаўляліся?

Наведалася ці патэлефанавала ў сакратарыят ЦК КПСС. Тав. Бяляеў, у сваю чаргу, патэлефанавалі ў наш ЦК. І — закруцілася кола.

Двойчы тэлефанавалі мне Г. М. Конанаў, намеснік загадчыка аддзела прапаганды, папрасіў усё ліставанне для азнамлення. Перш чым даваць, мы супаставілі з публікацыяй "Дружбы народаў" і пазначылі лісты, што не ўвайшлі ў публікацыю. Карціна атрымалася сумная. Масквічы прапусцілі толькі 76 лістоў, большая частка з іх — гэта лісты Ісакоўскага, пустыя, безмястоўныя. Ды і лісты Твардоўскага (што не ўвайшлі ў публікацыю) амаль не лепшыя.

Што рабіць? Пытанне павінна вырашыцца на днях. Ад першага варыянта — перадукаваць усё з "Дружбы народаў" — мы адмовіліся адразу, і ў ЦК (у прыватнасці, Г. М. Конанаў) з намі пагадзіліся. Засталося яшчэ два варыянты: не друкаваць зусім ці, калі гэта будзе немагчымым, — надрукаваць усё ліставанне, цалкам, як яно было падрыхтавана намі год таму. Я пры гэтым настойваў, каб друкаваць мы пачалі (калі без

гэтага нельга) не раней, чым з другога (лютаўскага) нумара будучага года. У ЦК з гэтым усе пагадзіліся. У тым ліку і Кузьмін.

Шчыра кажучы, гісторыя з ліставаннем ператварылася ўжо ў анекдот. Хто вінаваты ў гэтым? Цяжка сказаць... У размове з Макаёнкам я сказаў, што ў мінулы раз баязліва павёў сябе А.Т.К., гэта значыць Кузьмін. Макаёнак запярэчыў. Па яго словах, вінаваты не А.Т.К., а Шаўра, які ў гэтым пытанні займаў хісткаю, няпэўную і па-сапраўдному баязліваю пазіцыю.

27 верасня 1976 г.

Тэлефанавалі Твардоўскім. Марыя Іларыёнаўна была на лецішчы. Размаўляў з Вольгай Аляксандраўнай. Паведаміў, што будзем усё ж такі друкаваць ліставанне, і папрасіў фотаздымкі. Абяцала даслаць, калі знойдзе.

27 студзеня 1977 г.

Пакуты з публікацыяй ліставання Твардоўскага і Ісакоўскага працягваюцца.

Здавалася б, усё зразумела. Узаканні апублікаваць цалкам сыходзяць з вярхоў, ад Зімяніна. І тут — у нашым ЦК — чыталі заўзята: і Петрашкewіч з аддзела культуры, і Конанаў з аддзела прапаганды... Аднак не! Дайшло да Галоўліта, да *даражэнькай* Марыны Канстанцінаўны, і справа зноўку спынілася. У сакавіцкім нумары выразалі дзесяць (!) часопісных старонак, галоўным чынам лісты Міхаіла Ісакоўскага.

Галоўліту (ці яшчэ каму, не ведаю), бачыш, не падабаецца, што вялікі рускі паэт у гадзі вайны, калі жыў у Чыстопалі, меў патрэбу ў грошах, у хлеба надзённым і г.д. Твардоўскаму было прасцей — ён знаходзіўся ў Дзеючай арміі, атрымліваў грашовае забеспячэнне, якое і перасылаў сям'і, да таго ж шмат пісаў і выдаваўся. А Ісакоўскі быў у нястачы. Адсюль і незлічоныя скаргі ў лістах да сябра.

У гэтым, я ўпэўнены, няма ніякай заганы, якая б прыніжала наш лад. Калі народу цяжка — і паэту цяжка. Інакш паэт — не паэт, а медная бразготка, якую вешаюць на шыю збродлівым каровам. Аднак Галоўліту якая да гэтага справа? Таварышы з Галоўліта бачаць сваю задачу ў адным: трымаць і не пушчаць!.. Чаго б гэта ні каштавала, трымаць і не пушчаць!

3 красавіка 1977 г.

Нарэшце скончылі публікацыю ліставання Твардоўскага і Ісакоўскага.

Баязлівасць мясцовага кіраўніцтва (у першую чаргу Кузьміна) прывяла да таго, што ўсё скарацілі, скамечылі. Па сутнасці, мы паўтарылі тое, што дала "Дружба народаў", вось і ўсё. Будучыя гісторыкі літаратуры будуць вымушаны звяртацца да архіва, куды, напэўна, М. І. перадаць арыгіналы лістоў.


А нам застаецца толькі ўздыхнуць з палёгкай. Кожны з трох нумароў, дзе публікаваліся лісты, давалося перавярстаць. У выніку гэтыя нумары атрымаліся не такімі, якімі нам хацелася іх бачыць, — у іх нехаця трапілі выпадковыя матэрыялы. Ды і перад Твардоўскімі (асабліва перад М. І.) няёмка. Марыя Іларыёнаўна спраядліва хацела бачыць усё ліставанне, як штосьці цэласнае і закончанае. На жаль, здзейсніць гэтае сціплае жаданне было немагчыма.

Пераклад
Алесь КРАСІЦКАГА
Публікацыя
Алены ПАПОВАЙ

Сустрэча Першага сакратара ЦК КПБ П. Машэрава з беларускімі пісьменнікамі.



У Баранавічах жыве сям'я мастакоў Уладзіміра і Вольгі Рамейкаў. Іх творы цікавыя, незвычайныя. І самі мастакі — асобы яркія. Дый ці можа быць інакш? Шараговыя людзі не могуць пісаць цікавыя карціны. Гэта сапраўдныя інтэлігенты, у якіх адзін з тых рэдкіх дамоў у горадзе, дзе натуральна і арганічна гучыць добрая беларуская мова, дзе і да ўнукаў звяртаюцца па-беларуску... Сядзім ва ўтульнай гасцёўні над майстэрняй, гутарым.



З жыццём у сааўтарстве

— У вас за плячыма немалы мастакоўскі шлях. Як вы вызначылі сваё творчае крэда?

Уладзімір Рамейка. Творчасць, на мой погляд, вымагае праявы асобы аўтара, яго ацэначнай пазіцыі. Мастак павінен зарыентаваць думку свайго гледача ў пэўным напрамку, зрабіць яго не проста сузіральнікам, але і сааўтарам, дапамагчы заўважыць найбольш важнае або даць адчуць свае адносіны да выяўленага і такім чынам прымусіць згадзіцца ці спрачацца.

Вольга Рамейка. Для мяне крыніца натхнення — радасць ад свету, захапленне, шчырасць, якая мяжуе з наіўнасцю. Гэтымі адчуваннямі хачу падзяліцца з іншымі, а карціны — пасрэднікі ў гутарцы мастака і гледача.

У. Р. А калі гаварыць пра пачатак творчага шляху... Адпраўная і канечная кропка — Баранавічы. Тут прайшло пасляваеннае дзяцінства і юнацтва, тут жыву па сённяшні дзень. Ад'язджаў толькі вучыцца ў Мінск. Спачатку скончыў там мастацкае вучылішча, а затым, у 1965 годзе, — Беларускае дзяржаўнае тэатральна-мастацкае інстытут, дзе атрымаў дыплом мастака-жывапісца. Я люблю сваю прафесію. Яна дае мне магчымасць несупынна вучыцца ў мастакоў мінулага і ў сучаснікаў, шукаць, эксперыментавать, знаходзіць уласныя падыходы. Галоўнае для мяне — не абмяжоўваць сабе жывапісам. Я займаюся кніжнай графікай і манументальнымі работамі, ганаровымі медалямі і вялікімі аб'ектамі з металу. У горадзе ёсць створаныя мною вітражы з літага каляровага шкла, чаканнае пано з алюмінія, зграфіта плошчай 100 кв. метраў, шэльды і малыя скульптуры.

В. Р. Гадоў 30 таму муж узяў мяне з сабой на пленэр у Польшчу. У творчай атмасферы, якою там было літаральна насычана паветра, узнікла пытанне да самой сябе: а чаму я не магу? Сядзела на балконе ў гатэлі. Узяла фарбы, пэндзлі і даволі ўпэўненай рукой намалявала краявід, які бачыла. Муж, убачыўшы "садзеенае", сказаў, што я геній. Успрыняла гэта як жарт. Але ж работу купілі. Гэта надало ўпэўненасці і творчага запалу. З таго часу я многаму і шмат вучылася і вучуся. У вялікіх майстроў і на выстаўках сучаснікаў. Пішу ўсё, што западае ў душу.

— У вашай творчасці ёсць пэўныя тэматычныя цыклы. Чым абумоўлены выбар тэмы?

У. Р. Мае графічныя і біяграфічныя серыі работ — у пяці альбомах "Графіка Рамейкі" — ствараліся пераважна ў другой палове 1980-х гадоў. Не было спецыяльных задумаў, планаў, канцэпцый. Яны ўзніклі спантанна, а стымулам стаў кінатрыціх Т. Абуладзе "Пакаянне". Гэты фільм прымусіў мяне зноў і зноў разважаць пра наш час, пра трагічныя рэаліі ў жыцці краіны і ў чалавечых лёсах. З глыбінь памяці выплывалі малюнкi жыцця маіх бацькоў: разбураны энкавэдыстамі дом, высечаны калгаснымі актывістамі сад і вывернутыя, парушаныя імі ж пчаліныя вуллі; а яшчэ — доўгі шлях у вагонах для скаціны ў Сібір; ваенныя траншэі, танкі, голоднае пасляваеннае дзяцінства, бязногія інваліды, што спявалі з надрывам пад гармонік пра свой лёс, пра каханне, пра вернасць і здраду. Над усімі такімі ўспамінамі, увасобленымі ў графічных вобразах, навесаюць груганамі асобы жорсткага, магічных, страшных і вялікіх. Вось Сталін, які гуляе паравозікамі-дамавінамі то ў Сібір, то назад. Вось легендарны Жалезны Фелікс, наш зямляк. Ён у трох асобах, як Янус трохаблічны, а яго аксесуары — плаха, сякера і калючы дрот.

Невыпадковы і мой чарнобыльскі цыкл. Для нас, беларусаў, з цягам часу чарнобыльскі боль не памяншаў. Ён проста спруцянеў. "Пад заслону Памяці Чарнобыля", "У Лету", "Любоў на новым вітку" — гэта ўсё чарнобыльская тэма. Можна, камусьці страшна ці балюча разглядаць гэтыя малюнкi — і нецікава, і непрыгожа, і на сцяну ў пакоі не павешіш. Але гэта наш час і наша вялікая трагедыя. Таму і маюю жалобныя стужкі з нацыянальным арнамантам, і загінулыя дрэвы, і мёртвых птушак, і пустыя рамы для чыхсьці ненапісаных палотнаў, і агромністыя крыжы, пад якімі плыве людское мора і над якімі ўзвышаюцца страшныя пачвары. А "Любоў на новым вітку" — гэта мая надзея на тое, што

толькі любоў выратуе свет.

Безумоўна, з лёсамі маёй зямлі так ці інакш пераплялося і маё асабістае жыццё, у якім таксама было нямала драм і трагедый. Адсюль цэлая серыя "Асабістае": "Хаос", "Памяці мамы", "Раздваенне", "Браслаўшчына"... І я хачу, каб у маіх трагічных на першы погляд работах прачытваўся заклік да духоўнасці і дабрыні.

В. Р. Часцей за ўсё серыі маіх работ нараджаюцца без папярэдняй задумы. Напрыклад, цэлы год хварэла, не магла хадзіць. Дзеці прыносілі букеты кветак — і я пісала нацюрморты. Надышла восень, і я захапілася яблыкамі — шмат пісала яблыкаў! Мяне захапляе сам працэс творчасці. Навакольны свет, людзей бачу ў танцы, у руху, усё існае ўспрымаю як тэатральнае дзейства.

— Новае тысячагоддзе, ведаю, стала пэўным рубяжом у жыцці і дзейнасці многіх. А што прынесла яно вам?

У. Р. Даволі доўга я ішоў да таго, каб адмовіцца ад уласцівых мне рэалістычных сродкаў выразнасці. Мне захацелася размаўляць з гледачом іншай мовай: нешта закрэсліць, нешта ўзмацніць і нават гіпербалізаваць, а на нешта проста намякнуць. Так

нарадзіўся праект "Дыялогі". Гэта мой роздум пра вечнае: пра высокую духоўнасць, Гармонію, Прыгажосць, пра творчае Натхненне, пра лёс Мастака і Чалавека. У кожным сюжэце — сімвалы, алегорыі, метафары, гіпербалы... Амаль на кожным палатне вы ўбачыце фігуру Мастака або проста Чалавека — то ў роздуме, то ў захапленні, то ў распачы, то ў задуменнасці. Перад ім часцей за ўсё — вобраз Жанчыны. Гэта не толькі маё ўяўленне пра жанчыну як чалавека, як увасабленне Жаноцкасці, гэта яшчэ абагульнены вобраз Прыгажосці і, калі хочаце, вобраз Сусвету — такога вялікага, прыгожага, неабдымнага, які заўсёды, ва ўсе часы хвалюе нас, кліча да вечнага творчага пошуку. Спадарожнік Чалавека — Воран — гэта і старонні наглядальнік, і дзейная асоба, і сімвал Вечнасці ды Мудрасці. Вы заўважыце, што мае карціны суправаджаюцца вершаванымі назвамі. Яны дапамогуць зразумець некаторыя мае думкі, скіраваныя на філасофскія абагульненні і адначасова на жыццёвыя штодзённыя трактаванні. Гэтая частка праекта выканана маёй жонкай Вольгай, якая і з'яўляецца сапраўднай сатворцай: яе паэтычныя і мае выяўленчыя вобразы складаюць важкі аргумент для самой назвы: "Дыялогі". І яшчэ — гэта мой дыялог з самім сабою: я — чалавек і я — мастак. Гэта мой дыялог і з гледачамі.

— Вас добра ведаюць у мастацкім асяроддзі. Толькі за мяжой за апошнія 25 гадоў вы правялі больш як 40 выставак — у Польшчы і Заходняй Германіі, летася ладзілася экспазіцыя ў Мінску, у Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва... У Баранавічах працуе некалькі дзясяткаў мастакоў. Іх ведаюць далёка не ўсе гараджане, а вось прозвішча Рамейкаў на слыху ў многіх. Гэта, у першую чаргу, звязана са стварэннем у нашым горадзе першай прыватнай мастацкай майстэрні і першай прыватнай мастацкай галерэі. Як узнікла ідэя і як адбывалася ўвасабленне?

У. Р. На стварэнне першай у СССР і ў Беларусі прыватнай мастацкай майстэрні з галерэяй выдавочны ўплыў зрабілі перабудоўчыя працэсы гарбачоўскай эпохі, новыя павевы часу. Хацелася адыйсці ад "саўковых" формаў і ў творчасці, і ў працы, хацелася свабоды і самастойнасці.

В. Р. Дзевяць месяцаў пайшоў толькі на тое, каб зарэгістравацца, бо не было тады яшчэ законаў пра малое прадпрыемства. Я сама распрацавала схему эканамічных разлікаў для структуры, якую мы прыдумалі (дзея гэтага давялося скончыць бухгалтарскую школу). Аднак ідэя адкрыць пастаянна дзеючы культурна-мастацкі цэнтр, вакол якога існавала б поле прыцягнення для кожнага чалавека, што імкнецца да прыгожага, надавала сілаў і апантанасці. У нас усё атрымалася. Сёння мы працуем у майстэрні разам з дзецьмі і ўнукамі, займаемся рэкламай, металапластыкай, жывапісам, графікай і ўсім, што падабаецца нам і ў чым маюць патрэбу людзі.

— Вы адны з першых беларускіх мастакоў, якія пачалі выстаўляцца ў еўрапейскіх краінах. Што вымусіла "прывітаць акно ў Еўропу"?

У. Р. Хацелася пабачыць свет. Хацелася параўнаць сябе з замежнымі мастакамі.

В. Р. Наогул, усё адбылося выпадкова. У Брэст з горада-пабраціма Равенсбурга, з Германіі, прыехала 10 мастакоў, якім было цікава бліжэй пазнаёміцца са сваімі беларускімі калегамі, таму яны папрасіліся пажыць у мастакоўскіх сем'ях. Дзве мастачкі жылі ў нас. Пасябралі. Неўзабаве яны даслалі запрашэнне — пагасцяваць у іх. Вось з гэтага ўсё і пачалося.

— Якімі творчымі планами вы захопленыя сёння?

У. Р. У планах — вялікая выстаўка графікі. У першую чаргу — у Баранавічах, а потым — у Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску.

В. Р. Пакуль жыву і мыслю, буду займацца творчасцю. Мару ткаць габелены. Хачу напісаць нататкі пра свайго мужа...

Вольга ЖЫГАР, г. Баранавічы

На здымках: Вольга і Уладзімір Рамейкі; работа У. Рамейкі "Успаміны дзяцінства" і твор з серыі "Дыялогі"; В. Рамейка "Зялёнае на чырвоным".



Маляваць... настрой

Упершыню ў сталічнай галерэі "Мастацтва" ладзілася персанальная выстаўка жывапісу Ігара і Алены Бархатковых. Яны знакамітыя не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі. Пераехаўшы жыць з Мінска ў вёску, у загараднай майстэрні сам-насам з прыродай яны з насаладай пішуць родныя матывы. Іх работы атрымалі высокую ацэнку і прызнанне не толькі на радзіме, але і ў Бруселі, Амстэрдаме, Парыжы, Фларэнцыі...

Ігар Бархаткоў, лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, годна працягвае справу свайго бацькі — сапраўднага майстра пейзажнага жывапісу Антона Бархаткова. Яго карціны захоплваюць знешне простымі, немудрагелістымі, але такімі пранікнёна блізкімі для кожнага сюжэтамі, выклікаючы пачуццё судакранання з непаўторнымі вобразамі нашай зямлі.

Алене прынеслі відомасць пленэрныя нацюрморты, якія свецяцца ішчасцем, не растратанай свежасцю адчуванняў і трыумфам жыцця. Шчодро адораная вобразна-каларыстычным бачаннем, яна піша толькі з натуры, акцэнтуючы ўвагу на склада-

ных святла-паветраных рэфлексах.

Адкрываючы выстаўку, першы намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца адзначаў, што вельмі часта сярод яго калег узнікае дыскусія: чым можа здзівіць мастацтва? Бо ў наш час мастацтвам можна назваць усё, што заўгодна. Галоўнае, як гэта падаць і напісаць. Цяпер межы прафесіяналізму і мастацтва размытыя канчаткова, як, зрэшты, і маральныя абмежаванні. І гэта велізарная праблема. Парваная газета ці мех цэменту ў выглядзе арт-аб'екта пад пэўным нумарам не ўраджаюць, не здзіўляюць і не будуць здзіўляць. Усе ўжо досыць нагледзеліся гэтага



дабра. Пройдзе яшчэ колькі гадоў, і тое, што лічылася рэалізмам, нават анахранізмам, стане эксклюзівам, які ніхто не ўмее рабіць, акрамя адзінак.

Ігар і Алена Бархатковы дэманструюць абсалютна эксклюзіўныя работы, бо гэтак пісаць ужо мала хто ўмее. Больш за тое, яны захоўваюць традыцыі, таму што нічога людскага без традыцый не робіцца. Не трэба, безумоўна, быць іх рабом. Гэта ёсць факт, што той, хто забывае пра свае традыцыі, ніякіх перспектывы не мае: ні ў

палітычным, ні ў грамадскім, ні ў мастацкім жыцці. Збудуйце, прыкладам, дом без традыцый, без фундамента, пачніце яго будаваць з коміна ці вокнаў. І што ў выніку атрымаецца?.. Той, хто шчыры, сумленны, трымаецца свайго шляху, той надзейны і належным чынам адпрацоўвае боскае заданне. Тое, што мы ўмоўна называем талентам.

Таксама слова бралі народны мастак Беларусі Георгій Паплаўскі, Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Чэхіі ў нашай краіне Ёіржы Карас,

дырэктар мастацкай галерэі "ЛаСандр-арт", мастацтвазнаўца Ларыса Бортнік, сябры і калегі Ігара ды Алены Бархатковых. Выступоўцы адзначалі пранікнёнасць, сціпласць, праўдзівасць і пераканаўчасць класічных карцін творцаў. Пейзажы і нацюрморты напоўнены эмоцыямі, мажорныя, радасныя.

Са слоў Ігара Бархаткова (дарэчы, ён адзін прадстаўляў сумесную выстаўку, бо Алена не вельмі любіць такія мерапрыемствы), яны па кантракце некаторы час працавалі за мяжой, выстаўляліся, але заўсёды жадалі, каб гэта ўсё адбывалася на радзіме. Вярнуўшыся ў Беларусь, Ігар і Алена вельмі шкадуюць, што такія нашы мастакі, як А. Задорын, Р. Заслонаў, І. Цішын, Н. Залозная засталіся ў замежжы, з-за чаго наша краіна творча збяднела.

Ігар і Алена паўстаюць як адно цэлае ў выяўленчым мастацтве. Яны пішуць сваё, рэальнае, што іх агулае ў паўсядзённым жыцці, не з рэпрадукцый або манітора камп'ютара, як цяпер робяць некаторыя мастакі. Бо, жывучы за горадам, адчуваюць сябе арганічна з прыродай, бяруць у яе сюжэты для сваіх работ. Бархатковы валодаюць рэдкім дарам — умеюць напісаць... паветра. Рэалістаў, якія малююць прадметы, дастаткова. Але ў Алены і Ігара не сам прадмет з'яўляецца самакаштоўным, а ледзь улоўнае паветра вакол яго. З такім жа майстэрствам яны пішуць і сонца, і вецер, і дыханне прыроды, адмыслова перадаючы ўсе поры года.

Віктар КАВАЛЁЎ

На здымках: работы Ігара і Алены Бархатковых.
Фота аўтара



Дыялог па-над часам

Зіма, Віцебск, Міжнародны фестываль імя І. Сялярцінскага, запачаткаваны 21 год таму. Выбітныя камерныя канцэрты. Сустрэчы ў гасцёўні, адметныя жывой думкай, атмасферай навукі, асветы і творчасці: тут вядуць дыялог, дыскусуюць, сінтэзуюцца розныя віды мастацтва, дакументальная гісторыя, суб'ектыўныя ўспаміны, гіпотэзы... Памятаю, як на адны з першых фестывальных чытанняў, дзе гаварылася пра "карнавальны" дух віцебскага рэнесансу 1920-х (Малевіч, Шагал, Сялярцінскі, Малько, Юдзіна, Бахцін!), завітала мастацтвазнаўца Людміла Налівайка і зрабіла даклад пра мастака з дзівосным прозвішчам Ахола-Вало і не менш дзівосным лёсам.



Сціплая працаўніца Л. Налівайка, на зайздрасць многім навукоўцам, зрабіла сапраўднае даследчыцкае адкрыццё. Менавіта яна адшукала ў Фінляндыі 91-гадовага А. Ахола-Вало, пабывала ў яго дома і праз тасункі з гэтым унікальным беларуска-фінска-шведскім мастаком і філосафам сабрала, увёўшы ў сучасны культурны ўжытак, багаты матэрыял па гісторыі нашай графікі 1920-х. У 1995-м равеснік XX стагоддзя А. Ахола-Вало наведаў гарады свайёй маладосці Мінск і Віцебск: прафесар Адам Мальдзіс, нястомны збіральнік імёнаў выдатных суайчыннікаў, як прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў запрасіў тады Аляксандра Пятровіча (ён, дарэчы, памятаў беларускую мову!) на Першы кангрэс беларусаў свету...

Мінула 110 гадоў з дня нараджэння А. Ахола-Вало (1900 — 1997). Гэтая дата адзначана сёлета і публікацыямі ў перыёдыцы (гл. "ЛіМ" за 22.01. 2010 г. — "Сонечны Прамень творчасці" В. Архіпавай), і выстаўкамі. Падрыхтаваная нядаўна з гэтай нагоды ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі экспазіцыя "Прамень" атрымалася камернай, ды канцэптуальна ёмістай і арыгінальнай.

Як вядома, творчы росквіт мастака звязаны з беларускім перыядам (1920 — 1930). Да свайго прозвішча Ахола (па-фінску "палына") мастак дадаў "Вало" (па-фінску "прамень"). Назву "Прамень" атрымала творчае аб'яднанне, што было арганізавана па яго ініцыятыве ў Мінску ў 1927 г. і праіснавала да 1932-га (тады мастак, які зрабіўся яркай асобай у асяроддзі творчай інтэлігенцыі Беларусі, быў высланы з СССР). Прамень усеахопнай творчай фантазіі, глабальнай думкі, касмічнай ментальнасці А. Ахола-Вало нібы сягае па-над часам, лучыць сваім святлом крэатыўныя ідэі мастакоў новай эпохі, выклікае на дыялог з мінулым, якое цесна спакроўлена з рэаліямі новага дня...

Выстаўка ў НММ прадставіла не толькі творы самога А. Ахола-Вало (ад грандыёзнага канструктывісцкага плаката "Кастрычнік" 1925 г. з выявай зямнога шара, рэалістычных партрэтных замалёвак і сатырычнай графікі — да кветкавых нацюрмортаў 1990-х) і яго паплекнікаў-праменеўцаў: Мікалая Гусева, Паўла Гуткоўскага, Генадзя Змудзінскага, Аскара Марыкса, Валянціна Ціхановіча. Арганічна ўвайшлі ў экспазіцыю работы Людмілы Налівайкі (роспісы па шкле, шоўку, пастэль, публікацыі пра А. Ахола-Вало) — даследчыцы гэтага рэпрэсаванага і "забытага" ў савецкі час перыяду айчыннай культуры, а таксама разнажанравыя ўзоры выяўленчай



творчасці яе калег-мастацтвазнаўцаў Міхася Баразны, Валерыя Жука, Уладзіміра Рынкевіча, Рыгора Шауры, Яўгена Шунейкі...

На вернісажы выступілі дырэктар НММ Уладзімір Пракашчоў, доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс, рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Міхася Баразна, Пасол Швецыі ў нашай краіне Стэфан Эрыксан, мастацтвазнаўца Яўген Шунейка ды Людміла Налівайка (яна, дарэчы, прымала віншаванні з уласным юбілеем). Шчыры, без пафасных слоў, дыялог аднадумцаў быў найлепшым сведчаннем таго, што спадчына беларускіх мастакоў даследуецца, гісторыя іх жыццяў папаўняецца новымі фактамі, і асоба А. Ахола-Вало застаецца тым промнем, які яднае творчых людзей па-над часам.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

На здымках: кандыдат мастацтвазнаўства Л. Налівайка; П. Гуткоўскі "Тумно", 1921 г. (уласнасць НММ Беларусі); прэкт герба БССР, 1924 г. — аўтар Г. Змудзінскі (уласнасць НММ Беларусі); вокладка часопіса "Плуг" за 1926 г. — аўтар А. Ахола-Вало (уласнасць музея мастака ў горадзе Хямеэнліне, Фінляндыя).

Фота аўтара





Да 5 снежня Цэнтр народнай творчасці ў Мінскай абласной бібліятэцы імя А. С. Пушкіна прымае выстаўку "Плюшавы сэрца" — калекцыю аўтарскіх цацачных звяроў. Свойскіх, дзікіх, фантазійных; шытых, вязаных, валяных; адмысловых, калекцыйных... Чыста паэзію, а не цацкі!



Калі звычайна (асабліва старыя) цацкі натуральна ствараюць гісторыю, дык аўтарскія лялькі гісторыю... распавядаюць. Звераньты Хаберскай — пра дом, утульнасць, асаблівы клопат, руліліваць.

Мядзведзі... Іх пачалі шыць амаль адначасова і ў Старым, і ў Новым свеце; ёсць некалькі версій паходжання цацкі, а вось яе распаўсюджанню паспрыялі абставіны: з мядзведзем ахвотна гулялі не толькі дзятчаткі, але і хлопчыкі. Старасвецкіх мядзведзю рабілі з валізамі так званана пасагу — ад капелюшоў і парасонаў да бінокляў і матросак. Пра гэтак званана сучаснага аўтарскага мядзведзя абвясцілі амерыканцы пры канцы 1970-х. Сёлета ў Майстэрні аўтарскай лялькі першыя навучэнкі адбылі курс "Аўтарскія лялькі і мядзведзі Тэды". Такі фантазійны мядзведзь перадусім шыецца паводле індывідуальнай выкрайкі, з даражэзных матэрыялаў (антыкварных, знарок састараных альбо, наадварот, з самых сучасных калекцый), з адметнай фурнітурай. Чым больш дэталю, тым цікавейшы вобраз. Для мядзведзя, акрамя вочак, лапаў ды пысы, важна мець пяць злучэнняў, каб чатыры лапы і галава рухаліся для пошукаў настрою і ўдакладнення вобразу. Тэрэза Трухановіч прапануе мядзведзю-рэплікантаў — гэта значыць пашытых рыхтык паводле старасвецкіх узораў (яе паважны самотны Арыстарх выраблены паводле ўзору 1928 года, нават плавінне ўсярэдзіне). У нядаўнім часе Ваяніца Мезенцава распрацоўвала мядзведзю на цацачнай фабрыцы, а цяпер шые сваіх, аўтарскіх. Яна сведчыць, што найважней для мядзведзя не выкрайка і матэрыял, а вобраз. Самыя паважаныя еўрапейскія і амерыканскія фабрыкі абавязкова выпускаюць невялікія наклады калекцыйных мядзведзю. Для гаспадары такі — сімвал дзяцінства.

Сэрца дзяцінства

Колькі гадоў запар беларускія лялечныя майстры збіраліся і выстаўляліся ў "Балаганчыку" — на рэспубліканскай выстаўцы аўтарскай лялькі. Лялькам спадарожнічалі лялечныя дамкі, мэбля, адзенне, маскі, жывапісныя і графічныя работы. У 2006 годзе ўсім "Балаганчыкам" паміналі выбітнага лялечнага майстра Ганну Свешнікаву. Ганна марыла пра школу, дзе будуць навучаць адмысловым лялечным навукам. У лістападзе 2006 года такая школа адкрылася ў Мінску — Майстэрня аўтарскай лялькі. Майстры кажучь, што вучыцца там здатны кожны, але... толькі той, хто моцна й замоцна хоча: выкладаецца мастацтва лепкі, лялечнай прычоскі, абутку, аблічча...

Майстэрня аўтарскай лялькі кіруе Ірына Ражко, адмыслоўца з неаглядным стажам і досведам. Яна пэўна ведае, што ў душы кожнай сучаснай пенсіянеркі хаваецца маленькае дзятчо, якое яшчэ не сустрэлася з самай патрэбнай і жаданай лялькай свайго жыцця. Тыя пенсіянеркі, якія трапілі на курсы пры майстэрні, цяпер умеюць стварыць ажно дзве (!) непаўторныя лялькі за навальны год. Для сябе і для ўнучкі. Самыя ўдалыя творы навучэнцаў паказвалі на сезонных "Дэбютах", а ўвосень — на тым самым "Балаганчыку".

Летась майстры вырашылі "змяніць фармат": рэспубліканская выстаўка зрабілася міжнароднай, а ў "Балаганчыку" з'явілася "Плюшавы сэрца" (так назвалі выстаўку). Плюшавым сэрцам, калі памятаецца, разжыўся адзін металічны казачны персанаж. Лялек-экспанатаў леташняй выстаўкі на прадмет сэрца не правяралі: у іх і так было ўсё, што мусяць мець лялькі, і нават больш. Яны няблага выяўлялі сум, самоту, радасць, замілаванне, здзіўленне і нават схільнасці да зва-

ды. Кожная — у вобразе, кожная — з характарам, а то і з наравам! Сёлета экспануюцца... звяры. Яны прызначаны для шафаў, канапаў, камодаў і падставак пад люстэркі. Не для гульні — і для гульні таксама. Не для дзяцей — але дзіцячыя ручкі паціпаюцца да іх адразу.

Аднак выраб аўтарскіх лялек у Беларусі да сёння за мастацтва не лічыцца. Майстэрня аўтарскай лялькі — ініцыятыва выключна прыватная. Штотраз даводзіцца пераворваць і аднаўляць мяжу, якая падзяляе стварэнні прафесійных мастакоў (лялечнікаў?) і захопленых аматараў. Пры гэтым можна пачуць, што беларускім аўтарскім лялькам пакуль не зраўняцца з расійскімі паводле перапрашаю, пагадоў ды размаітасці тэхнік выканання, але...

Штотраз нашы лялечнікі рыхтуюць глядачам неспадзеўку — выстаўку на выстаўцы, гэтак званую "Персону".

Сёлета галоўнай персонай выстаўкі зрабілася Таццяна Хаберска, чые тэкстыльныя жывёлы ад пачатку свайго існавання сяліліся толькі ў прыватных калекцыях, а на свет з'яўляліся толькі па начах — у вольную часіну ад асноўнае працы свайі стваральніцы. Шыць свае шэдэўры Таццяна пачала якраз тады, калі... не было з чаго: у нашы славыты дзевяностыя гады. Тэхнікі выканання і вобразы распрацоўвала сама: яркія, нязвычайныя, з вялікай колькасцю дэталю.

...Стомленая бабуля-авечка гушкаецца ў фатэльчыку з кніжкаю. Шэры каток у чатырох валёначках, у аблавушцы і... з мяккім дзяржаннем на спіне: яго можна трымаць, як кайстру. А ў маленькай белай папучыкі — дзень народзінаў. Прышоў вожык, прышоў зайчык. Падарунак прынеслі — рыбку. Шмат дэталю: розныя крэселкі, заплечнікі, спаднічкі й штонікі... І — прастора для ўяўлен-



З публічным захапленнем сваімі персонамі лялькі даўно асвойталіся. Адна перад адной яны могуць казырыцца сваёй вытанчанасцю: ствараліся для дарагіх калекцый. Іншыя з'яюць наўня абавязнасцю і дзіцячаю радасцю першага адкрыцця. Трэція падобныя да лялек тэатральных... Шмат у якіх музеях свету захоўваюцца фігуркі з гліны, рогу, костка, каменю, дрэва. Гэта — ідалы, істуканы, куміры, бажкі, рытуальныя "арт-аб'екты"... Цацка, яна самая — лялька, нібыта ўскладае на сябе нязвычайны цяжар сэнсаў, разуменняў і задач. У 1920-я гады ляльку абвясцілі сурагатам чалавечлага. Да сёння не зводзіцца музеі васковых постацей. Выявілася праблема і зусім дзіўная: самаідэнтыфікацыя, але не чалавека праз ляльку, а... лялькі праз чалавека!

А нашы мастакі, лялечнікі і крэатыўныя бабулі асэнсавана альбо падсвідомо вырашаюць першасную задачу: праз цацку, праз ляльку дапамагаюць чалавеку зазірнуць у самога сябе.

Жана ААШКЕВІЧ
На здымак: "Зялёны чорт", "Крыжыбы", "Коця", "Мядзведзікі".

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў

ЗАСНАВАЛЬНІК:
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі"

РВУ "Літаратура і Мастацтва"

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР
Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

- Анатоль Акушэвіч
- Лілія Ананіч
- Алесь Бадак
- Дзясні Барсук
- Святлана Берасцень
- Віктар Гардзей
- Уладзімір Гніламедаў
- Вольга Дадзіёмава
- Уладзімір Дуктаў
- Анатоль Казлоў
- Алесь Карлюкевіч
- Анатоль Крэйдзіч
- Віктар Кураш
- Алесь Марціновіч
- Мікола Станкевіч (намеснік галоўнага рэдактара)
- Юрый Цвяткоў
- Мікалай Чаргінец
- Іван Чарота
- Іван Штэйнер



Адрас рэдакцыі:
220034, Мінск,
вул. Захарова, 19

Тэлефоны:

галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Аддзель:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у Інтэрнеце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылца на "ЛіМ". Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэагуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паводляюць сваё прозвішча, поўнасю імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый. Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтры РВУ "Літаратура і Мастацтва".

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і Мастацтва". Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856
Наклад 2970
Умоўна друк. арк. 3,72
Нумар падпісаны ў друк 2.12.2010 у 11.00

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7
Заказ — 5853

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



У наступным нумары

Рэжысёр Алена Турава працягне палемічную размову пра беларускае кіно, якую некалькі нумароў таму "Нататкамі старонняга" пачаў пісьменнік і кінадраматург Сяргей Трахімёнак. Ірына Тулувава паразмаўляла з Аленай Туравай пра літаратурацэнтрычнасць беларускага кіно, магчымасці беларускіх сцэнарыстаў зарабіць свой кавалак хлеба, сістэму прадзюсерства ў беларускім кінематографі, адметнасці нашых дзіцячых стужак і асабліва-сці беларускай кінашколы.

3 глыбінкі

Пяць хвілін на творчасць

На адзін дзень Наваполацк ператварыўся ў горад паэзіі і музыкі. Прычынай таму — абласное свята літаратурных клубаў і гасцёўняў "Песняры Прыдзвінскага краю".

Чатырнаццаць літаратурна-музычных клубаў, гасцёўняў і салонаў Віцебскай вобласці змагаліся за права стаць лепшымі. Спачатку яны разгарнулі выстаўкі-прэзентацыі, на якіх дэманстраваліся кнігі ўдзельнікаў гэтых суполак і іх публікацыі ў рэспубліканскіх выданнях. Пасля пляцоўкай стала сцэна Наваполацкага палаца культуры, дзе кожны з клубаў прадставіў сябе. І ўжо на дэсерце — творчы конкурс "Таленты Прыдзвіння". Якімі ж сталіся ўражанні ўдзельнікаў мерапрыемства?

— Я рада, што наш клуб "Світанак" з Шаркаўшчыны паўдзельнічаў у конкурсе, — каза Таццяна Еўдакова. І тут жа дадае: — Аднак калі гэта паэтычны конкурс, то хацелася б больш паслухаць вершаў і музыкі. Пяць хвілін — занадта малы "рэгламент", каб ацаніць творчасць чалавека.

— Мы ставілі мэтай не толькі правесці сам конкурс, але і даць магчымасць удзельнікам розных калектываў пазнаёміцца, пагутарыць, падзяліцца ўражаннямі і ідэямі, — тлумачыць галоўны арганізатар свята, вядучы метадыст па аматарскіх аб'яднаннях і клубах Віцебскай вобласці Вольга Габрыелян.

Усе плысы і мініусы конкурсу адзначыла паэтэса Тамара Краснова-Гусачэнка, якая ўзначальвала журы.

— Гэта першы конкурс, што аб'яднаў творцаў-аматараў Віцебшчыны. І я нават не ўяўляла сабе, якая праца праводзіцца кіраўнікамі клубаў. Усё прасякнута любоўю да літаратуры, музыкі, Радзімы... Аднак перш за ўсё мы ацэньвалі паэзію. Хачу папярэдзіць: трэба адыходзіць ад штампавых, ад залішняга пафасу і, галоўнае, ад паўтарэння радкоў, напісаных іншымі паэтамі.

Першае і другое месцы занялі полацкае "Наддзвінне" і наваполацкія "Крылы". Дыплом трэцяй ступені атрымала літаратурна-музычная гасцёўня "Крыніца" з Шумілінскага раёна.

Анастасія ГРЫШЧУК

Нечаканы Караткевіч

Выстаўка "Рыцар зямлі беларускай", прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча, якую прапануе Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, прадстаўляе разнастайныя дакументы з рукапіснай спадчыны пісьменніка і знаёміць з асноўнымі этапамі яго жыцця і літаратурнай дзейнасці.

На стэндзе чытальнай залы акадэмічнай бібліятэкі — кнігі Караткевіча, якія сталі гонарам нашай літаратуры. Выдадзеныя пры яго жыцці і пасля таго, як ён сышоў. За шклом рукапісныя старонкі, з якіх пачыналіся сусветна вядомыя аповесці, раманы, вершы... Сур'ёзныя, трагічныя, у якіх гучанне высокай ноты любові да роднай зямлі. І лёгкія, жартоўныя — напісаныя падчас адпачынку з сябрамі ў Піцундзе. Побач шматлікія фота з сямейнага архіва — маці і сястра, пісьменнік з жонкай, на фоне неабсяжнага Чорнага мора, у Ялце на магіле Багдановіча, з выпускнікамі Кіеўскага ўніверсітэта, на чытацкай канферэнцыі па рамане "Каласы пад сярпом тваім".

Акуратны дробны почырк, на палях рукапісаў — малюнкi. Сяброўскія шаржы на Караткевіча і яго ілюстрацыі да ўласных твораў. Дакументы часоў вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце, запісныя кніжкі

пісьменніка, лісты да знаёмых. Фотаздымкі, на якіх застаўся працэс работы на кінастудыі "Беларусьфільм". Большасць экспанатаў дэманструецца ўпершыню.

Таццяна Жук, загадчык сектара рукапісаў аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў на ўрачыстым адкрыцці прадстаўляла экспазіцыю: "Выстаўка, прысвечаная юбілею нашага славутага пісьменніка, прапануе дакументы з рукапіснага архіва Уладзіміра Сямёнавіча, якія захоўваюцца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі. Частку з іх ён сам перадаў пры жыцці, астатняе — яго сястра Наталля Кучкоўская ў 2000 годзе. Вельмі цікавыя фотаздымкі, не менш каштоўныя рукапісы 1960-х гадоў — у асноўным вершы, чарнавыя накіды, аўтографы, малюнкi на палях. Уладзімір Караткевіч вельмі добра маляваў. Стэнд з яго малюнкам сведчыць — ён мог бы сам ілюстравачь свае творы.

Акуратны дробны почырк, на палях рукапісаў — малюнкi. Сяброўскія шаржы на Караткевіча і яго ілюстрацыі да ўласных твораў. Дакументы часоў вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце, запісныя кніжкі пісьменніка, лісты да знаёмых. Фотаздымкі, на якіх застаўся працэс работы на кінастудыі "Беларусьфільм". Большасць экспанатаў дэманструецца ўпершыню.

Таленавіты паэт, пражыцц, драматург, публіцыст, перакладчык, кінасцэнарыст. Адказны чалавек, які планавалі сваю дзейнасць. Яго запісныя кніжкі з разважанымі і задумамі захавалі і запіс: "Здаць у выдавецтва заканчэнне рамана "Каласы пад сярпом тваім" з указаннем дакладнага тэрміну".

На пытанне, ці адкрылі для сябе супрацоўнікі бі-



бліятэкі пры падрыхтоўцы выстаўкі нешта новае ў творчасці Уладзіміра Караткевіча, Таццяна Іванаўна адказвае: "Безумоўна! Мы ведалі, што Уладзімір Сямёнавіч пісаў вершы, раманы, дэтэктывы, але ўся шматграннасць яго таленту адбілася ў гэтых рукапісах. Не ўсё ведае той, хто бярэ кнігу: па-за яго ўвагай застаецца, як той твор ствараўся, колькі было адмоўных рэцэнзій, як балюча рэагаваў на іх аўтар. Асабіста для мяне стала адкрыццём, што зусім маладым, у 1950-я гады, Караткевіч пісаў вершы, якія выказваюць пазіцыю сталага чалавека, з вялікім вопытам роздуму над глабальнымі пытаннямі — пра беларусаў, пра рысы іх характару, пра тое, як трэба любіць родную зямлю.

Паэт звяртаецца да гісторыі, узгадвае выпрабаванні,

што выпалі на долю беларусаў, расказвае, колькі крыві праліта на нашай зямлі. У такіх гады так усведамляць сваё прызначэнне!"

Больш дэтальна зазірнуць у творчую лабараторыю Уладзіміра Караткевіча, дадаць новае ўражанне ад успрымання маштабнай асобы з дапамогай гэтай экспазіцыі зможа кожны яе наведвальнік. Работа выстаўкі працягнецца да 30 снежня.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА


На здымку: на ўрачыстым адкрыцці выстаўкі — выкладчык БДПУ імя Максіма Танка Святлана Сычова і намеснік дырэктара Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Сяргей Гаранін.

Фота Кастуся Дробава

Прэзентацыя

Казкі і вершы пра народныя інструменты

У кнігарні "Кнігачэй", філіяле ААТ "Белкніга", прайшла прэзентацыя кнігі "Незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў", што пабачыла свет у выдавецтве "Мастацкая літаратура". На сустрэчу з чытачамі прыйшлі галоўны рэдактар выдавецтва Віктар Шніп і аўтары кнігі — музыка, гісторык, калекцыянер музычных інструментаў Яраш Малішэўскі і пісьменніца Аксана Спрыччан.



Упершыню кніга пра беларускія музычныя інструменты напісана ў выглядзе энцыклапедыі. У прадмове да яе аўтары пішуць: "Кніга створана для тых, хто ведае алфавіт і хто ўпэўнены, што нічога звычайнага насамрэч не існуе. Мы не сумняваемся, што яна створана для цябе. А калі ты яшчэ любіш музыку, казкі і адну з найпрыгажэйшых моў у свеце — беларускую, дык мы зусім не памылімся, калі скажам, што гэтая кніга будзе шчасліва жыць у тваёй хаце".

У кожным з 32 інструментаў, прадстаўленых у кнізе, аўтары пабачылі своеасабліваю сутнасць, душу і часцінку нашай краіны. Артыкул пра музычны інструмент складаецца з казачнай гісторыі (але ўсе звесткі, пра якія распавядаецца ў казках, цалкам праўдзівыя), верша, пададзена тут "інфармацыя для вундэркінда" і "пытанне для маленькага разумніка". Арыгінальная форма прадстаўлення інструмента дапамагае дзецям з цікавасцю ўвайсці ў свет беларускай музыкі.

Усім, хто прыйшоў на сустрэчу, пашчасціла не толькі пазнаёміцца з цікавымі аповедамі пра гісторыю стварэння кніжкі, але і пачуць у выкананні Яраша Малішэўскага гучанне рэдкіх інструментаў: акарыны, варгана, дуды, пішчыка, а таксама прыняць удзел у музычнай віктарыне.

Раіса ГАНЧАРЫК

На здымку: Яраш Малішэўскі і Аксана Спрыччан падпісваюць кнігі для маленькіх чытачоў.

Фота аўтара

Час чытаць

Руская класіка як падмурак таленту

Госць Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лістапад-2010" славыты сербскі рэжысёр Эмір Кустуріца падчас прэс-канферэнцыі адказаў на нашы пытанні.

— Скажыце, калі ласка, якія мастацкія творы паўплывалі на станаўленне вашага светапогляду?

— Мне дапамаглі ўбачыць свет творы рускай класічнай літаратуры. Вядома, я чытаў іх у перакладзе на сербскую, але сербская і руская — даволі блізкія мовы. Любімыя пісьменнікі — Гоголь, Лермантаў, Булгакаў, Талстой, Дастаеўскі.

Як рэжысёр сфарміраваўся пад уплывам рускіх фільмаў. Па стужках Даўжэнкі я навучыўся рабіць кампазіцыю фільма і знаходзіць метафару. А менавіта наяўнасць метафары адрознівае мастацтва ад не-мастацтва. Ствараючы свае фільмы, намагаўся паяднаць непаяднае — рускую і заходнюю кінематаграфічную традыцыю. Як бачыце, атрымалася.

— Самы значны для вас фільм...

— "Андрэй Рублёў". Гэта сапраўдная паэма свабоды. І тут мне блізкі погляд рускага філосафа Бярдзьева — "свабода цяжела, а рабство легка". У гледачоў паломніцтва на "Аватар", у якім, здаецца, раскрываецца гэта ж думка. Але навошта "Аватар", калі ёсць "Андрэй Рублёў"? Іншая справа, якую частку запытаў пакрывае "Аватар", а якую — "Андрэй Рублёў".

— Над чым вы працуеце цяпер?

— Не так даўно выйшла мая кніга і адбылася яе прэзентацыя ў Бялградзе. На рускую мову яна яшчэ не перакладзена, назва гучыць прыблізна так: "Смерць — гэта неправераная чутка". Задумаў склаці ўласную біяграфію, але кніга ў выніку аказалася раманам. Працую над стужкай з трох частак пра тых, хто і сёння цэніць творчасць Дастаеўскага. Першая частка расказвае гісторыю маладога аўтара, які марыць зняць фільм пра вялікага пісьменніка. Ён прапануе чалавеку, які хоча набыць гатэль, укладзі гэтыя сродкі ў стварэнне стужкі. Той згаджаецца, але з адной умовай — рэжысёр павінен забіць яго жонку.

Другая гісторыя — пра дзяўчыну з Бялграда, якая аднойчы вырашыла нарадзіць ад унука Дастаеўскага і прыязджае да яго ў Санкт-Пецярбург. Трэцяя гісторыя — пра Івана Карамазова, які стаў манахам. Па волі лёсу яму наканавана сустрэцца з гераіняй другой гісторыі... Спадзяюся, што фільм будзе прыняты і зразуметы ў Расіі і Беларусі.

Гутарыла Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Фота Віктара Зайкоўскага

Маладзічок

Задаючыся пытаннем такога характару, мы цудоўна разумеем, што ў гаворцы з адным толькі пісьменнікам адказ на яго знайсці зусім не проста ці нават немагчыма. І ўсё ж прадастаўляем слова Генадзю Аўласен-

ку, спадзеючыся, што адказаць на гэтае ж пытанне паспрабуюць і іншыя — пісьменнікі, педагогі, а мо і самі юныя чытачы. Словам, запрашаем да шырокай размовы на важную і няпростую тэму.

Якой павінна быць дзіцячая кніга?

— Сёння, як сведчыць статystыка, мала чытаюць. Асабліва моладзь. І разам з тым у Расіі, Швецыі, іншых краінах назіраецца ўздым дзіцячага кнігавыдання. Ці правільна гэта з вашага пункта гледжання?

— Сапраўды, сёння чытаюць менш, чым, скажам, у часы нашага з вамі дзяцінства. І пэўная доля "віны" за гэта ляжыць на "відзіках" і Інтэрнэце... Хоць, магчыма, слова "віна" тут не зусім падыходзіць. Тым больш, што зараз моладзь шмат чытае розных інтэрнэт-выданняў, а гэта, што ні кажы, таксама чытанне. Многія праз Інтэрнэт нават раманы за вечар-дзень адольваюць, хоць я так не магу. Для мяне кніга павінна быць папяровай, праз Інтэрнэт жа шукаю звесткі пра самых розных пытаннях, якія мяне цікавяць. Ну, яшчэ электронныя пісьмы атрымліваю ці дасылваю.

Так што, мне здаецца, папярывая кніга яшчэ сябе далёка не вычарпала. І гэта паказвае, як вы правільна адзначылі, рост кнігавыдання (у тым ліку і дзіцячага) у той жа Расіі, Швецыі, іншых краінах...

А першапачатковыя прычыны гэтага новага "ўсплёску" дзіцячага кнігавыдання, на мой погляд, у феноменальным поспеху казанчын эпапеі пра Гары Потэра. Менавіта дзякуючы яму нават тыя школьнікі, якія не асабліва паважалі чытанне, узяліся за кнігу... І кніжны рынак на гэта імгненна адраагаваў...

І вельмі добра, што гэтая тэндэнцыя пакрысе прыходзіць да нас.

— Вы пачыналі з дарослай літаратуры, першая кніга — вершаваны зборнік. А цяпер у большай ступені выяўляеце сябе як дзіцячы пісьменнік. Як так стала, што прыярытэты змяніліся?

— Я, наогул, прыйшоў у літаратуру даволі позна: ужо ў больш чым сталым узросце. А першыя дзіцячыя творы з'явіліся і таго пазней. Нават не думаў тады, што менавіта дзіцячая літаратура стане для мяне адным з галоўных прыярытэтаў...

Наогул, калі ўспомніць гісторыю літаратуры, можна заўважыць, што мала хто з вядомых дзіцячых пісьменнікаў пачынаў менавіта як пісьменнік дзіцячы. Узліць да прыкладу, Карнея Чукоўскага, які даволі доўга лічыўся літаратарам сур'ёзным, літаратуразнаўцам...

Чаму многія пісьменнікі пачынаюць пісаць для дзяцей не адразу, а ў больш сталым узросце, ужо праявіўшы сябе ў іншых літаратурных жанрах (дарослая проза, паэзія, драматургія), а значыцца, авалоўшы ўжо ў дастатковай ступені навыкамі літаратурнай працы?

Можа, таму, што для дзяцей, як сказаў класік, "трэба пісаць, як для дарослых, толькі яшчэ лепш"? Ці таму, што разам з уласнымі дзецьмі (а потым і ўнукамі) наноўку перажываюць уласнае сваё дзяцінства? І не проста перажываюць, а адразу ж спыраюцца гэтыя свае перажыванні выкасаці на паперу (ці на экран камп'ютара)... Ці прычыны зусім у іншым?

Скажу шчыра, не ведаю. Проста пішу, і прызнанне дзіцячай аўдыторыі для мяне значыць больш нават, чым прызнанне аўдыторыі дарослай. Таму, што

дзеці больш шчырыя ў сваіх сімпатыях і антыпатыях, і іх вельмі цяжка падмануць.

— Скразным героем для некалькіх вашых кніг з'яўляецца Ветрык з Вентылятара. Як ён нарадзіўся? Колькі кніг яму яшчэ жыць? Ці падказваюць чытачы, куды маленькаму Ветрыку ляцець, у які бок павінны рухацца падзеі ў вашых кнігах пра Ветрыка?

— Ветрык з Вентылятара — мой любімы казанчы персанаж. Можа, таму, не жадаючы з ім развітацца, я працягваю пісаць пра яго ўсё новае і новае казанчы гісторыі... А "нарадзіўся" мой маленькі Ветрык даволі даўно, яшчэ калі дачка Кацярынка хадзіла ў дзіцячы садок № 5. Аднойчы яна папрасіла мяне напісаць маленькую казачку пра вентылятар. Дакладней, гэта (праз дачку) мяне папрасіла загадчыца іх дзіцячага садка для нейкага мерапрыемства.

Што ж да літаратуры дзіцячай, то там літаратурная крытыка адсутнічае па-ранейшаму. Ці амаль адсутнічае...

І я пачаў думаць. У выніку атрымалася першая гісторыя пра маленькага Ветрыка, які жыве ў Вентылятары ў дзіцячым садку нумар пяць. А дачка Кацярынка стала адной з гераней гэтай гісторыі. Здавалася б, на гэтым гісторыя Ветрыка і скончыцца. Але Кацярынка Ветрык вельмі спадабаўся, і яна запатрабавала працягнуць. Як вынік — новая казанчын гісторыя з удзелам усё таго ж маленькага Ветрыка...

Але літаратурны шлях казанчнага героя быў не з лёгкіх. Некалькі разоў я спрабаваў яго перапісаць таму ці іншаму выдавецтву (ці рэдакцыі), і ўсё няўдала. Скончылася гэта тым, што я, махнуўшы рукой, адказаў Ветрыка на потым і заняўся іншымі літаратурнымі справамі...

Гэтае "на потым", як аказалася, працягнулася даволі шмат гадоў. І толькі дзякуючы РВУ "ЛіМ" Ветрык, нарэшце, пачаў сваё літаратурнае жыццё. Так што, калі мяне можна лічыць "бацькам" Ветрыка, то выдавецтва — ягоны "хросны бацька".

А колькі кніг яму яшчэ жыць? Цяжка сказаць. Усё будзе залежаць ад таго, як успрымуць маленькага казанчнага героя ягоныя такія ж маленькія чытачы. Магчыма, Ветрык будзе падрастаць разам з імі... Нядаўна ў "ЛіМе" выйшла другая кніга прыгод Ветрыка, рыхтуецца да друку трэцяя пад назвай "Ветерок і госпажа Зіма". А ў наступнай кнізе, якая пакуль што існуе толькі ў задумках, маленькі Ветрык, хутчэй за ўсё, пакіне свой Вентылятар і пачне самастойнае жыццё, таксама поўнае прыгод і казанчых здарэнняў.

— Цяпер амаль няма літаратурнай крытыкі ў галіне дзіцячай літаратуры. Была некалькі гадоў таму спроба "ЛіМа" распачаць дыскусію пра праблемы дзіцячай літаратуры. Ды, як мне падаецца, прайшла яна вельмі квола. Ці патрэбна вам асабіста ўвага крытыкаў?

— Дарэчы, зараз шмат нараканняў з боку пісьменнікаў і на крытыку літаратуры дарослай,

на яе амаль поўную адсутнасць. Бо нельга ж, згадзіцеся, лічыць крытыкай артыкулы ці, тым больш, простыя анатацыі на выхад таго ці іншага літаратурнага твора. Так што праблема крытыкі — агульная для ўсёй нашай літаратуры. Апошнім часам, праўда, штотыднёвік "ЛіМ" пачынае пакрысе запаўняць гэты прагал у нашай літаратуры, але гэта датычыць толькі літаратуры дарослай...

Што ж да літаратуры дзіцячай, то там літаратурная крытыка адсутнічае па-ранейшаму. Ці амаль адсутнічае...

Ці патрэбна мне асабіста ўвага крытыкаў? Вядома ж, патрэбна! На мой погляд, самы адмоўны крытычны артыкул пра твой твор куды лепш, чым поўнае замовчванне крытыкай гэтага твора. Гэта гаворыць пра тое, хаця б, што крытыкі твой твор прачыталі...

— А ў школе настаўнікі абмяркоўваюць праблемы дзіцячай літаратуры?

— На жаль, я не настаўнік пачатковых класаў і не філолаг. Вядома ж, паміж сабой гэтыя настаўнікі абмяркоўваюць тыя ці іншыя аспекты дзіцячай літаратуры, а мы, біёлагі і хімікі, абмяркоўваем на сваіх пасяджэннях крыху іншыя праблемы. Але з гутарак з філолагамі і настаўнікамі пачатковых класаў можна зрабіць выснову, што іх вельмі непакоіць сучасны стан літаратуры. Дакладней, адсутнасць у многіх вучняў элементарнай цікавасці да чытання.

Вучні чытаюць творы без усялякай цікавасці, часта пад прымусам. У выніку паступова выпрацоўваецца стойкае непрыманне літаратуры ў цэлым.

Прычын гэтага шмат, але, на мой погляд, адной з іх можа быць і тое, што творы для абавязковага чытання ў тым ці іншым класе (як па рускай, так і па беларускай літаратуры) не заўсёды адпавядаюць інтарэсам і ўзросту вучняў (яны альбо занадта дзіцячыя для дадзенага ўзросту, альбо, наадварот, занадта "дарослыя" для яго), і таму вучні чытаюць творы без усялякай цікавасці, часта пад прымусам. У выніку паступова выпрацоўваецца стойкае непрыманне літаратуры ў цэлым.

Я не хачу сказаць, што, замяніўшы адны творы ў падручніках

Ад "Кніжнага свету". Мы вырашылі надрукаваць інтэрв'ю менавіта ў "Кніжным свеце" яшчэ і з той мэтай, каб да ўдзелу ў размове спрычыніліся не адны пісьменнікі і педагогі, а яшчэ — выдаўцы, як арганізатары выдавецкай справы, так і рэдактары кнігі, мастакі, якія працуюць над афармленнем дзіцячай кнігі, а, магчыма, і іншыя зацікаўленыя асобы.



іншымі, мы вырашым усе праблемы. Але, магчыма, штосьці зрушыцца...

— А ці ёсць стасункі дзіцячай літаратуры з педагогічным працэсам, з выхаваннем у школе?

— Вядома ж, ёсць, хоць, у першую чаргу, і пра гэта куды лепш маглі б расказаць настаўнікі-філолагі альбо настаўнікі пачатковых класаў. На маіх уроках біялогіі і хіміі такія стасункі выявіць куды цяжэй.

Але акрамя таго, што я настаўнік біялогіі і хіміі, я яшчэ і дзіцячы пісьменнік. І з гэтай нагоды мяне час ад часу запрашаюць на творчыя сустрэчы з дзецьмі ў тую ці іншую школу Чэрвеньскага раёна. Такія сустрэчы я люблю і таму ніколі не адмаўляюся ад запрашэнняў. На іх звычайна расказваю дзецям пра сваю творчасць, чытаю ўласныя вершы ці казкі... Ну, а яны потым задаюць мне пытанні, часта чытаюць свае вершы.

— Генадзь, а як ставіцца ў школе да дзіцячай перыёдыкі? Што выпісваюць? Ці бачаць дзеці "Бярозку", іншыя выданні?

— Так атрымалася, што я вось ужо дваццаць год працую ў маленькай выскавай школе.

Вядома ж, і сама школа, і бацькі вучняў выпісваюць тую ці іншую перыёдыку (я ўжо не кажу пра настаўнікаў). Ужо шмат год наша школа выпісвае дзіцячую газету "Юны спасатэль", а некаторыя дзеці (дакладней, іх бацькі) — "Вясёлку" (у пачатковых класах), "Рукзачок", "Зорку", "Раніцу", іншыя дзіцячыя выданні. Але, на жаль, не ўсе бацькі разумеюць, што іх дзецям проста неабходна чытаць дзіцячыя газеты і часопісы. Глядзяць "відзікі" — і хопіць з іх!

Што ж датычыць "Бярозкі", то, вядома ж, дзеці добра ведаюць гэты часопіс, і многія хацелі б яго выпісваць, але... Тут усё вырашаюць бацькі, а не дзеці...

— Каго са сваіх калег — дзіцячых пісьменнікаў вы вылучылі б у сучаснай беларускай літаратуры? Чые творы параілі б прачытаць школьнікам?

— У першую чаргу — дзіцячыя вершы Уладзіміра Мазго. Вельмі цікавыя, займальныя і разнастайныя па тэматыцы, яны павінны падабацца дзецям. Таксама будуць вельмі цікавыя дзецям казанчыя гісторыі Раісы Баравіковай і Алены Масла. Ды і апошнія кнігі пра беларускую прыроду Алеся Бадака я б таксама параіў дзецям для пазашкольнага чытання, тым больш, што я і сам біёлаг, і гэтая тэма мне асабліва блізкая...

Гутарыў Кастусь ЛАДУЦЬКА

Азбука Морзе

• Сёння ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі пройдзе прэзентацыя кнігі "Беларускае замежжа. Беларускае зарубежжа", што выйшла ў выдавецтве "Беларуская Энциклапедыя імя П. Броўкі". Кніга, аўтарам-складальнікам якой з'яўляецца кандыдат гістарычных навук, сябар Саюза пісьменнікаў Беларусі Наталля Голубева, уяўляе гісторыю беларускага замежжа, у ёй сабра- на інфармацыя пра суайчыннікаў, якія пакінулі радзіму ў розныя перыяды нашай гісторыі і рассяліліся ў іншых краінах.

— У 20-й мінскай гарадской бібліятэцы прайшла вечарына "На крылах натхнення", прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. Агульнае танальнасць мерапрыемства перадавала выступленне гасцей установы — прадстаўнікоў літаратурнага гуртка "Альтанка", створанага на базе філалагічнага факультэта БДУ патэсай Ірынай Багдановіч. Узнісся, хрысціянскія ідэі пра "пакліканне" і "апостальскую місію" У. Караткевіча знайшлі сваё ўвасабленне ў выступленнях маладых паэтаў, выкладчыкаў Мінскага савораўскага ваеннага вучылішча, якія прыйшлі ў бібліятэку разам са сваімі гадаванцамі.

• У Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя У. Леніна прайшла сустрэча прадстаўнікоў выданняў РВУ "Літаратура і Мастацтва" і работнікаў бібліятэч вобласці. Пра творчыя планы літаратурна-мастацкіх часопісаў "Нёман", "Маладосць", "Польмя", альманаха "Вожык", новыя праекты газеты "Літаратура і мастацтва" расказалі гасцям сустрэчы рэдактары аддзелаў гэтых выданняў Анатоль Казлоў, Вікторыя Ляйкоўская, Рагнеда Малахоўскі, Казімір Камейша, Марына Весялуха. З кнігамі, што нядаўна пабачылі свет у РВУ, прысутных пазнаёміла намеснік дырэктара РВУ "Літаратура і Мастацтва" Ала Корбут.

— Пабачыў свет непадцензурны вяртыянт аповесці "Ладдзя распачы" Уладзіміра Караткевіча. У кнігу ўвайшла фотакопія рукапісу, што захоўваецца ў Рыгора Барадуліна, кніжны тэкст, пераклад аповесці на рускую мову, зроблены Васілём Сёмухам, артыкул, у якім аналізуецца праўкі, унесеныя цэнзарамі ў арыгінальны караткевічэйскі тэкст. Кніга мае 55 ілюстрацый, 27 з якіх друкуецца ўпершыню. Першыя прэзентацыі выдання ўжо прайшлі ў Рагачове. У Мінску кнігу прэзентуюць 4 снежня ў магазіне "Кніжны салон".

• Упершыню выходзіць кніга пра расійскіх дызайнераў. Унікальнае выданне Аляксандры Саньковай з незвычайнай назвай "23" пабачыць свет у выдавецтве "ІндексМаркет". Пад адной кніжнай вокладкай сабраны інтэрв'ю з 23 вядомымі расійскімі дызайнерамі. Кожная гутарка з творцамі, як можна здагадацца, складаецца з 23-х аднолькавых пытанняў, але ніводны адказ на іх не падобны да іншага.

— Выпуск кніг у Расіі па выніках 2010 года рызыкую зменшыцца на 5-10 працэнтаў. Паводле статыстычных дадзеных, на сярэдзіну лістапада расійскія выдаўцы выпусцілі менш як 100 тысяч найменшай кніжнай прадукцыі, у той час як у мінулым годзе аналагічны паказальнік быў дасягнуты ўжо ў канцы жніўня. Сярод асноўных прычын змяншэння колькасці выдадзеных кніг спецыялісты называюць эканамічны спад, узмацненне "дыгіталізацыі" (ролі электронных кніг) і недахоп дзяржаўнай падтрымкі.

• У Маскве ў Доме Пашкова былі аб'яўлены імёны пераможцаў пятага сезона самай буйной расійскай літаратурнай прэміі "Большая книга". Уладальнікам першай прэміі стаў Павел Басінскі, аўтар кнігі "Лев Толстой. Бергство из рая", прысвечанай апошнім дням жыцця класіка. Другую прэмію атрымаў Аляксандр Лічэўскі за раман "Перс", трэцюю — Віктар Пелевін за раман "С". Спецыяльным прыз "За ўклад у літаратуру" быў прысуджаны Антону Чухаву. Прызавыя грошы будуць перададзены ў Чухавскі фонд РАН і накіраваны на падрыхтоўку кніжнай серыі "Чеховіана", якая выходзіць у выдавецтве "Наука".

Падрыхтавалі Чэслава ПАЛУЯН і Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Выдавецкія клопаты



Для вучняў і настаўнікаў

Пра тое, чым сёння жыве гэты зладжана працоўны арганізм, расказвае яго дырэктар Ларыса Мінько: "Першага красавіка 2011 года споўніцца шэсцьдзесят гадоў, як створана выдавецтва. На працягу гэтага часу не спыняецца дзейнасць па выданні падручнікаў, навучальных дапаможнікаў, слоўнікаў, навукова-метадычнай літаратуры — словам, усёго неабходнага для забеспячэння навучальнага працэсу. Акрамя таго, выдаецца навукова-папулярная літаратура, кнігі для дзяцей і малодшага, і старэйшага школьнага ўзростаў. Выдавецтва на добрым рахунку — пра гэта сведчыць кожны выйгрыш намі тэндэр на выпуск новых падручнікаў.

За мінулы год пад грыфам "Народнай асветы" выдадзена каля 200 кніг. У цэнтры ўвагі па-ранейшаму — вучэбна-метадычны комплекс, які ўключае падручнік, метадычную літаратуру, дыдактычныя матэрыялы, зборнік задач, хрэстаматыю.

З выдавецтвам пастаянна працуюць цікавыя аўтары. Маём добрыя сувязі з Нацыянальным інстытутам адукацыі. Наша шматгадовая сумесная праца дапамагла без залішніх матэрыяльных і нервовых затрат своечасова забяспечыць падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі школьнікаў ва ўмовах пераходу на адзінаццацігадовы тэрмін навучання.

Некалькі гадоў таму пад шыльдай выдавецтва пачалі выходзіць кнігі для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Сёння рэдакцыя, якая рыхтуе кнігі шрыфтам Брайля, забяспечвае вучняў з парушэннямі зроку не толькі падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі (па заказе Міністэрства адукацыі), але і серыяй "Школьная бібліятэка" (па заказе Міністэрства інфармацыі). Трэба адзначыць, што ўпершыню ў рэспубліцы выдавецтва ажыццяўляе выпуск гэтай літаратуры з рэльефнымі малюнкамі на полістыролі. Наклады кніг серыі "Школьная бібліятэка" — 27 экзэмпляраў, падручнікаў — 46 экзэмпляраў. Дзякуй Богу, колькасць такіх дзетак невялікая, але яны не засталіся па-за ўвагай. (І гэта прамое сведчанне пра клопат дзяржавы пра падростаючае пакаленне.)

Першым "кітом" з'яўляецца правільна выбраны вектар дзейнасці — на ніве асветніцтва. Новыя пакаленні павінны засвоіць пэўны пласт ведаў, без гэтага прагрэс немагчымы.

Расклад на заўтра

Загадчык рэдакцыі тэматычнага планавання, рэдакцыйнай падрыхтоўкі выданняў Вера Бехціна: "Маём вялікія планы, знаходзімся ў пастаянным пошуку аўтараў. Дзеля таго, каб дзеці атрымлівалі веды ў цікавай форме, рыхтуем навукова-пазнавальныя серыі. Так, плённым стала супрацоўніцтва з аршанскімі аўтарамі Сярге-

Тры «кіты» дзейнасці «Народнай асветы»

Калі бярэш у рукі прадукцыю выдавецтва "Народная асвета", адчуваеш своеасаблівы настрой. Рознакаляровыя, на высакажаснай паперы, выдатна аздобленыя кніжкі вяртаюць да ўспамінаў школьных дзён. Прыгадваецца ўрачысты пачатак новага навучальнага года, хваляванне, з якім гарталі некалі новенькія падручнікі, што яшчэ не страцілі пах друкарскай фарбы, абяцанне цікавага падарожжа ў краіну ведаў...

ем і Галінай Графімавымі, адрас якіх нам падказалі ў Міністэрстве адукацыі. Графімавы згадзіліся працаваць з намі, нягледзячы на тое, што шмат выдаюцца ў Расіі. Біёлагі па адукацыі, яны распрацавалі кніжкі для серыі "Рассказы Деда Природоведа", самі назвы якіх ужо заахвочваюць узяць выданне ў рукі. Убачылі свет ужо 9 кніг "Рассказов...", на наступны год запланавана з'яўленне яшчэ шасці: "Капустные листочки" (пра тое, чаму капусту называлі капустай, чаму жартуюць, што менавіта ў ёй знаходзяць дзяцей, які смак у "пальмавай капусты"), "Да здравствует солнце!" (пра таямніцы сонейка — адкуль на ім плямы, чаму ўзімку не прыпякае і як выглядае "ся-

гу і зразумелі — мы не навучылі малых паводзіць сябе як пасажыраў. Таму наступнай кнігай, якая павінна ўбачыць свет у снежны, будзе "Азбука юного пассажира". У зямельнай форме будуць выкладзены правілы паводзін на ўсіх відах транспарту — у метро, цягніку, аўтобусе, самалёце і г. д. Веды будуць падмацоўвацца пытаннямі, на якія трэба даць адказы, і гульнямі, што дазваляць скарыстаць атрыманую інфармацыю і лепш засвоіць правілы.

Разглядаецца цікавая прапанова Анатоля Бярнацкага — серыя кніг з умоўнай назвай "Таинственное и невероятное". Адрасавана серыя старэйшым школьнікам і прызначана даць адаптаваныя для іх

вывучаюць у пачатковай школе. Цікавыя факты з біяграфій пісьменнікаў, красворды, віктарыны, гульні-падарожжы, дзеля паспяховага удзелу ў якіх трэба пэўныя звесткі добра ведаць. Дзеці будуць лепей засвойваць прачытаны матэрыял, можа, узнікне жаданне вярнуцца да нейкіх твораў і перачытаць іх. Наша мэта — каб дзеці чыталі літаратуру, якая развівае, пазнавальную і разам з тым цікавую.

Няхай будуць толькі ўсмешкі!

Трэці "кіт" выдавецкай дзейнасці — прадугледзець стрэсавыя сітуацыі. Друкаваная прадукцыя — не архітэктурнае збудаванне. Падручнікі, якімі дзеляцца актыўна карыстаюцца наўрымслівія школьнікі, могуць парвацца, і запэцкацца, і ўвогуле згубіцца. Што тады рабіць?

"Дакладна, бедаваць не даведзецца, — адказвае на гэтае пытанне загадчык сектара маркетынгу Канстанцін Плаўнік. — Выдаём падручнікі не толькі па заказе Міністэрства адукацыі, але і за ўласныя грошы, — дадатковым накладам, каб такія непрыемныя сітуацыі, калі вучань згубіць узяты ў бібліятэцы падручнік, не перарасталі ў невырашальную праблему. Наяўнасць дадатковага накладу дазваляе спакойна набыць новы падручнік у кніжных крамах. Існуець крамы — апорныя пункты выдавецтва. Такіх крам у Мінску чатыры: "Светоч", "Методическая книга", "Адукацыя", "Кнігарня "Эўрыка", ёсць яны ў Брэсце ("Асвета"), Віцебску ("Ровесник"), Гомелі ("Книжный мир"), Гродне ("Веды"), Магілёве ("Світанак"). Сталічная кнігарня "Светоч" можа выслаць патрэбнае выданне накладным плацэжом. А яшчэ можна звярнуцца напрамую ў выдавецтва, і яго супрацоўнікі паспяшаюцца аказаць дапамогу.

Такім чынам, трэці "кіт" — добрае веданне тых, для каго і праце творчы калектыў выдавецтва.

Спадзяёмся, апора з "трох кітоў" надзейная і дазволіць "Народнай асвете" адзначыць не адзін пачэсны юбілей.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

На здымку: дырэктар выдавецтва "Народная асвета" Ларыса Мінько.

На рахунку выдавецтва:

Падзяка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь працоўнаму калектыву выдавецкага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства "Народная асвета" за шматгадовую плённую асветніцкую дзейнасць, падрыхтоўку і выпуск новых якасных падручнікаў, вучэбна-метадычных дапаможнікаў і ў сувязі з 50-годдзем з дня заснавання.

Неаднаразова УП "Народная асвета" было ўзнагароджана дыпламам Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі" і атрымлівала знак-сімвал "Залаты Фаліант" у намінацыях "Лепшы падручнік года", "Лепшы вучэбны дапаможнік года".

Выдавецтва ўдзельнічае ў шматлікіх кніжных выстаўках і амаль заўсёды атрымлівае дыпламы ў разнастайных намінацыях.

стрыца сонейка"), "Удивительная стрельба" (пра рыб, якія страляюць у насякомых кропелькамі вады, "пушечное дерево" і тысячы насельнікаў нашай планеты, якія ў крыўдзіцеляў страляюць кропелькамі... крыві), "Снежные причуды природы" (у гэтай кнізе адказы на пытанні, ці ўсе сняжынкі падобныя да зорчак, чаму снег белы і чаму ён ідзе), "Раз — кольцо, два — кольцо" (расказа, чаму зараснікі крываўніку ў лузе маюць форму кола, што можна прачытаць на колах рыбінай лускі, дзе і чаму знаходзіцца Вогненнае кальцо), "Про волосы обыкновенные и таинственные" (у гэтай кнізе хлопчыкі і дзяўчынкі знойдуць адказ на пытанні, як хутка растуць валасы, ці існуюць валасатыя жабкі і што такое "Валасы Пеле"). Ганарымся, што распрацаваная намі серыя зацікавіла балгарскіх калег. Нядаўна мы атрымалі ліст, у якім яны просіць дазволу на пераклад усіх выдадзеных кніг гэтай серыі на балгарскую мову.

(І ў аўтараў, і ў выдаўцоў агульны пагляд на выхаванне — чаму яшчэ дарослыя павінны навучыць, якія даць веды, каб з дзецьмі нічога дрэннага не здаралася. І гэта адказнасць — той самы другі "кіт". — В. П.) Заўважым, што ў нашай краіне ёсць вольная ніша — няма папулярнай літаратуры, якая расказвала б малодшым школьнікам, як сябе паводзіць на дарогах. Графімавы падрыхтавалі "Азбуку юного пешехода". Выдалі кні-

успрымання адказы на даволі складаныя пытанні. У наступным годзе плануецца выдаць кнігу "Тайны і загадкі чөлвеческого организма" (пра парадоксы нашага зроку і слыху, крывяносную сістэму і інш.), кнігу "Невероятный и парадоксальный мозг".

У выдавецтва паступіў рукапіс кнігі настаўніцы пачатковых класаў Ірыны Грышковай "Мир писателей от А до Я". Мяркуюцца, што ў гэтай кнізе будзе з улікам узросту чытачоў выкладзена інфармацыя пра тых пісьменнікаў, творы якіх



Слоўка як зернейка

З аўтарам-укладальнікам тлумачальна-перакладнага слоўніка "Залатыя зярняты" ("Пачатковая школа", 2009 г.) Марыяй Верціцкоўскай гутарыць вельмі цікава, дарэчы, як і з кожным чалавекам, які добра ведае сваю справу, любіць яе, адданы ёй усім сэрцам.

Трыццацігадовы вопыт працы ў школе дапамог ёй дакладна вызначыць: у захаванні роднай мовы найважнейшая роля адводзіцца слоўнікам. Яркіх, прывабных, з цытатамі з твораў класікаў і сучасных паэтаў, каб дзеці не толькі ўяўлялі прадмет, пра які ідзе гаворка, але і разумелі кантэкст, у якім тое ці іншае слоўца ўжываецца. З горыччу расказвае Марыя Іванаўна пра выпадак, калі абітурыентка педуніверсітэта не зразумела аж чатыры словы ў кароткай фразе. А праз пяць год, верагодна, яна прыйдзе працаваць настаўнікам малодшых класаў... Вось каб такіх выпадкаў не было, і створана гэтае выданне.

І хця на вокладцы напісана, што гэта кніжка для другога класа, адрасавана яна значна большай колькасці чытачоў — самым маленькім, якія толькі разглядаюць малюнк, седзячы на руках у бацькоў, гэтым самым бацькам, бабулям, дзядулям, выхавальнікам, настаўнікам, а найбольш карыснай кніжка стане для тых, хто пачынае вывучаць беларускую мову, прагне зрабіць мову насычанай і ўзбагаціць свой слоўніковы запас.

Непасрэдна работа над кнігай цягнулася два гады. І зноў непрыемнае ўражанне — выдатныя кніжкі, якія брала ў пошуках цытат для слоўніка ў буйных бібліятэках сталіцы Марыя Іванаўна, да яе выдаліся ў лепшым выпадку двум-трас чытачам...

Ідэя стварэння тлумачальнага слоўніка была падтрыманая выдавецтвам "Пачатковая школа". Марыя Іванаўна распрацавала аўтарскія курсы, з якімі ездзіла па ўсіх абласных цэнтрах рэспублікі, вяла заняткі ў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі.

Аднойчы мне давялося пачуць цікавую гісторыю. Ізраільцыне сутыкнуліся з такой праблемай: у старажытных пісьмовых тэкстах сустракаліся словы, сэнс якіх быў страчаны. Каб яны не загінулі канчаткова, лінгвісты дамовіліся надаць ім новае жыццё. Выбраві сучасныя рэаліі, якія гэтыя словы стануць абазначаць, і давалі шырокай грамадскасці. Толькі каб слова не знікла з ужытку...

Дзякуючы з'яўленню такіх кніжак, а "Залатыя зярняты", спадзяюся, будуць мець працяг, ушэўнена, нам гэта не пагражае. Дарэчы, Марыя Іванаўна марыць пра перавыданне слоўніка, бо лічыць неабходным дапрацаваць некаторыя тлумачэнні, каб яны былі яшчэ больш зразумелымі.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

УП «Народная асвета»

Мы выдаём:

- падручнікі
- вучэбныя дапаможнікі
- рабочыя сшыткі
- хрэстаматы
- дыдактычныя матэрыялы
- метадычныя дапаможнікі
- слоўнікі
- навукова-папулярную літаратуру
- даведачную літаратуру
- дзіцячую літаратуру

Па пытаннях аб наяўнасці і набыцці кніг, якія вас цікавяць, звяртайцеся ў выдавецтва:

пр. Пераможцаў, 11, Мінск, 220004.
Тэл. 203-84-44, факс 203-89-25.
marketing@narasveta.by



Прыцягненне класікі



Прарок у сваёй Айчыне

“У кожнай нацыянальнай літаратуры ёсць імёны асабліва значныя і славутыя, якія найбольш поўна ўвабралі ў сябе вопыт перажытага, здабыткі папярэдняга, сталі прызнанымі песнярамі свайго народа, яго гістарычнага лёсу. У славян гэта Аляксандр Пушкін, Тарас Шаўчэнка, Адам Міцкевіч... У іх сузор’і свеціцца і зорка Янкі Купалы. Ён ствараў такія мастацка-філасофскія, ідэйныя каштоўнасці, якія не маюць аналагаў у іншых народаў. Праз яго творы беларускі народ раскасаўся свету пра сваё жыццё і звычкі, гісторыю, прыроднае ўлонне, раскрыў свой светапогляд і норавы, прад’явіў, інакш кажучы, неабвержнае мастацкае сведчанне аб сваім існаванні на зямлі...” — піша ва ўступным артыкуле да кнігі Янкі Купалы “Вершы. Паэмы. Песні” доктар філалагічных навук Уладзімір Гніламедаў. У гэтым жа артыкуле вядомы літаратуразнаўца падрабязна аналізуе творчасць паэта, звяртае ўвагу на жыццёвыя калізіі, якія адбіліся на мастацкіх творах класіка.

У аснову выдання “Вершы. Паэмы. Песні” пакладзены храналагічны прынцып, што дазваляе прасачыць станаўленне творчай індывідуальнасці класіка, заўважыць тэматычныя, ідэйныя і фармальныя змены, што ў розныя перыяды творчага шляху мелі месца ў вершаванай і празічнай спадчыне народнага паэта Беларусі. У кнігу ўвайшлі ўсе вядомыя вершы, паэмы, драматычныя паэмы і п’есы Купалы.

Пясняр нашага народа

Імя Якуба Коласа, народнага паэта Беларусі, пражытка, драматурга, крытыка, публіцыста, перакладчыка, вучонага, педагога, грамадскага дзеяча, аднаго з заснавальнікаў сучаснай беларускай мовы і літаратуры заўсёды стаіць побач з імем Янкі Купалы. Народжаны ў адзін год, яны і па жыцці, і па творчым шляху заўсё-

Серыя “Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі” заснавана ТАА “Харвест” у 2007 годзе. Лагічна, што першымі пісьменнікамі, чые творы пабачылі свет у салідных зялёных (сініх) фаліянтах з “залатымі літарамі”, былі пачынальнікі нашай нацыянальнай літаратуры Янка Купала і Якуб Колас. Пазней у гэтай жа серыі выйшлі кнігі выбраных твораў Петруся Броўкі, Івана Чыгрынава, Максіма Танка, Івана Шамякіна — пісьменнікаў, якія справядліва ўваходзяць у залаты фонд беларускай літаратуры. Сёння чытачоў “Кніжнага свету” мы знаёмім з кнігамі выбраных твораў класікаў беларускай літаратуры серыі “Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі”, а таксама з выданнямі, што пабачылі свет у межах праекта “Беларускі кнігазбор”, пры падтрымцы ТАА “Харвест”.

ды ішлі поруч, але на гэтым шляху, заканамерна, рабілі розныя адкрытці, распачыналі розныя кірункі нашай літаратуры. У адноўленне ад рамантычна настроенага Купалы-бунтара, Колас у сваёй творчасці прытрымліваўся рэалістычнага светапогляду, імкнуўся да праўдзівых адлюстраванняў беларускай рэчаіснасці.

Выданне твораў Якуба Коласа «Вершы. Паэмы. Аповяданні. Аповесці. Трылогія “На ростанях”», што пабачыла свет у серыі “Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі”, уключае найбольш вядомыя вершы, аповяданні беларускага песняра, а таксама аповесці “Дрытва”, “На прасторах жыцця”, паэмы “Новая зямля”, “Сымон-музыка”, трылогію “На ростанях”. У зборнік увайшоў і цыкл алегарычных казак “Казкі жыцця”.

Як піша ў прадмове да кнігі выдатны літаратуразнаўца Міхась Мушыньскі, гэтае выданне “не прадугледжвае знаёмства з усёй літаратурна-мастацкай спадчынай Якуба Коласа, выключна багатай і разнастайнай у жанрава-стыльевых адносінах... Але і змешчанае ў кнізе дае дастаткова поўнае, яскравае ўяўленне пра выдатнага мастака і яго выключную ролю ў развіцці беларускага прыгожага пісьменства і далучэнні яго да лепшых узораў сусветнай літаратуры”.

Шматгранны і багаты талент

Народны паэт Беларусі Петрусь Броўка, а яшчэ, апроч таго, — драматург, пражытка, публіцыст, вучоны-асветнік, акадэмік, пакінуў багатую літаратурную спадчыну. І няхай не ўсе творы, напісаныя класікам, з-за асабліваасцей светаўспрымання аўтара, адбіткаў часу, што маюць месца ў паэзіі, ды і прозе, могуць быць адэкватна ўспрынятыя сучаснікамі, знойдуцца ў творчай спадчыне Петруся Усцінавіча і прыклады сапраўды высокай лірыкі. Да вершаў, што заўсёды будуць уражваць шыраасцю, чысцінёй і прыгажосцю вобраза, можна смела аднесці неўміручы і заўжды папулярны (у тым ліку і ў песенных варыянтах, створаных Лявонам Вольскім, гуртамі “Далі” і “Litvintroll”) “Пахне чабор”, баллады ваенных гадоў “Надзя-На-

дзеяка”, “Кастусь Каліноўскі”. Ва ўсе часы чытача будзе кранаць боль, якім напоўнены кожны радок, бадай, самага лепшага твора Петруся Броўкі — паэмы “Голас сэрца”.

Збор твораў Петруся Броўкі “Вершы, паэмы, аповяданні, аповесці, раман “Калі зліваюцца рэкі” ўключае ўсе вядомыя творы аўтара. За раман “Калі зліваюцца рэкі” (прататыпамі яго герояў сталі будаўнікі электрастанцыі на возеры Дрысвяты: беларусы, літоўцы, латышы) пісьменнік атрымаў прэмію імя Якуба Коласа. Кнігу адкрывае ўступны артыкул літаратуразнаўцы Міхаіла Прагасевіча, у якім прыведзены аналіз творчасці аўтара.

Майстра філасофскай лірыкі

“У гісторыі айчынай паэзіі XX ст. Максім Танк па праву лічыцца заканадаўцам у плане глыбокага і арыгінальнага духоўна-філасофскага, сацыяльна-маральнага асэнсавання складаных і супярэчлівых падзей рэчаіснасці, своеадметнага мастацка-стылістычнага, паэтыка-версіфікацыйнага выяўлення багатага і шматстайнага жыццёвага матэрыялу, душэўна-псіхалагічнага свету лірычнага героя, тых змен, якія ў ім адбываліся”, — піша ў прадмове да збору твораў Максіма Танка крытык Мікола Мікуліч. Творчасць Максіма Танка — гэта цэлы свет: дзівосны, багаты, непаўторны, напоўнены глыбокімі роздумамі, перажываннямі за лёс беларускай зямлі і чалавечтва ў цэлым, яркімі, непаўторнымі пейзажамі.

У “Збор твораў” Максіма Танка ўвайшлі ўсе вядомыя вершы і паэмы класіка, што калісьці пабачылі свет у зборніках “На этапах”, “Журавінавы цвет”, “Пад мачтай”, “Праз вогненны небасхіл”, “Каб ведалі”, “На камні, жалезе і золаце”, “У дарозе”, “След бліскавіцы”, “Мой хлеб надзённы”, “Глыток вады”, “Перапіска з зямлёй”, “Хай будзе святло”, “Дарога, закалыханая жытам”, “Прайсці праз вернасць”, “За маім сталом”, “Збор калосся”, а таксама рэдкія сёння (у бібліятэках іх складана знайсці асобнымі выданнямі) паэтычныя кнігі “Мой каўчэг”, “Errata”, а таксама вершы, не ўключаныя ў зборнікі.

Праўдзівы мастак

Раманы Івана Чыгрынава, прысвечаныя тэме Вялікай Айчыннай вайны, займаюць асаблівае месца ў беларускай літаратуры. Яшчэ Максім Танк падкрэсліваў, што ў творах Івана Гаўрылавіча “праўда вайны і змагання з ворагам выяўлена глыбінна, на філасофскім узлёце думкі і мастацкага пісьма”.

У кнігу “Выбраныя творы” Івана Чыгрынава ўвайшлі раманы, шырока знаёмыя шматлікай аўдыторыі чытачоў: “Плач перапёлкі”, “Апраўданне крыві”, “Свае і чужыны”, “Вяртанне да віны”, “Не ўсе мы згінем”. Яны і склалі своеасаблівую эпопею пра Вялікую Айчынную, пра тое, як жылі беларусы ва ўмовах нямецкай акупацыі, як змагаліся супраць фашыстаў, уносячы свой уклад у перамогу над гітлераўцамі. У іх аўтар незвычайна драматычна апісвае Вялікую Айчынную вайну і глыбока даследуе характары герояў, паказвае іх змаганне


і непахісную веру ў перамогу над ворагам. Гэты таленавіты пісьменнік заявіў аб сабе і ў вобласці крытыкі, публіцыстыкі і літаратуразнаўства. Творы Івана Чыгрынава перакладзены на многія мовы свету і выдаюцца за мяжой.

У цэнтры ўвагі: Купала і Колас

Класіка з’яўляецца не толькі добрым чытвом, актуальным ва ўсе часы, але і ўдзячным матэрыялам для навуковага працэтання, даследавання і інтэрпрэтацыі. Нездарма ж навукоўцы розных пакаленняў звяртаюць увагу на першаасновы нашай літаратуры — творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа.

У кнізе даследчыка Валерыя Максімовіча, чья ўвага скіравана на беларускае літаратуру пачатку XX ст., “Нацыянальны космас класікі: дыялог традыцый і наватарства ў творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа” на матэрыяле творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа даследуецца механізм узаемаабумоўленасці і ўзаемадапаўняльнасці класічных літаратурных традыцый і эстэтычных інавацый, нацыянальнага і ўніверсальнага. Валерыя Аляксандравіч нацыянальную класіку разглядае як найважнейшую састаўляючую стратэгіі захавання духоўнай бяспекі народа ў сістэме маральна-філасофскіх, эстэтычных і грамадска-ідэалагічных каштоўнасцей і прыярытэтаў сучаснасці.

Дадзенае выданне можа быць карысным літаратуразнаўцам, выкладчыкам і студэнтам вышэйшых навучальных устаноў, усім, хто цікавіцца праблемамі развіцця беларускага класічнага мастацкага слова.



Паэтычная Сяліба

Пяцьдзесят пяты том кніжнага праекта “Беларускі кнігазбор”, які не так даўно пабачыў свет, склалі выбраныя творы лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы Васіля Зуёнка. Кніга “Выбраныя творы” ўключае вершы паэта, напісаныя ў розныя перыяды творчасці аўтара (многія з іх упершыню пабачылі свет на старонках газеты “Літаратура і мастацтва”, часопісаў “Бярозка”, “Польмя”, “Маладосць”), паэму “Маўчанне травы” (адна з пяці паэм кнігі “Пяцірэчча”), пражытныя элегіі, да якіх аўтар звярнуўся ў 1990-х, эсы, эцюды і літаратурна-крытычныя артыкулы.

Аўтарка прадмовы і каментарыяў да выдання Наталля Заяц справядліва адзначае: “...В. Зуё-

нак у літаратуры стварыў свой непаўторны мастацкі свет, пагаспадарску, руліва збіраючы словы, узвёў уласную — паэтычную — Сялібу... Каб судакрануцца з багатым набыткам гэтай Сялібы, з нязменна глыбокімі, таленавітымі, па-май-стэрску дасканалымі лірычнымі вершамі, паэмамі, пражытнымі творами, варта ўсяго толькі адгарнуць кнігу, дзе на вокладцы пазначана “Васіль Зуёнак”. У гэтую “паэтычную Сялібу” мы і запрашаем чытача.

Пакліканы эпохай

“Яго паклікала ў навуку сама эпоха — бурныя часы шырокага антыфеадынальнага руху ў Еўропе і звязанае з ім нацыянальнае адраджэнне большыні славянскіх народаў канца XVIII — першай паловы XIX стагоддзяў. Каб асвятліць нацыянальныя асаблівасці кожнага славянскага народа, трэба было дайсці да каранёў, зазірнуць у самыя выгокі развіцця яго культуры — у часы агульнаславянскай супольнасці. Гэтую надзвычай цяжкую задачу і паставіў перад сабой Зарыян Далэнга-Хадакоўскі (сапр. Адам Чарноцкі), які па праву лічыцца піянерам славяназнаўства,” — так распачынае свой аповед пра нашага славянскага земляка, якога Аляксандр Пушкін называў “известным любителем древностей” і якога высока цанілі Мікалай Гоголь, Адам Міцкевіч і іншыя вядомыя дзеячы культуры, Леаніла Мілаш — укладальнік кнігі, перакладчык польскамоўных тэкстаў З. Далэнгі-Хадакоўскага.

Кніга “Выбранае” Зарыяна Далэнгі-Хадакоўскага пабачыла свет у межах кніжнага праекта “Беларускі кнігазбор” у серыі II “Гісторыка-літаратурныя помнікі”. У выданне, якое ўпершыню знаёміць беларускага чытача са спадчынай славутага славяназнаўцы, увайшлі яго гістарычныя творы, лісты, фальклорныя запісы. Змяшчае кніга і дадатак — успаміны пра З. Далэнгу-Хадакоўскага і лісты, што пісалі яму В. Анастасевіч, В. Красінскі, І. Лабойка, С. Раманоўскі.

Ад Кірылы Тураўскага да Сімяона Полацкага

Старабеларуская літаратура ў сваім развіцці і існаванні вельмі моцна была знітавана са з’явамі, што мелі месца ў тагачасным грамадстве, гістарычнымі падзеямі, рэлігійнымі ідэаламі. Як адзначае ў прадмове да выдання “Старажытная беларуская літаратура (XII — XVII стст.)”, што выйшла ў серыі “Мастацкая літаратура” праекта “Беларускі кнігазбор” даследчык Іван Саверчанка: “Паводле паэтыкі, зместу, жанравых формаў і стыльевых рысаў старабеларускае пісьменства належыць да пісьменства хрысціянскага тыпу. Генезісам, паходжаннем яно знітавана з хрысціянскімі — заходнімі і ўсходнімі традыцыямі... Акрамя таго, што літаратура існавала як форма прыгожага пісьменства, у даўнія часы яна выконвала і важныя грамадскія функцыі: праз рукапіснае і друкаванае слова чалавек старажытнай Беларусі пазнаваў сябе, сваю зямлю і свой край, іншыя народы і шырокі свет. Адшліфаваныя майстрамі слова мастацкія формы выпрацоўвалі густ, фармавалі ўяўленне аб прыгожым, эстэтычным. Гуманістычны змест твораў выходзіў мараль і этыку”. А “выхавальнікі словам” (Кірыла Тураўскі, Ігнат Смалянін, Грыгоры Цамблак, Франціск Скарына, Мікола Гусоўскі, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі, іншыя творцы) і сёння ўражваюць талентам, афарыстычнасцю пісьма, сілай уздзеяння словам, якія і цяпер могуць стацца прыкладам для многіх творцаў.

Юзэфа ВОЎК

ХАРВЕСТ HARVEST

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**



220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49, тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by, harvest08@mail.ru, natalipoljoko@rambler.ru

Юбилейное издание, посвященное 50-летию учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н. Е. Савченко»: 50 лет: 1960–2010 / [редакторы-составители: А. А. Троянов и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 43 с. + 1 электронно-оптический диск (CD-R). — 500 экз. — ISBN 978-985-471-374-8.

Фармакалогія. Агульная тэрапія. Таксікалогія

Государственная фармакопея Республики Беларусь: разработана на основе Европейской фармакопеи: [в 3 т.] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». — 2-е изд., стереотипное. — Молодечно: Типография «Победа», 2010 —

Т. 2: Контроль качества вспомогательных веществ и лекарственного растительного сырья: введено в действие с 1 июня 2008 г. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03 апреля 2008 г. № 258 / [под общей редакцией А. А. Шерякова]. — 2010. — 471 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6967-05-7 (в пер.).

Дивакова, Т. С. Применение гормональной контрацепции с учетом здоровья и возраста женщины: пособие для врачей / Дивакова Т. С., Харленок В. И.; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск: ВГМУ, 2010. — 70 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-466-266-4.

Дойников, В. Б. В помощь персоналу, обслуживающему медицинские паровые стерилизаторы (в вопросах и ответах): практическое пособие / В. Б. Дойников; ЧУП «Инженерный центр», ООО «Белорусское общество инженеров-механиков». — Изд. 2-е, стереотипное. — Минск: Инженерный центр ООО «БОИМ», 2010. — 125 с. — 500 экз. (1-й з-д 100). — ISBN 978-985-6811-31-2.

Ильчи Ли. Исцеление чакр: [древняя восточная гимнастика для оздоровления тела и души] / Ильчи Ли; [перевод с английского выполнила И. В. Гродель]. — Минск: Попурри, 2010. — 183 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1084-5.

Йохум, И. Лечебная гимнастика цигун для коленей = Das KnieHeilbuch / Инка Йохум; [перевел с немецкого С. Э. Борич]. — Минск: Попурри, 2010. — 79 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1101-9.

Клиническая фармакология в стоматологии детского возраста: учебное пособие для студентов специальности «Стоматология» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / [Т. Н. Терехова и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра стоматологии детского возраста. — 3-е изд. — Минск: БГМУ, 2010. — 189 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-528-202-1.

Съезд фармацевтических работников Республики Беларусь (8; Витебск, 2010). Материалы VIII съезда фармацевтических работников Республики Беларусь, 8–9 апреля 2010 г. / под общей редакцией В. П. Дейкало. — Витебск: ВГМУ, 2010. — 579 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-466-387-6.

Паталогія. Клінічная медыцына

Маракоў, А. У. Рэпрэсаваныя медыцынскія і ветэрынарныя работнікі Беларусі, 1920–1960: энцыклапедычны даведнік / Леанід Маракоў. — Минск: Медысон, 2010.

— 903 с. — Частка тэксту паралельна на беларускай, англійскай і рускай мовах. — 1000 экз. (1-шы з-д 500). — ISBN 978-985-6887-75-1 (у пер.).

Злокачественные новообразования в Беларуси, 2000–2009 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения»; [перевод на английский язык: Г. А. Васильева]. — Минск, 2010. — 205 с. — Заглавие обложки и часть текста паралельно на русском и английском языках. — 200 экз.

Патологическая физиология = Pathological physiology: сборник ситуационных задач и дополнительная информация к практическим занятиям: [для студентов факультета иностранных учащихся / Ф. И. Висмонт и др.; перевод на английский язык Т. Ф. Даниловой, С. А. Жадан]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии. — Минск: БГМУ, 2010. — 172 с. — Обложка и текст на английском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-184-0.

Принципы и тактика ведения детей и подростков с системными заболеваниями соединительной ткани: учебно-методическое пособие / [Л. М. Беляева и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра педиатрии. — Минск: БелМАПО, 2010. — 30 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-421-5.

Страцкевич, О. Н. Сестринское дело в гериатрии: практикум: учебное пособие для учащихся специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело» учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / О. Н. Страцкевич, Н. Ф. Багдасарова. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 223 с. — 1800 экз. — ISBN 978-985-06-1889-4 (в пер.).

Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия: тесты: учебное пособие для студентов 4–6-х курсов высших медицинских учреждений образования / [В. И. Гайко и др.]; под редакцией В. П. Дейкало, Э. А. Аскерко; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. — Витебск: ВГМУ, 2010. — 335 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-466-158-2.

Физикальные методы исследования здорового и больного ребенка: учебно-методическое пособие: [для студентов / В. И. Твардовский и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики детских болезней. — Минск: БГМУ, 2010. — 112 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-181-9.

Паталогія сардэчна-сасудзістай сістэмы. Сардэчна-сасудзістыя захворванні

Дисфункция эндотелия: экспериментальные и клинические исследования: труды VI Международной научно-практической конференции, 20–21 мая 2010 г. / [редколлегия: Солодков А. П. и др.]. — Витебск: ВГМУ, 2010. — 241 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-466-391-3.

Новикова, Р. А. Инфаркт миокарда: клиника, диагностика, лечение: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Р. А. Новикова, С. Е. Алексейчик; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный



Дзе жыве шчасце?

Вольга Караткевіч — аўтар кнігі казак для дзяцей і дарослых «Жыць на свеце шчасце», што ўбачыла свет у 2010 годзе ў выдавецтве «Адукацыя і выхаванне», чалавек, шчодро адораны талентамі. Яна малое, стварае арыгінальныя дэкарацыўна-прыкладныя вырабы, складае вершы. Гэта — у вольны час ад асноўных заняткаў. Вольга Генадзьеўна — вядучыя навуковы супрацоўнік Нацыянальнага парку «Нарачанскі» і маці траіх дзяцей. Дзеля іх у першую чаргу і прыходзяць чароўныя вобразы, пачынаюць размаўляць зьвяры і птушкі, спеліць залатыя плады Старая Яблыня, Хмарка прызначае дзень нараджэння Лесу, бо не так важна, калі менавіта ты нарадзіўся. Галоўнае, што гэта адбылося.

Казкі, у якіх усё навокал жывое, надзеленае трапяткой душой, сталі асновай праекта «Фарміраванне экалагічнай культуры дзяцей шляхам аб'яднання гуманітарнага і прыродазнаўчага кірункаў спазнання свету», а Вольга Караткевіч — лаўрэатам міжнароднай прэміі «Экомір» 2007 года.

У кнізе аўтар расказа пра птушку, якая хацела знайсці Край Неба, Божую Кароўку і яе сем кропак, падкажа, дзе шукаць Папараць-кветку, падрабязна апіша дом, дзе адпачываюць Казкі. А вось адрасоў Шчасця не назаве, бо ніхто не ведае, дзе яно жыве. Але хоць аднойчы ў жыцці кожнаму наканавана з ім сустрэцца.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

медицинский университет, 1-я кафедра внутренних болезней. — Минск, 2010. — 99 с. — 1000 экз.

Новикова, Р. А. Острый коронарный синдром и внезапная коронарная смерть: клиника, диагностика, лечение: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Р. А. Новикова, С. Е. Алексейчик; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра внутренних болезней. — Минск, 2010. — 58 с. — 1000 экз.

Пристром, М. С. Мерцательная аритмия: диагностика и подходы к лечению: учебно-методическое пособие / [М. С. Пристром, В. В. Артючик, Ю. А. Олихвер]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра терапии. — Минск: БелМАПО, 2010. — 33 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-422-2.

Романенко, В. В. Клапанные пороки сердца: от диагноза к лечению: пособие для врачей / В. В. Романенко, З. В. Романенко. — Минск: ИВЦ Минфина, 2010. — 310 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6921-74-5.

Захворванні дыхальнай сістэмы

Грипп (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика): учебно-методическое пособие / [Коломиец Н. Д. и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра эпидемиологии и микробиологии, Кафедра детских инфекционных заболеваний, Кафедра инфекционных болезней. — Минск: БелМАПО, 2010. — 64 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-417-8.

Захворванні стрававальнай сістэмы. Хваробы стрававальнага тракта

Бондарик, Е. А. Болезни зубов некариозного происхождения: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Е. А. Бондарик, Е. В. Шумакова, А. Г. Третьякович; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра терапевтической стоматологии. — Минск: БГМУ, 2010. — 45 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-205-2.

Бондарик, Е. А. Критерии оценки эффективности лечения в клинике терапевтической стоматологии: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Е. А. Бондарик, П. А. Маргопляс, А. Г. Третьякович; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра терапевтической стоматологии. — Минск: БГМУ, 2010. — 20 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-204-5.

Диагностика и лечение заболеваний полости рта у пациентов с соматической патологией: учебно-методическое пособие / [И. К. Луцкая и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра терапевтической стоматологии. — Минск: БелМАПО, 2010. — 58 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-423-9.

Зеньков, А. К. Хирургическое лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: курс лекций: [для слушателей факультета повышения квалификации / А. К. Зеньков]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск: ВГМУ, 2010. — 101 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-466-358-6.

Модрицкий, Ю. В. Методы минимально инвазивного лечения кариеса зубов. ART-

метод. Туннельная реставрация: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Ю. В. Модрицкий, С. Н. Храмченко; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра терапевтической стоматологии. — Минск: БГМУ, 2010. — 30 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-528-180-2.

Основы функциональной окклюзии: учебно-методическое пособие: [для студентов / С. А. Наумович и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра ортопедической стоматологии. — Минск: БГМУ, 2010. — 41 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-528-211-3.

Попруженко, Т. В. Фториды в коммунальной профилактике кариеса зубов: монография: в 2 ч. / Т. В. Попруженко, Т. Н. Терехова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра стоматологии детского возраста. — Минск: БГМУ, 2010. — 100 экз. — ISBN 978-985-528-148-2.

Ч. 1: Биологическое значение фторида. — 146 с. — ISBN 978-985-528-147-5.

Ч. 2: Использование системных источников фторида для профилактики кариеса зубов. — 407 с. — ISBN 978-985-528-149-9.

Припасовка и наложение съёмных протезов при полном отсутствии зубов: учебно-методическое пособие: [для студентов / С. А. Наумович и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра ортопедической стоматологии. — Минск: БГМУ, 2010. — 28 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-528-175-8.

Шоломицкая, И. А. Глютенная энтеропатия: учебно-методическое пособие: [для студентов] / И. А. Шоломицкая, Н. В. Капралов; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра внутренних болезней. — Минск: БГМУ, 2010. — 15 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-528-200-7.

Скура. Вонкавае покрыва цела. Дэрматалогія. Скурныя хваробы

Логинова, И. А. Заболевания кожи и подкожной клетчатки в периоде новорожденности: учебно-методическое пособие: [для студентов] / И. А. Логинова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней. — Минск: БГМУ, 2010. — 26 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-528-212-0.

Захворванні мочапалавой сістэмы

Яковлева, Е. В. Заболевания почек в практике участкового терапевта: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Е. В. Яковлева; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра поликлинической терапии. — Минск: БГМУ, 2010. — 51 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-207-6.

Захворванні апорна-рухальнай сістэмы. Шкілет і м'язная сістэма

Волотовский, А. И. Регенерация костной ткани в норме и при патологии: методические рекомендации: [для студентов] / А. И. Вологовский, Е. Р. Макаревич, В. Э. Чирак; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра травматологии и ортопедии. — Минск: БГМУ, 2010. — 23 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-528-206-9.

Дорогие читатели!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение «Кніжны свет» — к вашим услугам. Заполните этот купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.

Примечание. Объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.

Рентгенометрия шейного отдела позвоночника / А. В. Белецкий [и др.]; Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии. — Минск: Беларусь, 2010. — 130 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 500 экз. — ISBN 978-985-01-08-93-7 (в пер.).

Тесакова, М. Л. Остеопороз (практика гинеколога): (учебно-методическое пособие): [для студентов и слушателей] / Тесакова М. Л., Воскресенский С. Л.; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра акушерства и гинекологии. — Минск: БелМАПО, 2010. — 47 с. — 1000 экз.

Тесакова, М. Л. Остеопороз (практика гинеколога): (учебно-методическое пособие): [для студентов и слушателей] / М. Л. Тесакова, С. Л. Воскресенский; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра акушерства и гинекологии. — Минск: БелМАПО, 2010. — 55 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-419-2.

Неўрапаталогія. Неўралогія. Нервовая сістэма

Пашков, А. А. Лицевые и головные боли: (практическое пособие для студентов 5-го курса стоматологического факультета) / А. А. Пашков; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Кафедра неврологии и нейрохирургии. — Витебск: ВГМУ, 2010. — 48 с. — ISBN 978-985-466-339-5.

Походенько-Чудакова, И. О. Реабилитация больных с травматическим периферическим невритом лицевого нерва: монография / И. О. Походенько-Чудакова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра хирургической стоматологии. — Минск: БГМУ, 2010. — 165 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-174-1.

Походенько-Чудакова, И. О. Семиотика поражений черепно-мозговых нервов: учебно-методическое пособие: [для студентов] / И. О. Походенько-Чудакова, Ю. С. Кабак, С. А. Кабанова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Белорусский государственный медицинский университет. — Витебск: ВГМУ, 2010. — 248 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-466-361-6.

Шанько, Г. Г. Тики у детей: учебно-методическое пособие / Г. Г. Шанько; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра детской неврологии. — Минск: БелМАПО, 2010. — 43 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-426-0.

Інфекцыйныя захворванні. Інфекцыйныя ліхарадкі

Логинова, И. А. Неонатальный сепсис: учебно-методическое пособие: [для студентов] / И. А. Логинова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней. — Минск: БГМУ, 2010. — 25 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-528-213-7.

Самаль, Т. Н. Сепсис и синдром системного воспалительного ответа у детей: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Т. Н. Самаль, А. П. Кудин; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра детских болезней, Кафедра детских инфекционных болезней. — Минск: БГМУ, 2010. — 40 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-528-179-6.

Гінекалогія. Акушэрства

Акушерство и гинекология. Раздел 1. Акушерство: курс лекций для студентов 4-х и 6-х курсов лечебно-профилактического факультета / [Занько Сергей Николаевич и др.]; под редакцией С. Н. Занько; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — (2-е изд.). — Витебск: ВГМУ, 2010. — 199 с. — 160 экз. — ISBN 978-985-466-414-9.

Все для беременных: справочник-навигатор / [редактор Елена Таборова]. — Минск: Туринфо, 2010. — 46 с. — 6000 экз.

Параўнальная медыцына. Ветэрынарыя

Медведев, Г. Ф. Акушерство, гинекология и биотехнология размножения сельскохозяйственных животных: практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Ветеринарная медицина», «Зоотехния» / Г. Ф. Медведев, К. Д. Валюшкин. — Минск: Беларусь, 2010. — 455 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-01-0886-9 (в пер.).

Інжынерная справа. Тэхніка ў цэлым

Руска-беларускі навукова-тэхнічны слоўнік / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання, Кафедра гуманітарных дысцыплін; [складальнік А. М. Савіцкая]. — Магілёў: МГДУХ, 2010. — 107 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-6979-01-2.

Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства).

Механіка як тэарэтычная аснова машынабудавання

Единая система конструкторской документации: правила выполнения схем: [сборник стандартов] / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь. — Минск: Госстандарт, 2010. — 186 с. — Содержание: ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.703-68, ГОСТ 2.704-76, ГОСТ 2.705-70, ГОСТ 2.707-84, ГОСТ 2.708-81, ГОСТ 2.709-89, ГОСТ 2.710-81, ГОСТ 2.711-82, ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.722-68. — 100 экз.

Ядзерная тэхніка.

Ядзерная (атаманая) энергетыка. Атаманая прамысловасць у цэлым

Константное обеспечение специализированной базы ядерных данных для расчетов выгорания и наработки продуктов деления и актиноидов в топливе ядерных реакторов на тепловых нейтронах / Н. В. Горбачева [и др.]. — Минск: ОИЭЯИ, 2010. — 15 с. — 28 экз.

Электратэхніка

Погарцев, И. Р. Наладка и эксплуатация энергооборудования: курс лекций для студентов специальности 1-43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» дневной формы обучения / И. Р. Погарцев, Д. С. Трошев; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра «Промышленная тепло-

энергетика и экология». — Гомель: ГГТУ, 2010. — 85 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-420-946-3.

Электраэнергетыка.

Электравымяральных тэхніка. Тэхнічныя выкарыстанне магнетызму і статычнай электрычнасці

Русан, В. И. Диагностика электрооборудования: пособие для студентов высших учебных заведений специальности 1-74 06 05-01 Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) / В. И. Русан; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск: БГАТУ, 2010. — 216 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-519-233-7 (в пер.).

Радыётэхніка.

Тэхніка электрамагнітных ваганняў

Саломатин, С. Б. Спектральные методы формирования, обработки и анализа сигналов: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальностям «Радиоэлектронные системы» и «Радиоэлектронная защита информации» / С. Б. Саломатин; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра радиотехнических систем. — Минск: БГУИР, 2010. — 100 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-488-329-8.

Транспартаванне, размеркаванне і захоўванне вадкасцей і газу. Устаноўкі, абсталяванне і апаратура

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды: [утверждено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 25.01.07]. — 4-е изд. — Минск: ДИЭКОС, 2010. — 123 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6743-58-3.

Энергия газовой реки: Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Белтрансгаз», 50 лет / [автор концепции и текста А. М. Суворов — Брест: Полиграфика, 2010. — 66 с. — 1020 экз. — ISBN 978-985-6970-07-1.

Тэхналогія механаапрацоўкі ў цэлым: працэсы, інструмент, абсталяванне і прыстасаванні

Новые материалы и технологии их обработки: сборник научных работ

XI Республиканской студенческой научно-технической конференции, [20–23 апреля 2010 г.]. — Минск: БНТУ, 2010. — 305 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-525-476-9.

Сенько, В. П. Производственное обучение электрогазосварщиков: инструкционно-технологические карты: учебно-методическое пособие для учащихся и мастеров производственного обучения учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, по учебной специальности «Технология сварочных работ» (единичная квалификация «Электрогазосварщик») / В. П. Сенько. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 141 с. — 950 экз. — ISBN 978-985-06-1891-7.

Современные методы и технологии создания и обработки материалов: V Международная научно-техническая конференция (Минск, 15–17 сентября 2010 г.): сборник материалов: в 3 кн. / [редколлегия: С. А. Астапчик (гл. ред.) и др.]. — Минск: ФТИ НАН Беларуси, 2010. — Часть текста на английском языке. — 120 экз. — ISBN 978-985-64-41-17-5.

Кн. 1: Конструкционные и функциональные материалы в современной технике, методы их получения. Материалы для микро- и нанoeлектроники. — 281 с. — ISBN 978-985-6441-18-2.

Кн. 2: Высокоэнергетические технологии получения и обработки материалов. Технологии и оборудование инженерии поверхностей. — 289 с. — ISBN 978-985-6441-19-9.

Кн. 3: Технологические процессы обработки материалов давлением. Безопасность и надежность магистральных трубопроводов и сосудов высокого давления. Пленарные доклады. — 364 с. — ISBN 978-985-6441-20-5.

Теория и практика поперечно-клиновой прокатки: международный сборник научно-технических статей / [Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси; редколлегия: А. И. Гордиенко (гл. ред.) и др.]. — Минск: ФТИ НАН Беларуси, 2010. — 171 с. — Часть текста на английском языке. — 60 экз. — ISBN 978-985-6441-16-8.

Технология машиностроения: пособие для абитуриентов и студентов факультета повышения квалификации и переподготовки кадров / Махаринский Е. И. [и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск: ВГТУ, 2010. — 246 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-481-189-5.

Топ-10

Книжный магазин "Знание", г. Минск Книги белорусских издательств

1. Уладзімір Караткевіч. Дзікае паляванне караля Стаха. — Минск: Беларусь, 2008.
2. Юрий Бохан. Ваяры Грунвальдскай бітвы. — Минск: Беларусь, 2010.
3. История Беларуси. В контексте мировых цивилизаций. — Минск: Экоперспектива, 2010.
4. Мікола Ермаловіч. Выбранае. — Минск: Кнігазбор, 2010.
5. А. А. Аксенович. Физика в средней школе: Теория. Задания. Тесты. — Минск: Аверсэв, 2010.
6. М. В. Петрович. Управление организацией. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010.
7. Н. Б. Антонова. Теория и практика государственного управления. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010.
8. В. В. Герменчук. Пространство власти и управления. — Минск: Право и экономика, 2010.
9. Л. П. Бабаш. Бухгалтерский учет в банках. — Минск: Вышэйшая школа, 2010.
10. В. В. Бондаренко. Утерянные победы Российской империи. — Минск: Харвест, 2010.

Книги российских издательств

1. Н. А. Глинка. Общая химия: учебник. — Москва: Юрайт, 2010.
2. В. Е. Гмурман. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики. — Москва: Высшее образование, 2008.
3. И. И. Панова. Английский язык для начинающих. — Москва: Эксмо, 2010.
4. Дина Рубина. Синдром Петрушки. — Москва: Эксмо, 2010.
5. Элизабет Гилберт. Есть, молиться, любить. — Москва: РИПОЛ классик, 2007.
6. Ицхак Адизес. Управляя изменениями (+CD). — Санкт-Петербург: Питер, 2010.
7. И. В. Липсиц. Экономика. — Москва: Омега-Л, 2006.
8. А. Ф. Борунков. Дипломатический протокол в России. — Москва: Международные отношения, 2007.
9. Б. А. Райзберг. Современный экономический словарь. — Москва: ИНФРА-М, 2010.
10. А. В. Малько. Большой юридический словарь. — Москва: Проспект, 2010.

Топ-10

Магазин "Спадчына", г. Молодечно Книги белорусских издательств

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года. — Минск: Национальный центр правовой информации, 2010.
2. Т. М. Шафалович. Молодеченский район. — Минск: Парадокс, 2008.
3. Сямнаццатая вясной: зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі. — Минск: Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.
4. В. В. Бондаренко. Утерянные победы Российской империи. — Минск: Харвест, 2010.
5. А. П. Астахов. Первая энциклопедия для настоящих девочек. — Минск: Современное слово, 2010.
6. Беларускі арфаграфічны слоўнік. — Минск: Беларуская навука, 2010.
7. А. А. Халиманович. Изучение предмета "Человек и мир" в 5 классе. — Минск: Народная асвета, 2010.
8. В. Н. Основин. Строительные материалы и изделия. — Минск: Вышэйшая школа, 2009.
9. Змітрок Бядуля. Сярэбраная табакерка. — Минск: Мастацкая літаратура, 2006.
10. Природа Беларуси. Т. 2. Климат и вода. — Минск: Беларуская Энциклапедыя, 2010.

Книги российских издательств

1. Стефани Майер. До рассвета. Недолгая вторая жизнь Бри Таннер. — Москва: АСТ, 2010.
2. Эдуард Успенский. Трое из Простоквашино. — Москва: АСТ, 2010.
3. М. Казюк. Французский язык. Практикум по грамматике. — Москва: АСТ, 2006.
4. А. Селезнёв. Этот загадочный пудинг: просто приготовить, легко сохранить. — Москва: Эксмо-пресс, 2008.
5. А. Зипер. Воспроизводство и селекция сельскохозяйственных животных. — Москва: АСТ, 2004.
6. Н. Гришечкина Свадьба. Лучшие сценарии торжества, поздравления, тосты. — Москва: Академия развития, 2010.
7. Валентин Пикуль. Честь имею. Исповедь офицера Российской империи. — Москва: АСТ, 2007.
8. Александр Зорич. Беглый огонь. — Москва: АСТ, 2009.
9. Н. Г. Мейстер. Лепим из бумаги. — Москва: Академия развития, 2007.
10. Роберт Дилтс, Энн Дириг, Джулиан Рассел. 9 принципов НАП для высокоэффективных людей. — Москва: АСТ, 2007.

Мастак і кніга

Малюнак у чатыры рукі

3 творчасцю мінчан Вольгі і Юрыя Крупянковых, членаў Беларускага саюза мастакоў, даводзілася сустрэцца не толькі аматарам мастацкіх выставак, у якіх яны часта прымаюць удзел, але і тым, хто не ўяўляе сабе выхавання дзяцей без дапамогі добрых кніжак. Вольга і Юрыя на агульным рахунку маюць вялікую колькасць ілюстраваных выданняў, адрасаваных маленькім чытачам.

Назавём некаторыя: Янка Галубовіч "Чаму мядзведзь бярозавіка не любіць. Казкі. Апавяданні". (Кніга выйшла ў 2001 годзе ў ТАА "Асар" і стала лаўрэатам у намінацыі "Лепшая дзіцячая кніга" Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі".) "Буквары" Н. Старажавай (2008 год) і А. Клышкі (выдавецтва "Народная асвета", 2009 год) прызнаны лепшымі падручнікамі па выніках Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі". Агнія Барто "Стихи" і "Вовка — добрая душа" (Смаленск, "Русич", 2008), Яўген Шварц "Сказка о потерянном времени" (Масква, выдавецтва "Планета детства" — "Астрель", 2006), "Мамин праздник" (зборнік вершаў савецкіх дзіцячых паэтаў — А. Барто, С. Маршака і іншых, Смаленск, "Русич", 2010).

Наконт апошняй кніжкі Вольга кажа: "Няхай не ўсе ў наш час лічаць 8 Сакавіка святам, але вершы пра маці патрэбны ўсім".

Работы Вольгі Крупянковай захоўваюцца ў мінскім музеі сучаснага выяўленчага мастацтва і такім самым друкаванай графіцы, шведскай літаграфскай акадэміі і калекцыі ўніверсітэта Мэрылэнда (ЗША), прыватных японскіх, галандскіх, італьянскіх, расійскіх і беларускіх калекцыях. Па публікацыях, змешчаных

у каталогах міжнародных выставак, — штогадовай у Браціславе, раз на два гады "Біенале" і іншых — Вольга была запрошана дэпартаментам мастацтваў універсітэта Мэрылэнда да ўдзелу ў выстаўцы "Жанчыны свету", якая экспанавалася ў Нью-Ёрку і аб'ехала мноства гарадоў планеты. Юрыя Крупянкоў, старшы выкладчык кафедры дызайну БДУ і кафедры жывапісу Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, таксама мае ўнушальны спіс адрасоў, дзе захоўваюцца яго палотны. І пачынаецца гэты спіс Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

Яны пазнаёмліся падчас вучобы ў Мінскім мастацкім вучылішчы і з той пары разам. Маюць дваіх дзяцей. І хаця ён абраў для сябе надалей жывапіс, а яна — станковую і кніжную графіку, абое ахвотна працуюць над аздабленнем дзіцячых кніг.

На пытанне, чаму зробленыя імі ілюстрацыі выглядаюць як пачэрк аднаго чалавека, Вольга вельмі ўсміхаецца: "Сумесны творчы працэс адпрацаваны да дэталяў: спачатку абмяркоўваем ідэю, пасля сюжэт. У мяне добра атрымліваецца прапанаваць сюжэт. На стадыі распрацоўкі дэталей лідуе Юра, пасля зноў працуем



разам. Юра пралівае малюнак, стварае каляровую гаму, а я як графік раблю завяршальны этап. У кожнага з нас ёсць моцныя бакі ў агульным творчым працэсе. Мы іх добра ведаем, таму і не перашкаджаем адно аднаму. Іншым часам я магу быць не вельмі задаволена вынікам, і Юра можа. Але гэта не прынцыпова. Паразумеце заўсёды ёсць". Тандэма Крупянковых выдзе адзін з 1998 года, і нічога больш дакладнага, як параўнаць творчы працэс з выкананнем музычнай п'есы ў чатыры рукі, відаць, не атрымаецца.

З дзіцяцтва Вольга марыла працаваць менавіта над дзіцячымі выданнямі. Першая выстаўка яе вучнёўскіх графічных малюнкаў — ілюстрацыі да булгакаўскага рамана "Мастер и Маргарита". Вельмі ўдзячна свайму школьнаму настаўніку Льву Пульману, які падтрымаў яе выбар і веру ў свае сілы. Але так атрымалася, што займацца ёй давялося не

строгай графікай, а каляровым малюнкам. Юрыя спачатку даваў парады, пасля ўносіў карэктывы. У яго, жывапісца, іншы падыход да акварэлі. І Вольга ўважліва прыслухоўвалася да яго парад. А пасля, нягледзячы на тое, што Юрыя шмат выстаўляецца (апошняя персанальная выстаўка адбылася ў 2008 годзе ў светлагорскай галерэі "Традыцыя" імя Германа Пранішнікава), знайшоў час, каб пастаянна працаваць разам з жонкай. Творчасць у атмасферы глыбокага ўзаемаразумення хавае ў сабе вялікія рэзервы. Яны многа паспяваюць. Сведчанне таму — удзел у шматлікіх выстаўках, сёння работы Юрыя экспануюцца на выстаўцы "Шляхам Скарыны да Прагі" — у Пасольстве Чэшскай Рэспублікі. Зрэшты, расце і двухгадовая дачушка Маша. (Сыну ўжо дваццаць адзін год.)

Калі пытаюся, што тут першаснае — добрыя сямейныя ад-

носіны даюць такі творчы плён ці сумесная творчасць мацуе сям'ю, — Вольга нетаропка разважае: "Складана сказаць. Асноўныя жыццёвыя прынцыпы ў нас агульныя — гэта галоўнае".

Кніжная шафа на ўсю сцяну да самай сталі. Вольга здымае з яе паліцак яркія святочныя дзіцячыя выданні, якія ўбачылі свет за апошнія гады: "Наша творчасць мае пэўную скіраванасць. Нам цікава дзіцячая літаратура 1930-х, а мэта — захаваць яе семантыку. Кашчунства — рабіць сучасныя малюны да гэтых выданняў, трэба зберагчы яе гучанне, прыкметы часу. Героі павінны адразу прачытвацца — хто добры, а хто не, хто сквапны, хто пшчодры... Але ўсе яны павінны быць абаяльнымі. Тое, над чым мы працуем, — гэта класіка. А сучаснымі сродкамі, сучаснай мастацкай мовай трэба карыстацца для сучасных вершаў".

Вользе пашанцавала. Адною з кніг, якую давялося ілюстраваць, аказаліся вершы Кацярыны Сяровой. У захапленні зразумела, што гэта тыя самыя вершы, што чытаў ёй дзядуля ў дзіцяцтве, — цудоўныя, вобразныя.



Адна з апошніх кніжак, малюнка для якой зрабілі Вольга і Юрыя, была пра дыназаўраў. Яны перачыталі шмат літаратуры, каб дакладна перадаць характэрныя рысы гэтых жыхароў планеты.

Увогуле яны шмат чытаюць. Юрыя — аматар кніг па гісторыі, Вольга захапляецца англійскімі перакладнымі раманами з дэтэктыўным сюжэтам. Абое з вялікім задавальненнем чытаюць кнігу Светазара Чарнова "Бейкер-стрит и окрестности" — пра культуру Англіі часоў Шэрлака Холмса. Аўтар карпатліва вывучыў шматлікія дакументы эпохі, ілюстрацыі тагачасных газет і часопісаў і падрабязна апісаў дэталі побыту прыслугі, абслугоўвання ў лаўках, вопратку, ежу, абстаноўку пакояў, сервіроўку сталаў і г.д. Такія кнігі вельмі карысныя і мастакам, і дзеячам кіно і тэатра, калі гаворка ідзе аб стварэнні каларыту той ці іншай эпохі і асаблівасцей краіны.

Гэтыя рысы — вывучэнне прадмета, які даваецца стварыць з дапамогай мастацкіх сродкаў, павага да тэксту, думаецца, падорыць чытачам яшчэ многа добрых кніжак.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Ілюстрацыі Вольгі і Юрыя Крупянковых да казак: Ханс Крысціян Андэрсэн "Снежная каралева"; Аляксей Талстой "Залаты ключык, або Прыводы Бураціна".



Пад вокладкай



1. Мальдзіс, А.І. Жыццё і ўзнісенне Уладзіміра Караткевіча: Партрэт пісьменніка і чалавека: літаратуразнаўчае эсэ / Адам Мальдзіс. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 208 с.

80-годдзе Уладзіміра Караткевіча падштурхнула шмат каго да напісання ўспамінаў пра сучасніка, выклікала і хвало выдання новых кніг класіка — збораў твораў, перакладаў, літаратуразнаўчых даследаванняў яго творчасці. Эсэ "Жыццё і ўзнісенне Уладзіміра Караткевіча" ўпершыню прыйшло да чытача ў 1990 годзе. Тады Адам Мальдзіс і выдавецтва "Мастацкая літаратура" пра-



панавалі чытачу амаль што па свежых слядах напісаны твор. Падаецца, што эсэ, аўтар якога, па яго ўласных словах, "не прэтэндуе на нейкія ісціны ў апошняй інстанцыі", будзе актуальным і сёння: дапоўніць творчы партрэт пісьменніка, дапаможа разгадаць загадкі геніяльнай празорлівасці паэта і празаіка, гісторыка і мыслара.

2. Цётка Выбраныя творы / Цётка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — 198 с.

У кнігу выдатнай беларускай пісьменніцы Цёткі (Алаізы Пашкевіч), пачынальніцы нашай нацыянальнай літара-



туры, асветніцы, грамадскага і рэвалюцыйнага дзеяча, увайшла самая значная творы з яе літаратурнай спадчыны: вершы, апавяданні, артыкулы, нарысы. Адметная іх рыса — рэвалюцыйная палымінасць, пафас барацьбы за народную справу, вера ў лепшую будучыню роднага краю.

3. Гарадніцкі, Я. А. Паэтыка беларускай літаратуры XX стагоддзя: суб'ектна-аб'ектныя сувядносці / Я. А. Гарадніцкі. — Мінск: Беларуская навука, 2010. — 332 с.

На сучасным этапе развіцця беларускага літаратуразнаўства прыкметна



ўзмацніліся тэндэнцыі да ўважлівага і ўсебаковага вывучэння паэтыкі літаратуры. У манаграфіі кандыдата філалагічных навук Яўгена Гарадніцкага паэтыка беларускай літаратуры XX ст. разглядаецца з пункта гледжання структурнай арганізацыі літаратурнага твора, у аснове якой знаходзіцца суб'ектна-аб'ектныя ўзаемадачыненні. Увага акцэнтуюцца на такіх ключавых паняццях, як круггляд, пункт гледжання аўтара і героя, мастацкі свет літаратурнага твора, формы аповеда і інш.

4. Красная книга Беларуси для детей. Млекопитающие / Л. Д. Бурко [и др.];



под общ. ред. Л. Д. Бурко. — Минск: Беларуская Энциклапедыя імя П. Броўкі, 2010. — 176 с.

Кніга працягвае серыю выданняў, прысвечаных асобным групам жывёл, уключаным у 3-е выданне Чырвонай кнігі Беларусі. Па кожным відзе млекакормячых даецца кароткая біялагічная даведка і шляхі, з дапамогай якіх можна ўратаваць від ад знікнення і падтрымліваць яго ў стабільным колькасным стане. Даведнік прызначаны для дзяцей, але можа быць карысным і цікавым і дарослым аматарам прыроды, можа выкарыстоўвацца

падчас заняткаў у сярэдніх навучальных установах і ВНУ.

5. Кундера, М. Занавес / Милан Кундера; пер. с фр. А. Смирновой. — Санкт-Петербург: Издательская группа "Азбука-классика", 2010. — 240 с.

"Занавес" — новая кніга Мілана Кундэры, упершыню перакладзеная на рускую мову. Эсэ аднаго з буйнейшых празаікаў сучаснасці прысвечана сутнасці і асаблівасцям рамана як жанру, яго ролі ў сусветнай літаратуры. У ім пісьменнік стварае асноўны курс мастацтва рамана. Эсэ Кундэры складаецца з сямі частак, кожная з якіх змяшчае некалькі медытацый пра лёсы буйнога празаічнага жанру і яго творцаў — Франсуа Рабле, Мігеля Сервантэса, Льва Талстога, Марселя Пруста, Франца Кафкі і іншых.

З кнігамі знаёміла Марыяна ВЕСЯЛУХА

Вогрукі дасылайце на электронны адрас аўтара: himarina@tul.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам "Кніжны салон". Тэл. 385-60-89